



СВАБОДА, ЯК ФОРМА ВЫЯЎЛЕННЯ ВОЛІ ДА ЎЛАДЫ

Валянцін АКУДОВІЧ: "Свабода слова, свабода друку для мяне, як літаратара, гэта не абстракцыя, а такая ж канкрэтная прылада працы, як асадка і аркуш паперы, гэта значыць — зусім рэальная каштоўнасць, за якую мне мае сэнс змагацца, бо без магчымасці нязмушана выказаць свае думкі я не здолею паўнаўтасна рэалізаваць сябе ў сваёй дзейнасці, а з гэтага як бы недажыву на канаваны мне век".

5

АНТАЛОГІЯ КРАЁВАГА ВЕРША

У рубрыцы — паэзія круглянцаў

7

"КАЛІ ВЯРТАЕШСЯ Ў ВОБРАЗ..."

Вершы Міры ЛУКШЫ.

8

ДЫЯРЫУШ ПАЊІ

Апавяданне Людмілы РУБЛЕЎСКОЙ.

8—9, 12

ТАЙВАНЬ — ВОСТРАЎ ПРЫГАЖОСЦІ

Наталля ШАРАНГОВІЧ пра выставу "Тайвань учора і сёння"

10—11

ПАЛОВУ ЗЯМЛІ І ПАЛОВУ НЕБА...


Нататкі Галіны КАРЖАНЕЎСКОЙ з вандроўкі ў Дортмунд.

14—15

НІКОЛІ НЕ ПОЗНА!

Шаноўныя чытачы! На наш штогоднёвік падпіска ніколі не позна — падпіска прымаецца ў любым паштовым аддзяленні. Кошт на адзін месяц — 15 тысяч рублёў, на два — 30 тысяч рублёў.

Наш індекс — 63856.



Лайфэат Дзяржаўнай прэміі Беларусі маэстра Генадзь ПРАВАТОРАЎ падчас рэпетыцыі.

Фота К. ДРОБАВА

Ёсць у Музыкі дзень...

Новы канцэртны сезон распачала ўчора Беларуская дзяржаўная філармонія. Гэта ўрачыстая падзея ўжо каторы год адбываецца менавіта 1 кастрычніка — так адзначае наша культурная грамада Міжнародны дзень музыкі. Традыцыя, да якой мы прызвычаліся. Якая дае надзею на добры настрой і абнаўленне эмоцый. Абяцае непаўторнасць творчых імгненняў, бо яны абавязкова бываюць там і тады, дзе і калі гучыць жывая музыка. Традыцыя, з якой мы звязваем простую мажлівасць сустрэць адразу амаль усіх, каго бачыш рэдка, з кім прыемна перакінуцца добрым слоўкам.

Надзейная "традыцыя надзеі"! Яна робіць трывушчым наш аптымізм. Бо ўрэшце мы так або іначай пераконваемся ў недарэмнасці спадзяванняў. Сімфанічны канцэрт, які адбыўся ўчора ў Вялікай зале сталічнай філармоніі, адпавядаў традыцыйнай атмасферы нашых сур'эзных музычных святаў. Афіша вабіла салідным і густоўным зместам: "Манфрэд" П. Чайкоўскага. Моцартаў фартэпіяны канцэрт з выбітным салістам Іосіфам Сяргеем, якога ведаюць-шаноуюць не толькі на Беларусі, новы твор Уладзіміра Дарохіна для аркестра. Знаны маэстра Генадзь

Праватораў упершыню быў прадстаўлены як галоўны дырыжор Дзяржаўнага акадэмічнага сімфанічнага аркестра краіны...

Што ж, афіцыйны, каляндарны Дзень Музыкі ўжо мінуў. Ды 61-шы філарманічны сезон будзе багаты на новыя мастацкія падзеі. Неўзабаве пройдзе дэкада народна-інструментальнай творчасці "Славянскі вянок", зладкаваная па ініцыятыве вядомага нашага музыканта і педагога Мікалая Марэцкага з удзелам расійскіх выканаўцаў —

(Працяг на стар. 3)

Скончыўся верасень — месяц жніва і копкі бульбы, стварэння запасаў на зіму, клопатаў пра будучы ўраджай, а яшчэ — і месяц слаўных Нясвіжскіх дажынак з двухдзённым размахам, з дарагімі, як на "Полі цудаў", падарункамі, з танцамі самога віцэ-прэм'ера...

Неўпрыкмет пачаўся кастрычнік, першы ўжо дзень якога прынёс зусім позневосенскі холад з калючым дажджом і мокрым снегам, надта ж раптоўна нагадаўшы, што зусім неўзабаве можа легчы і зіма.

Час быццам бы не стаіць на месцы, толькі вось...

Агледзіны з верталётнага вакенца вераснёўскіх палёў, калгасных мехдвароў ды фермаў добрага дзесятка раёнаў Міншчыны і Віцебшчыны паказалі, што весяліцца ў Нясвіжы было няшмат падстаў. Недаробак, упушчэнняў, безгаспадарчасці — хоць адбаўляй. І пайшла зверху вышэйшая ўрадавая тэлеграма, у якой звяртаецца ўвага, падкрэсліваецца, патрабуецца...

Вось і выходзіць, што час не тое што не рухаецца наперад, а нібы вяртаецца назад, у тыя савецкія гады, калі ўсё рабілася акурат пры дапамозе вялікіх і малых нарад актыўна, указанняў, распараджэнняў, даручэнняў, тых самых урадавых вышэйшых тэлеграм...

УЗНАГАРОДА ТЫДНЯ

"Знамянальна, што першую ў сваім жыцці ўзнагароду я атрымліваю ад Паслаўнай Царквы", — сказаў Прэзідэнт Беларусі Аляксандр Лукашэнка, прымаючы з рук Патрыярха Маскоўскага і ўсяе Русі Аляксія II ордэн Крыжа Прападобнай Еўфрасіні Полацкай, заснаваны Сінодам Беларускай Паслаўнай Царквы па благаславенні Яго Свяцейшаства. Вядома ж, знамянальна! Шчыры ўсё ж чалавек, наш спадар Прэзідэнт...

МАНЕТЫ ТЫДНЯ

Аказваецца, ёсць, не зніклі яны з нашага жыцця, хоць і даступны сёння выключна нованароджаным таўстасумам. Нацыянальны банк краіны зацвердзіў план выпуску такіх манет на будучы год. Называюцца яны памятнымі і вырабляюцца з каштоўных металаў. Прысвечаны яны будучы Мінску ў сувязі з пяцісотгоддзем атрымання ім Магдэбургскага права, вядомым нашым дзеячам навукі і культуры, а на адной будзе адлюстравана гродзенская Каложа — царква XII стагоддзя.

ЗАРПЛАТА ТЫДНЯ

Каму на Беларусі жыць добра? Адвечнае пытанне, адказ на якое, здавалася б, і знайсці немагчыма. Ды, дзякуючы Дзяржкамстату, адказ, як кажуць, на далоньцы. Сярэднямесячная зарплата сярэднястатыстычнага беларуса за восем месяцаў сёлета года склала 3 мільёны 829 тысяч рублёў. На жаль, сярэднястатыстычнага беларуса не існуе ў прыродзе. Ёсць канкрэтныя індывіды — рабочы, калгаснік, работнік культуры, сацыяльнай сферы і гэтак далей, ажно да банкаўскіх служачых. Дык вось, аказваецца, між імі — "дистанция огромного размера". У работнікаў банкаў гэтая самая сярэдняя зарплата 7 мільёнаў 613 тысяч рублёў, у работнікаў культуры — 2 мільёны 533 тысячы, а ў згаданых работнікаў сацыяльнай сферы — ажно "і мільён 990 тысяч рублёў. Бог па-ранейшаму дзеліць няроўна...

ДЫПЛАМАТ ТЫДНЯ

Услед за Пятром Краўчанкам "здаўся" і другі непрымірым апазіцыянер — адзін з лідэраў ПКБ Васіль Новікаў. Ён атрымаў прызначэнне на пасаду саветніка па палітычных пытаннях пасольства Беларусі ў Малдове. Сам Васіль Мікалаевіч гэтак патлумачыў карэспандэнту "Звязды" сваю згоду пайсці на дзяржаўную службу: "А што, камуністы не хочуць есці? Два гады я быў беспрацоўным, з перабоямі атрымліваючы тую ж даламогу па беспрацоўі... Так што нічога сенсачнага ў тым, што я паеду працаваць, няма. Я заўсёды служыў справе, дзяржаве, людзям". І ці знойдзецца той, хто кіне ў яго каменем?

КРАСАМОЎСТВА ТЫДНЯ

Газеты апублікавалі даклад прэм'ер-міністра С. Лінга на апошнім пасяджэнні Савета Міністраў Беларусі. Апытанню спадара Лінга можна толькі пазаздросціць! Вось, калі ласка: "За сем месяцаў гэтага года (у параўнанні з 1997 годам) рэальныя грашовыя даходы насельніцтва павялічыліся на 23 працэнты. Калі ў 1996 годзе рэальная зарплата павялічылася на 5,1 працэнт, у 1997 годзе — на 14,5, то за 8 месяцаў гэтага года — на 36,8 працэнта". Тут, як кажуць, хоць стой, хоць падай! Чаму ж тады, Госпадзе, мы, грэшныя, ледзь зводзім канцы з канцамі?!

ЗАКОН ТЫДНЯ

Польскі сейм прыняў закон "Аб інстытуце народнай памяці". У адпаведнасці з ім асобы, якія падвяргаліся праследаванням па палітычных матывах у Польскай Народнай Рэспубліцы, змогуць не толькі абнавіць са сваімі дасье, але і даведацца прозвішчы людзей, якія забяспечвалі спецслужбы такой інфармацыяй. Рашэнне, пэўна ж, не адназначнае, тым не менш яно сведчыць, што Польшча намагаецца падвесці рысу пад мінулым, каб не дапусціць вяртання колішніх парадкаў.

ПАЦВЯРДЖЭННЕ ТЫДНЯ

Тое, што Францішак Скарына не меў ніякага другога імя, было вядома і раней, аднак жа быў час, калі імя Георгій ледзь не цалкам выціскала з ужытку звыклае імя Францішак (Францыск). І вось цяпер вядомы скарыназнаўца, загадчык аддзела Інстытута гісторыі НАН Беларусі Георгій Галенчанка знайшоў у гарадскім архіве Познані арыгінал выдадзенай Ф. Скарыне каралеўскай граматы. У ёй перад імем "Францыск" напісана зусім не "Georgii", а "egeeii", што азначае "знакаміты", "славуць". Усяго Г. Галенчанка выявіў там пяць новых скарынінскіх дакументаў, якія ўдакладняюць факты біяграфіі нашага сьліннага першадрукара. Сапраўды, няма нічога тайнага, што б не сталася яўным...

КАМПАНИЯ ТЫДНЯ

Друк паведамляе, што "ў бліжэйшы час усе 32 гарады, гарадскія пасёлкі, а таксама вёскі Брэстчыны, якія калісьці карысталіся Магдэбургскім правам, зноў будуць мець уласныя гербы — сімвалы яднання жыхароў". Што ж, як той казаў, — добрая справа. Вяртацца да выпоўнаў трэба, і рабіць гэта ніколі не позна. Вось толькі насцярожвае дух кампанейшчыны — у бліжэйшы час забяспечыць гербамі акурат усе 32 населеныя пункты! Каб пры гэтай спешцы і ўсеагульнасці не здарылася прыкрых казусаў ды недарэчнасцяў, нашта тое, што здарылася з вяртаннем герба старажытнаму Лагойску, калі на Тышкевічэўскі герб патрапіла раптам пяціканцовая зорка...

Беларуская ідэя — наш ратавальны круг!

Яшчэ Уладзімір Ленін пісаў, што царская Расія была турмою народаў. Але як сам ён, так і ягонае большавіцка-камуністычная партыя, нямала садзейнічалі таму, што і Савецкі Саюз працягваў быць такою ж турмою. Для тадышняга НКУСа-КДБ не было страшнейшага ворага, чым так званы нацыяналізм. Самому гучанню гэтага слова быў нададзены сэнс амаль што не лаянкі, хоць Даль, напрыклад, азначаў тое слова, як проста любоў да свайго народа. Таму яно гэтак не падабалася партыйным ідэолагам, і тым больш ненавіснай была нацыянальная ідэя. У баязлівых па прыродзе сваёй камуністычных цэрбераў на небяспеку быў востры нюх і, як дастаткова ўжо вопытныя каты, яны разумеі, што каб прыдушыць пачуццё самастойнасці народа і пазбавіць свабоды, яго трэба пазбавіць ягонаю душой — нацыянальнай самасвядомасці. А ў культуры, як вядома, гэтую самасвядомасць выражае менавіта філасофія. Таму ўсе іх высілкі і накіроўваліся на тое, каб не дапусціць узнікнення беларускай нацыянальнай філасофіі. Усё духоўнае жыццё народа, яго культура і яго інтэлігенцыя былі падпарадкаваны афіцыйна адштампаванай ідэалогіі марксізму-ленінізму і пралетарскага інтэрнацыяналізму, што кожнай нацыянальнай культуры пакідала толькі значэнне знешняй формы, набіваючы яе аднытлівым сацыялістычным зместам і ствараючы ў выніку ўжо не нацыянальную культуру, а нейкае звыродлівае чучала гэтай культуры.

Для стварэння прафесійнай нацыянальнай філасофіі ў беларускага народа па ўсё тых жа прычынах доўгія стагоддзі не было, як вядома, адпаведных умоў. Ён быў змушаны выражаць свой светапогляд і светаадчуванне пераважна праз фальклор і мастацкую культуру. Ды і тут тыя цэрберы імкнуліся вытравіць нацыянальны дух і замяніць яго на гатовыя штампы сацрэалістычнай эстэтыкі. Малейшыя спробы самастойнага мыслення бязлітасна падаўляліся, як тое было, напрыклад, з маімі кнігамі, дзе якраз і зроблена была такая спроба. А ўжо чыстая філасофія трымалася пад найстражэйшым кант-

ролем з боку не толькі ЦК КПСС, але і самога КДБ, афіцэры якога не саромеліся час ад часу чытаць інструктажныя лекцыі для выкладчыкаў, дацэнтаў і прафесараў філасофіі, як тое не раз адбывалася, напрыклад, у БДУ. Не саромеліся і вербаваць прафесійных філосафаў у шэрагі так званых сексотаў, стварыўшы нябачаную і нечуваную ў гісторыі ганебную постаць філосафа-асведаміцеля тайнай паліцыі. І такіх пачварных, як гаварыў некалі Гегель, амфібіяў было нямала сярод тых, хто насіў у нас само па сабе ганаровае званне філосафа. Ды й набор студэнтаў на філасофскі факультэт меў таксама вельмі спецыфічны характар. Прымалі туды пераважна па рэкамендацыях партыйных органаў, беларусаў — толькі пэўны працэнт, старанна разбаўляючы іх абітурыентамі з другіх рэспублік (нешта падобнае праводзілася і адносна студэнтаў юрыдычнага факультэта). Існавала закрытая пастанова ЦК КПСС, згодна якой было дазволена выдаваць падручнікі па гуманітарных навуках толькі ў маскоўскіх выдавецтвах, чаму, зноў-такі, і мне не давялося ў свой час выдаць уласны падручнік па эстэтыцы, які не адпавядаў маскоўскім ідэйным нарматывам. У кіруючых колах доўгі час мусіравалася нават думка пра тое, каб увогуле філасофскія факультэты мець толькі ў Маскве і Ленінградзе, выпускнікоў якіх рассылаць затым па нацыянальных рэспубліках для адпаведнай уніфікацыі і інтэрнацыяналізацыі іх светапогляду.

І сёння яшчэ, на жаль, працяваецца тая ж самая палітыка недапушчэння таго, каб узнікла беларуская нацыянальная філасофія як аснова беларускай духоўнай культуры і ідэйны гарант суверэнітэту беларускай незалежнай дзяржавы. Недапушчэння свядомага, або проста па своеасаблівай інерцыі і прафесійнай, так бы мовіць, ляноце. Характэрна, што вольна ці міжвольна прымаюцца часам на ўзбраенне сродкі і зусім процілеглага характару. Калі стала, напрыклад, немагчымым у сваім недаверы да беларускай ідэі як асновы беларускай філасофіі абалірацца на традыцыйны марксізм-ленінізм,

некаторыя выхаванцы нашага філосафскага факультэта пачынаюць запазычваць філасофію з Захаду, зусім без уліку таго, што і на сённяшнім Захадзе не ўсё падыходзіць для нас, што і там ёсць свае праблемы і нават прыкметы выразнага крызісу духоўнасці, як, напрыклад, у крайне скептычнай і нігілістычнай філасофіі постмадэрнізму, якая сёння якраз і пачынае настойліва нам рэкамендавацца. Прычым не толькі ў філасофіі, але і ў мастацкай культуры, як, напрыклад, той жа абсурдызм, які для працэсу адраджэння нашай культуры і самасвядомасці можа адыграць толькі ролю чыгуннага ратавальнага круга.

І гэта ў той час, як на тым жа Захадзе існуюць і вельмі пазітыўныя цяжэнні і кірункі ў філасофіі неатамізму, у сучаснай пратэстанцкай філасофіі, у філасофіі Тэйяра дэ Шардэна. Словам, у тых філосафскіх кірунках, што шукаюць ідэйных кантактаў з рэлігіяй, як таксама адной з важнейшых духоўных асноў сацыяльна-здаравага грамадства. Але і тут нам не трэба адняжыюцца толькі звычайным запазычэннем гэтай філасофіі, бо філасофія ёсць самасвядомасць народа, а народную самасвядомасць, як і свядомасць індывідуальнага "я", запазычыць немагчыма ў прыныце.

Менавіта ў гэтым напрамку трэба шукаць нам выйсце з сучаснага крызісу, шукаць з апорай на ўласныя, захаваныя яшчэ ў фальклоры і народным мастацтве, традыцыі і ўласную, яшчэ толькі ствараемую прафесійную філасофію, каб адрадыць нашу шматпакутную нацыянальную самасвядомасць і духоўную культуру.

А тым самым і адстаяць незалежнасць і суверэнітэт Рэспублікі Беларусь, што падвяргаецца сёння небяспецы з наступствамі проста катастрофічнымі для беларускага народа і яго існавання іменна як народа.

Мікалай КРУКОЎСКІ,
доктар філасофскіх навук,
прафесар, член-карэспандэнт
Міжнароднай акадэміі навук
Еўразіі

ДРУК

Ад старажытнасці па сённяшні дзень

Яшчэ ў 1995 годзе ў выдавецтве "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі пабачыў свет энцыклапедычны даведнік "Ілюстраваная храналогія гісторыі Беларусі". Ахопліваў ён перыяд ад старажытнасці да пачатку XX стагоддзя. Летась з'явілася другая частка гэтай унікальнай кнігі. Гэтым разам знайшлося месца матэрыялам у прамежку 1919 — пачатак 1997-га года. І вось дзве часткі сабраны пад адной вокладкай, а каб пашырыць кола чытачоў, найперш тых, хто жыве ў бліжэйшым і хоць пабольш ведаць пра нашу краіну, "Ілюстраваная храналогія Беларусі" выдадзена на рускай мове.

Атрымаўся даволі аб'ёмны том, значэнне якога цяжка пераацаніць. Упершыню ў выдавецкай практыцы з'явілася адрасаванае найперш падрастаючаму пакаленню выданне, якое дае даволі поўнае і вобразнае ўяўленне пра ўвесь ход гістарычнага працэсу на Беларусі. Вобразнасць жа дасягаецца дзя-

куючы таму, што змешчаны дзесяткі каляровых і чорна-белых ілюстрацый, фотаздымкі, малюнкi, творы выяўленчага мастацтва, партрэты гістарычных дзеячаў, дакументы з архіўных сховішчаў і бібліятэк, карты.

Але галоўнае, канечне, сам матэрыял. На аснове археалагічных даследаванняў навуковых абагульненняў даюцца храналагічныя рамкі самых старажытных перыядаў гісторыі, а гэта каменны, бронзавы і жалезны вякі, у прывязцы да тэрыторыі Беларусі. Можна знайсці звесткі пра плямёны, якія здаўна жылі ў тамашніх мясцінах; княствы, якія існавалі ў розны час; пра найбольш важныя бітвы і паходы, пра выдатных дзеячаў тых часоў.

Шырока адлюстраваны падзеі той эпохі, калі існавала Беларуская-Літоўская дзяржава, што ўвайшла ў гісторыю як Вялікае княства Літоўскае, Рускае і Жамойцкае. Больш за 500 гадоў існавання гэтай дзяржавы, прытым найбольш буйной для свайго часу ў Еўропе,

гэта дасягненні і страты, бясконцы войны. Як і што было, расказвае поўна і ўсебакова даведнік. Гаворыцца і пра ўваходжанне Вялікага княства Літоўскага ў федэратыўную дзяржаву Рэч Паспалітую, а потым, з канца XVIII стагоддзя, — у склад Расійскай імперыі.

Глыбока і ўсебакова адлюстраваны і падзеі, што мелі месца ў нашым стагоддзі. А яны, безумоўна, вельмі складаныя і не заўсёды ў ацэнцы іх можна дасягнуць нейкай пэўнай высновы. Але энцыклапедыя на тое і энцыклапедыя, каб не забываць аб аб'ектыўнасці, не паддавацца пэўным плямам і настроям. Шмат матэрыялаў знаёмых з актывізацыяй нацыянальнага руху ў пачатку стагоддзя, з падзеямі пасля кастрычніка 1917 года, расказаваецца пра калектывізацыю, калі рушыліся спаконвечныя сялянскія ўстоі. Пановаму асэнсоўваюцца падзеі Вялікай Айчыннай вайны. І, вядома ж, гаворыцца пра наш сённяшні дзень, пра новую Беларусь.

Язэп ЛІТВІНОВІЧ

МЕРКАВАННЕ

Драматычны падзеі, што адбыліся апошнім часам у Расіі, няк міжволі выклікалі ў памяці радкі вельмі папулярнай падчас перабудовы песні Ігара Талькова пра Расію, дзе аўтар

ніяк не мог уцяміць, як гэтая вялікая і магутная краіна "могла себя отдать на растерзание вандалам". Вядома ж, калі б нашая Беларусь знаходзілася на якой-небудзь Алясцы, нас такое пытанне мала хвалявала б. Але ж сабіла нам нарадзіцца пад самым бокам гэтай нейтаймоўнай і "нерастрачонай сілы", і ўсе яе праблемы, хочаш не хочаш, закранаюць і нас. Асабліва закранаюць, бо сусед табе яшчэ і бліжэйшы сябар. Праўда, народная мудрасць перасцерагае ад празмернай сардэчнасці да каго б там ні было, папярэджваючы, што ўрэшце самому мала што застанеца. Можа, таму, на нашае вялікае шчасце, далёка не ўсе ў Беларусі пакуль яшчэ з імпэтам даводзяць, што, маўляў, "у нас, у рускіх..." Да гэтага стану мы не паспелі дайці, інакш цяпер "у нас, у рускіх" былі б зусім іншага маштабу праблемы і настрой быў бы вельмі невясёлы.

Паказваюць стыпендыяты фонду

У Музеі сучаснага мастацтва Спецыяльны фонд Прэзідэнта Рэспублікі Беларусь па падтрымцы таленавітай моладзі пры дапамозе Міністэрства культуры РБ прадставіў выставу сваіх стыпендыятаў за 1996—98 гг. Сярод іх — найбольш перспектывіныя навучэнцы і студэнты абласных дзіцячых школ і студый, Мінскага мастацкага ліцэя пры Беларускай акадэміі мастацтваў, Рэспубліканскага каледжа мастацтваў, Мінскай мастацкай вучэльні імя Глебава, Беларускай акадэміі мастацтваў. За час існавання фонд выдаў ужо 150 стыпендыяў у галінах музыкі, літаратуры, харэаграфіі, кіно, а цяпер і выяўленчага мастацтва. Фонд не абмяжоўваецца грашовымі прызамі, ён падтрымлівае цікавыя творчыя праекты моладзі з узроставым абмежаваннем да 25 гадоў.

БУК: інаўгурацыя-98

Інаўгурацыя або прадстаўленне новага навучальнага года стала ўжо традыцыяй для Беларускага ўніверсітэта культуры, які сёлета ў шосты раз праводзіць яе для сваіх студэнтаў і выкладчыкаў. На свята прыязджае шмат сяброў і гасцей, якія заўсёды з задавальненнем і цікавасцю прысутнічаюць і нават удзельнічаюць у мерапрыемстве. Новы навучальны год для Беларускага ўніверсітэта культуры, зразумела, пачаўся, як звычайна, 1 верасня, але ўліца ў Alma-mater, пазнаёміцца са сваім новым домам, адчуць сябе яго частцінкай дапаможа менавіта "Інаўгурацыя". Мерапрыемства штогод рытуе адна з вядучых кафедраў універсітэта — кафедра рэжысуры святаў (загадчык — П. Гуд, выкладчыкі — Ф. Фядотаў, В. Сідранок і галоўны рэжысёр менавіта "Інаўгурацыі-98" — В. Мароз).

Традыцыйна "Інаўгурацыя" будзе складацца з дзвюх частак. Першая, класічна-ўзвышаная, — непасрэдна сам рытуал інаўгурацыі, тэатральная дэя з урачыстым пасвячэннем у студэнты, дзе адзінства мінулага і будучыні адчуваецца прысутнасцю высокіх вобразаў Еўфрасіні Полацкай, Францішка Скарыны, Сымона Буднага, дзе перад першакурснікамі адкрываецца сімвалічнае таінства не толькі "Агну Ведаў", але і "Дрэва Ведаў", дзе гучыць клятвы студэнтаў і ўсе прысутныя маюць магчымасць праспяваць вечна малады "Gaudeamus". Другая частка "Інаўгурацыі", якая, па сутнасці, з'яўляецца прадстаўленнем лепшых творчых калектываў Беларускага ўніверсітэта культуры, пачнецца "Паланезам" Ст. Манюшкі ў выкананні канцэртнага аркестра народных інструментаў пад кіраўніцтвам В. Валатковіча. Гонар універсітэта культуры будуць абараняць такія знакамітыя калектывы, як "Валачобнікі" (мастацкі кіраўнік — прафесар С. Дробыш), "Баламуты" (мастацкі кіраўнік — дацэнт В. Трамбіцкая), "Віват" (мастацкі кіраўнік — прафесар А. Пякуцька), "Светач" (мастацкі кіраўнік — дацэнт В. Парамонаў), "Мара" (дырыжор — Я. Равутовіч), "Дабравест" (мастацкі кіраўнік — А. Пякуцька), "Грамніцы" (мастацкі кіраўнік — У. Зяневіч), якія з'яўляюцца неаднаразовымі лаўрэатамі рэспубліканскіх і міжнародных конкурсаў.

Будзе паказана шырокая палітра творчых дасягненняў у галіне выкальна-харэаграфічнага, эстрадна-інструментальнага і харавога мастацтва. У праграме будуць выкананыя як вядомыя і прызнаныя творы, так і новыя, упершыню зробленыя калектывамі БУКа да "Інаўгурацыі-98", якая адбудзецца 2 верасня а 18 гадзіне ў Доме афіцэраў.

За паўгадзіны да рэвалюцыі

Тыя мухі па шкле. Пра якія цвярозы палітычны, эканамічны аналіз, разлік, пра якую адекватную рэакцыю на рэчаіснасць магла ісці размова? Пра якое "адраджэнне Расіі" маглі думаць людзі, якія нечакана хутка вырваліся "з гразі ў князі", якія ў наркатычнай зэфары ад нечуванага багацця і ўлады не маглі нацешыцца сваёй новай роляй? Як жа можа не ўскружыцца галава ад салодкай магчымасці змяніць, напрыклад, на свой густ той жа расійскі ўрад? Дзе тут да лёсу краіны, да лёсу многіх дзесяткаў мільёнаў людзей, якія, згодна закону захавання энергіі, гэтак жа вокамгненна і гэтак жа моцна збяднелі?..

Такім чынам сённяшні крызіс у Расіі быў прадвызначаны ў самым пачатку новага "вялікага шляху". Уладная каманда, хацела яна таго ці не, працавала на разбурэнне ад пачатку, і ў выніку краіна апынулася сапраўды на парозе новай рэвалюцыі. Цяперашняя сітуацыя там, дарэчы, вельмі нагадвае час напярэдадні "Вялікага Кастрычніка", нават храналагічна па месяцах. Да ўлады, які тады, зноў рвуцца бальшавікі. Як і тады, некалькі цэнтраў улады (цяпер іх называюць кланы), моцна скампраметаваныя і бяздарныя, аніж не могуць зладзіць між сабою. А, значыць, і аб'яднацца напярэдадні чарговага Кастрычніка супраць сённяшніх бальшавікоў з іх бяспрэчна правільнымі папулісцкімі лозунгамі. Вялікай нашай суседцы аніж не ўдаецца на працягу сваёй гісторыі выбіраць паміж добром і злом. Яна з жажлівай няўхільнасцю вымушана выбіраць паміж дрэнным і надзвычай дрэнным. Вось вам і дыялектыка, і свабода выбару! На расійскім прыкладзе мы відавочна бачым няслушнасць практычна ўсіх заходніх філасофскіх дактрын канца XIX—пачатку XX стагоддзя, што абпіраліся на тую няшчасную дыялектыку...

Але давайце ўсё ж вернемся да нашых бараноў. У чым небяспека новай рэвалюцыі і новай рэстаўрацыі бальшавізму для сённяшняй беларускай уладнай эліты? Здаецца, як мы адзначалі вышэй, практычна поўная ідэалагічная ідэнтычнасць, тыя ж стратэгічныя мэты. Усе параметры, быццам бы, сходныя. Але ў тым і справа, што параметры гэтыя ўсё больш прапагандысцкія. Як толькі справа даходзіць да рэальных рэчаў, г. зн. да рэальнай улады, выяўляецца зусім іншы малюнак. Сапраўды, што могуць прапанаваць у выпадку сваёй новай трыумфальнай перамогі неабальшавікі сваім сардэчным аднадумцам з Мінска? У самым лепшым выпадку — губернска-кіраўнічы маштаб, нахшталь Саратава або Курска. Тады для многіх з нашых сённяшніх "элітарыяў" назаўжды бывай блакітная мара высокая "папуліц" самім. Бывай тады і ўсялякая палітычная слава і вядомасць еўрапейскага, нават сусветнага маштабу, хай сабе і сумніўная, але ж рэальная ў варунках гэтай нялюбай і клятмай незалежнасці.

Сённяшняя нашая правадыры, відаць, усё ж трохі памятаюць з гісторыі, як абышліся бальшавікі з усімі без выключэння сваімі тактычнымі саюзнікамі і "попучыкамі". А хто, як не часовыя тактычныя саюзнікі, для расійскіх левіцэў нашы цяперашнія "бацькі"? Нават такая, як сёння, умоўная наша дзяржаўнасць і незалежнасць ні пад якім соўсам не будзе нашчадкамі Леніна-Сталіна прынята і прызнана, нягледзячы на ўсе цяперашнія перакананні. Бальшавікі не ўмеюць

ісці ні на якія кампрамісы ні з якімі саюзнікамі. Або ўсё, або нічога. Няцяжка прадбачыць, што гэтае "ўсё" для іх не будзе вельмі ўжо недасягальным, удліваючы шчыльнасць нашых эканамічных стасункаў і моцную энергазалежнасць Беларусі. Не трэба нават і паглыбляцца ў статыстыку, каб зразумець, што пры ўмове захавання сённяшняй "блізкасці" Беларусь зможа паставіць на калені адзін сярдзіты "чых" у "лепшым горадзе зямлі".

III
Мяркуючы па ўсім, у нас гэта паціху пачынаюць разумець і нават высновы рабіць. Нездарма няк Прэзідэнт Беларусі згадаў пра добра ўсім вядомы "Тытанік"... Што ж, ад вялізнай махіны, якая тоне, трэба трымацца як мага далей, каб не пацягнула за сабою. Нават калі і надта шкада, бо там, на

борце, засталася шмат чаго дарагога і блізкага. Але з-за немагчымасці выратаваць тое, што гіне, неабходна ўмець выратаваць тое, што засталася. У гэтым і ёсць вышэйшая мудрасць палітычных кіраўнікоў.
Што да самога расійскага "Тытаніка", то, даць Бог, ён усё ж застанеца на плыву, калі каманда зможа залатаць прабоіны. Ды і, па шчырасці кажучы, наўрад ці дарагія заходнія сябры цяперашняга "капітана" Барыса — Біл, Гельмут, Жак і іншыя — моцна зацікаўлены ў ягоным паталенні. Ліквідацыя Расіі як дзяржавы і распад яе не ўваходзяць пакуль ў іх планы. Расія яшчэ патрэбна ім як монадыяржава для вельмі пэўных геастратэгічных мэтай. Дастаткова кінуць нават няўзброеным вокам на Поўдзень і Усход, каб пабачыць, якія сілы падымаюцца там сёння. Расійскі "буфер" яшчэ не да канца выканаў сваю гістарычную ролю...

Цяжка, бадай што, дапусціць, што "сябры Расіі" і тыя, хто стаіць за імі, захочуць бачыць на расійскім капітанскім мастку неабальшавікоў, нават моцна змадэрнізаваных, асацыялзмакратычных. Капіталісты, як пісаў Маркс, а асабліва некаторыя з іх (якраз тыя, хто вызначае ў многім сёння надвор'е ў свеце), добра ўмеюць лічыць сваю ўласную выгоду і за пэўную яе велічыню не пашкадуюць і роднага бацьку. А ў Расію ўжо паспелі ўкласці зусім нямаля сродкаў, якія бальшавікі вельмі добра, нахшталь вядомага Паландопула, навучыліся дзяліць. Там, у буржуаі, як кажуць, амаль што няма дурных! Дык што, адбой рэвалюцыйнай трывогі?

Па логіцы, так. Але, як і ў жыцці людзей, не ўсё ў жыцці дзяржаў, нацыяў паддаецца логіцы. Да таго ж, у гістарычным шляху Расіі вельмі моцную ролю заўсёды адыгрываў ззатэрычны момант. Злавесны ірацыянальны цень даўно ўжо, не першае стагоддзе, навісае над гэтай краінай, вызначаючы яе лёс насуперак усялякай логіцы, усялякаму розуму. Можа, якраз таму гэтак настойліва і гераічна нашы продкі трымалі "сяброўскі" расійскі напор, адстойваючы сваю незалежнасць. Праўда, урэшце ўсё ж не ўтрымалі, бо спрацаваў фізічны закон паглынання вялікай масы малой. Але небяспеку таго цёмнага, ірацыянальнага нашы продкі адчувалі вельмі добра і супраціўляліся, пакуль маглі. У сённяшніх іхніх нашчадкаў трохі іншыя арыенціры і прыныцы...

IV
Але як бы там ні было і што б там ні здарылася ў ельцінска-беразоўскай Расіі, якія б рэвалюцыі і катаклізмы там ні адбываліся, нам найперш неабходна думаць пра свой лёс, пра будучыню сваіх уласных дзяцей. Гэта мусіць быць не толькі нашым клопам і болям, але і самым непасрэдным клопам нашай улады. Гэта іх непасрэдная функцыянальная абавязкі. У гэтых варунках "чысціць" сябе "пад Леніным" ці пад "Зюганавым" аніж не выпадае, бо мажліва "вычысціць" і зусім... На сённяшнім этапе інтарэсы ўсіх беларусаў як ніколі супадаюць — не даць зацягнуць нашу краіну ў варонку ад якіх бы там ні было "Тытанікаў" і "Аўраў"...

І ўсё ж нейкае дзіўнае адчуванне пакаюць сённяшнія взрхал і вакханаліі на ўсходзе ад нашай мяжы — "чаму так горка, не магу я зразумець"!...

Алесь ПБОК-ПБКОЎСКИ

Нейкі час таму Беларускі "ПЭН-цэнтр" ладзіў міжнародны семінар на тэму "Свабода і адказнасць".

Я таксама меў гонар быць запрошаным выступіць са спавешчаннем на гэтай імпрэзе, хаця, шчыра кажучы, у мяне не было асаблівага жадання рэфлексавать над праблемай свабоды і адказнасці за яе. Для гэтага не-жадання мелася як мінімум дзве вельмі грунтоўныя падставы. Першая з іх звязана з тым, што чалавецтва ад веку толькі тое і робіць, што рэфлексуе над трыма сімулякрамі: Бог, Любоў і Свабода. Уласна, уся сусветная літаратура, як інтэлектуальная, гэтак і мастацкая, ёсць, па сутнасці, адной мега-рэфлексіяй над гэтай трыядай. Дык што тут яшчэ можна дадаць?

Другая падстава была не менш істотнай. Я нарадзіўся, вырас і асталеў у татальна не-свабоднай краіне сярод спадчынна не-свабодных людзей. Тых некалькі гадоў канца васьмідзесятых — пачатку дзевянацятых, якія досыць умоўна можна назваць парой свабоды, натуральна, было замала, каб зразумець, чым насамрэч ёсць рэальная свабода. Іх хапіла, бадай, адно на тое, каб усвядоміць увесь папярэдні досвед жыцця, як досвед не-свабоды. Адным з фрагментаў гэтага досведу, які мне бачыцца нечым падобным да правоў адваката на судовым працэсе над не-свабодай, я і хацеў бы падзяліцца з чытачом "ЛІМ".

аркуш паперы, гэта значыць — зусім рэальна каштоўнасць, за якую мне мае сэнс змагацца, бо без магчымасці нязмушана выказаць свае думкі я не здолею паўнаважна рэалізаваць сябе ў сваёй дзейнасці, а з гэтага як бы не дажыву на кананавы мне век. І таму той, хто адймае ў мяне свабоду слова, адймае ў мяне не нешта абстрактнае, а крадзе ў мяне маё, забірае ў мяне частку мяне самога. З гэтага зусім натуральным будзе, калі я крыкну яму: "Злодзей"!

Але калі нехта забірае ў мяне мае каштоўнасці ў выглядзе свабоды друку, то адсюль зусім не вынікае, што гэтым ён абірае і ўсіх астатніх. Бо якую каштоўнасць могуць уяўляць свабоду слова, свабоду друку, скажам, маім бацькам, якія за ўсё сваё дарослае жыццё бадай не прачыталі ніводнай кніжкі, ніколі не гарталі газет (за выключэннем хіба тых выпадкаў, калі там друкаваліся тэксты іх сына з ягоным фотаздымкам), а па тэлевізары глядзелі ўсё, што заўгодна, акрамя інфармацыйных і палітычных перадач.

Валянцін АКУДОВІЧ

Вандэя,

альбо Свабода, як форма выяўлення волі да ўлады

Як гэта ні даўна, але пафаснае меркаванне, сфармуляванае ў больш рамантычных ад нас эпохі, што чалавек нараджаецца свабодным і таму скрозь усё сваё жыццё імкнецца да свабоды як да найвялікай каштоўнасці, усё яшчэ застаецца ва ўжытку. Хаця сёння кожны добра ведае, што ўсе тыя свабоды, якія ў сярэдзіне XX стагоддзя зафіксавала "Дэкларацыя правоў чалавека", былі літаральна з а в а я в а н ы я ў сацыяльных войнах і рэвалюцыях, гэта значыць — гвалтам, праз крыўду, кроў і прымуся навязаны адной часткай чалавецтва другой частцы.

Але калі свабода — гэта найвялікшая каштоўнасць для ўсіх і кожнага, то чаму яна ўсталёўваецца не праз згоду, зусім натуральную ў такім выпадку, а праз гвалт адных людзей над другімі? Ды пэўна ж таму, што сацыяльна свабода ніколі не была для чалавека абсалютнай каштоўнасцю, прынамсі, яна ніколі не была каштоўнасцю большай за не-свабоду, і прыкладаў таму лічыць — не пералічыць. Падчас Рымскай імперыі свабодныя плямёны варвараў добраахвотна прасіліся да рымлянаў у рабы (і яшчэ не ўсіх і не заўсёды бралі), бо стан рабства забяспечваў больш высокі ўзровень дабрабыту, чым жыццё ў беспрытульнай волі. Рабы-негры поўдня Паўночнай Амерыкі самаахвярна падтрымлівалі сваіх рабаўладальнікаў у вайне з федэратамі, якія хацелі іх вызваліць ад рабства... Найбольш незадаволенымі адменаў прыгоннага права ў Расійскай імперыі былі не памешчыкі, а прыгонныя. Зрэшты, рэч не ў асобных прыкладах, дзе памкненне да не-свабоды кожны раз можна патлумачыць ці то гістарычнымі, ці то сацыяльна-псіхалагічнымі матывамі. Рэч у тым, што ўся зафіксаваная гісторыя чалавецтва сведчыць аб заўсёднай і таму, пэўна ж, натуральнай патрэбе сацыяльнага чалавека не-свабоды. І дэмакратычны лад жыцця мы сёння лічым за найлепшы з пакуль магчымых не толькі таму, што з яго чалавек мае права на свабоду, але яшчэ і таму, што тут чалавек гэтаксама мае права выбраць сабе не-свабоду.

Канстытуцыя кожнай дэмакратычнай краіны, як і "Дэкларацыя правоў чалавека" — гэта кансэнсус паміж правам чалавека на свабоду і правам на не-свабоду. І хаця права на апошняе ўсе канстытуцыі, як і "дэкларацыя", сарамліва ўтойваюць, але насамрэч яно законстытуаванае ў той жа меры, як і першае. І гэтым правам на не-свабоду людзі раз-пораз карыстаюцца, праўда, з рознымі для сябе, а здараецца, і ўсяго чалавецтва, вынікамі. Так ім скарысталіся ў 1933 годзе ў Нямеччыне, падчас апошняга рэферэндуму ў 1991 годзе ў Савецкім Саюзе, вясной таго ж года ў Беларусі, калі калоны рабочых мінскіх заводаў рушылі праз увесь горад на плошчу Незалежнасці.

Некалькі дзён запар усе буйнейшыя тэлекампаніі свету ў аглядах навін паказвалі сваім глядачам гэтае нушальнае відэа. Паказвалі, як прыклад абуджэння беларускага народа ад таталітарнага сну, як жаданне і здольнасць рэалізоўваць заваяваны маладой беларускай дэмакратыяй правы і свабоды. Прыкладна ў такім жа ракурсе асвятлялі і аналізавалі гэтую падзею айчыныя і замежныя публіцысты, палітолагі, тэарэтыкі. Зянон Пазняк даваў шматлікія інтэрв'ю амерыканскім журналістам (ён тады быў у Амерыцы), дзе казаў, што ганарыцца беларускім народам, які гэтак магутна і цывілізавана прадманстраваў усяму свету прагу свабоды, незалежнасці і дэмакратыі.

Зрэшты, так казаў не толькі ён адзін. Праўда, у беларускіх незалежных мас-медиа праз агульны хор захаплення няўзнак праслізгвала адчуванне нейкай насцярожанасці, бо было абсалютна незразумела, з чаго гэта беларускаму рабочаю аднойчы ранкам захацелася не піва, а свабоды?

Але ні тады, падчас тых падзей, ні да гэтага часу, здаецца, ніхто так і не ўсвядоміў, што ў тыя дні з розных канцоў Мінска рухалася ў адным накірунку не свабодная, незалежная, дэмакратычная Беларусь, а ў маўклівых, бясконых калонах рушыла тады на плошчу Незалежнасці беларуская Вандэя!

Менавіта так, на галоўную плошчу сталіцы мерным крокам рухалася беларуская Вандэя, сацыяльная правінцыя нашай краіны, якая ў 60—70-х гадах пераехала ў Мінск з вёсак і мястэчак і цяпер патрабавала ад, у пэўным сэнсе, ужо дэмакратычнага Вярхоўнага Савета вяртання сабе сітуацыі не-свабоды. І хаця над стотысячным натоўпам сямтам лунала бел-чырвона-белыя сцягі і ў прамых выступоўцаў паміж патрабаваннямі падвышэння зарплат і зніжэння цэн чуліся палітычныя заклікі да адстаўкі ўрада (між іншым, у нейкай меры ўжо таксама прызначанага праз дэмакратычны працэдурны), і хапіла слоў пра свабоду і дэмакратыю, але насамрэч гэта быў магутны пратэст супраць перабудовы, рэформ, блізкага развалу Савецкага Саюза, ліквідацыі сацыялізму і ўсталявання дэмакратыі, пратэст, які беларуская Вандэя тады яшчэ не магла ці пакуль не адважалася адэкватна сфармуляваць. Але міне некалькі год і наша сацыяльная правінцыя сфармулюе свае патрабаванні ў адэкватных формулах, калі на выбарах прэзідэнта аддасць свае галасы не Шушкевічу, а Лукашэнку, калі на рэферэндумах прагаласуе супраць роднай мовы, нацыянальнай сімволікі, незалежнасці і нават супраць таго, каб самім свабодна выбіраць сабе мясцовую ўладу.

Але я не маю намеру, як магло падацца з папярэдняга, нагрываць метафару Вандэі негатывіўнымі значэннямі (менавіта ў негатывіўным значэнні аднавіў яе на Беларусі Аляксей Адамовіч у пару перабудовы). Бо памкненне сацыяльнай правінцыі да не-свабоды калі не пра ўласна не-свабоду, а толькі пра тое, што каштоўнасці гэтых людзей палягаюць не ў дыскурсе свабоды, а ў нейкім іншым дыскурсе.

Шматкроць і недвухсэнсоўна выказаны пратэст беларускай сацыяльнай правінцыі супраць шматлікіх спроб навязаць ёй паўз яе волю палітычны, грамадскія і эканамічныя свабоды пераканаўча сведчаць, што яна выразна ўсвядомляе: гэта не яе свабоды і яны не для яе, а для некага іншага і таму ёй гэтыя свабоды для іншага не сёння дык заўтра, але напэўна вылезуць бокам.

Не думаю, што наша сацыяльная правінцыя моцна памылялася тады і памыляецца цяпер. Бо няма ў прыродзе ніякай абстрактнай свабоды, нейкай адной свабоды для ўсіх. Кожная свабода — гэта свабода для некага. Свабода, як зубная шчотка, рэч надзвычай канкрэтная і ў кожнага свая. Крот у нары не менш свабодны за ластаўку ў небе. Проста ў іх розныя кшталты і гарызонты свабоды. І калі крата ўхапіць за карак і шпурлянуць у неба, то ён пэўна будзе мець рацыю, калі палічыць гэта за гвалт, а не за дараваную яму свабоду трохі палётач.


Свабода слова, свабода друку для мяне, як літаратара, гэта не абстракцыя, а такая ж канкрэтная прылада працы, як асадка і

сабе не-свабоду, а свабоду пакідае сацыяльнай сталіцы, як месцу, дзе акумуляюцца экзістэнцыйна актыўныя суб'екты.

Менавіта высілкамі экзістэнцыйна заклочаных, якія імкнуцца да пошуку і выяўлення межаў уласнага "я", катэгорыя свабоды і набыла тое значэнне, якое яно сёння мае, але прыгожы вобраз якога зусім не падобны на яго сутнасць. Ідэалізуемы катэгорыю свабоды, нагрукваючы яе значэннем абсалютнай каштоўнасці, сацыяльная сталіца, па-расійску кажучы, "лукавіт". Нічога прыгожага і гуманнага ў свабодзе няма. Шматлікія свабоды — гэта тыя ж "правы" больш моцных, больш актыўных, больш разумных, больш прагавітых выяўляць сваю ўладу над менш моцнымі, менш разумнымі, менш прагавітымі, — толькі ўжо не самачынным гвалтам, а пад абаронай канстытуцыі і дэкларацыі аб правах.

Увогуле, трэба досыць выразна ўсвядомляць, што свабода — гэта ўсяго толькі адна з форм выяўлення волі да ўлады. Як толькі недзе завялася прага свабоды, то значыць там нехта ці нешта набрыняла патэнцыялам волі да ўлады. І гэта тычыцца не толькі свабоды палітычных партый, якія адкрыта маніфестуюць свабоду, як патрэбу ўлады, гэта тычыцца і кожнай іншай свабоды. Пакуль Гутэнберг не выдумаў друкарскі варштат, нікому нават да галавы не было казаць пра нейкую там свабоду друку. Але як толькі гэты варштат даў магчымасць далучыцца да вырабу слоў сотням тысяч разумных, актыўных, прагавітых, то яны адразу запатрабавалі сабе свабоды, каб мець канстытуцыйна гарантаную магчымасць рэалізаваць сваю волю да ўлады над чытачом... І ўрэшце яны яе атрымалі, у XX стагоддзі прэса рэальна стала чацвёртай уладай, хаця гэтая ўлада пакуль што яшчэ і застаецца юрыдычна не аформленай.

І калі мы тут, на Беларусі, ужо патрабуем



Дота А. Мацюша

Дык што ім да таго, ёсць там нейкая свабода слова ці яе няма, забараняюць выдаваць нейкія газеты ці не. Вось калі б па вясне забаранілі бульбу садзіць, а перад каляндамі калоць парсюка — тады іншая рэч. З газет і парламента сытым не будзеш, а з бульбы ды парсюка сам пражывеш, дзяцей выгадуеш і на ўнукаў яшчэ ўспееш пацешыцца...

Адсюль іхні недавер да ўсялякіх свабод, што разумнікі ў сталіцах выдумляюць, бо не бачна з тых свабод ніякай карысці чалавеку, які жыве з мазала. Пэўна, разумнікам з іх свабод і станецца нейкая выгода, а для паспалітага людю пры любой уладзе адна свабода: жыццё паміж хлявом і полем да рэшты стаптаць (гарадскі варыянт: паміж фабрыкай і аўтобусным прыпынкам).

Зразумела, што стаптаць сваё жыццё паміж хлявом і полем і стаптаць яго на аркушы паперы — гэта два розныя лады жыцця, якія абаліраюцца на канцэптуальна розныя каштоўнасці. У першым выпадку на анталогічныя каштоўнасці быццё, дзе дамінуюць забеспячэнне самога сабе існаваннем і працяг роду, у другім — на экзістэнцыйныя, дзе вядуць рэй праблемы выбару і рэалізацыі патэнцыялу індывідуальнага "я".

Быццё не ведае катэгорыі свабоды (свабода ёсць выключна катэгорыяй экзістэнцыі). Таму сацыяльная правінцыя, у сваёй арыентацыі на анталогічныя каштоўнасці, якія забяспечваюць яе існаванне быццём, выбірае

розных свабод, то гэта значыць, што ў нашай сацыяльнай сталіцы выпела значная колькасць экзістэнцыйна заклочаных асоб, якія прагнуць рэалізаваць сваю волю да ўлады праз свабоду слова, свабоду друку, свабоду палітычных і грамадскіх арганізацый і ўсялякія іншыя свабоды. І гэта вельмі добра (шкада толькі, што іх пакуль замала, каб стварыць тую крытычную масу, якая адсуне сацыяльную правінцыю ад сацыяльнай сталіцы на належнае ёй месца — у "Вандэю"). Бо Беларусь толькі тады рэальна стане суб'ектам гісторыі, калі сама ператворыцца ў аб'ект рэалізацыі экзістэнцыйных памкненняў тых, хто прагне свабоды Беларусі, як магчымасці дэмакратычнай формы выяўлення ўласнай волі да ўлады. Але, імкнучыся рэалізаваць гэтыя ўласныя памкненні, наўрад ці мае сэнс наракаць на сацыяльную правінцыю, якая, замест таго, каб дапамагчы нам праз розныя свабоды рэалізоўваць нашу волю да ўлады, затулілася ў сваю не-свабоду і турбавана адно пра тое, каб у пару забула бульба і не спазніліся завезці торфабыкет на зіму. У нас з сацыяльнай правінцыяй проста розныя меры адказнасці. Яна адказвае за быццё ў яго анталогічным цэлым, а мы — толькі за ўласную экзістэнцыю, якая прагне выразіцца праз розныя свабоды, як найбольш эфектыўныя і цывілізаваныя формы выяўлення волі да ўлады. Між іншым, і праз нацыянальна зарыентаваныя формы.

*Мне даспадобы
Верасень заўжды.
І не таму, што ў ім я нарадзіўся.
У верасні мне свет увесь адкрыўся...*

Гэта радкі з верша "Зноў верасень" лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Анатоля Грачанікава, якім пачалася вечарына, прысвечаная 60-годдзю з дня яго нараджэння. На жаль, паэт не дажыў да свайго юбілею, але тыя, хто прыйшоў у Дом літаратара, засведчылі, што памяць пра А. Грачанікава жыве, бо жыве яго паэзія.

Успамінамі пра свайго земляка і сябра падзяліўся рэдактар часопіса "Вясёлка" Уладзімір Ліпскі. А дзяўчынкі і хлопчыкі з дзіцячага садка "Літарык" праспявалі песні, напісаныя А. Грачанікавым спецыяльна для дзяцей. Нечаканасцю для прысутных стала з'яўленне на сцэне Анатоля Грачанікава — унука паэта, які хараша прачытаў творы свайго дзеда, якога памятае і любіць.

Мікола Аўрамчык доўгі час працаваў рэдактарам аддзела паэзіі часопіса "Маладосць", і праз яго рукі прайшлі дзесяткі і сотні пачынаючых літаратараў. Сярод іх быў і Анатоль Грачанікаў. Пра пачатак літаратурнага шляху юбіляра і расказаў М. Аўрамчык.

Кампазітар Ігар Лучанок успомніў сваё і паэтава камсамольскае юнацтва, калі імі сумесна былі напісаны песні, якія і сёння не сышлі ў нябыт.

Прадстаўнікі Беларускага саюза моладзі (былы камсамол) выказалі сваё захапленне творчасцю і асабай А. Грачанікава, які быў адным з лаўрэатаў камсамольскай прэміі за кнігу вершаў "Грыбная пара".

Успомнілі паэта добрым словам Уладзімір Скарынін і Яўген Каршукоў, прачыталі вершы, прысвечаныя паэту.

Алесь Бадак асабіста не ведаў А. Грачанікава, але на пачатку свайго літаратурнага шляху, пазнаёміўшыся з творчасцю паэта, прыняў яго як свайго настаўніка, і на вечарыне выказаў сваю ўдзячнасць і павагу да яго.

Дзевяць апошніх гадоў свайго жыцця А. Грачанікаў прапрацаваў галоўным рэдактарам часопіса "Маладосць", а першым яго намеснікам быў тады Генрых Далідовіч. Пра сумесную працу, пра сяброўства з Анатолем Сымонавічам і расказаў цяперашні галоўны рэдактар "Маладосці".

Удава паэта Нэла Іванаўна падзякавала ўсім прысутным за добрую памяць пра Анатоля Сымонавіча, з якім, як яна сказала, "пражыла трыццаць адзін год, як трыццаць адзін дзень". Для яе А. Грачанікаў быў вялікім беларускім паэтам пра яго жыццё і такім ён застаецца для яе і сёння.

На вечарыне гучалі вершы паэта ў выкананні артыстак Тамары Мікалаевай і Ларысы Грынько. Вёў вечарыну старшыня СБП Уладзімір Някляеў.

В. Ш.

Беларускі "Іменнік"

Кніга пад такой назвай з'явілася ў Гомелі. У выходных дадзеных пазначана, што выдавец яго — Гомельскі "Калегіум Сарматыкум". Наклад усяго 600 асобнікаў, а аўтар, складальнік і карэктар — Алегерд Чыж. У прадмове выдання канстатуецца вяртанне незалежнасці Беларусі, пачынаючы з вяртання імён беларусаў, узгадваецца, што беларуская антрапанімічная сістэма фармавалася ўжо напрыканцы XVIII стагоддзя, адзначаюцца яе асаблівасці, падаюцца унікальныя звесткі па гісторыі ўтварэння і існавання беларускіх імёнаў. Месціцца ў кнізе спіс выкарыстаных крыніц і абгрунтаваныя патрэбы ў стварэнні дадзенага "Іменніка".

На думку складальніка, галоўнай задачай было сабраць тыя імёны, што тычацца гісторыі ці культуры Беларусі і могуць выкарыстоўвацца сучаснай грамадой. У прыватнасці, як выбар імя дзіцяці. Таму па-за ўвагай засталіся непрывабнасныя імёны, не ўключаны ў "Іменнік" таксама імёны, сёння шырокавядомыя. Іх паходжанне досыць тлумачыцца ў іншых выданнях.

Беларускі "Іменнік" утрымлівае 355 мужчынскіх і 188 жаночых імёнаў з тлумачэннем іх этымалогіі і апісаннем варыянтаў. Пазначаны ў кнізе і выбітныя асобы Беларусі, якія гэтыя імёны наслілі.

Выданне, без сумневу, можа стаць карысным падарункам для беларусаў і тых, хто імі цікавіцца.

Андрэй МЕЛЬНИКАЎ

ВІШУЕМ!

Талент абавязвае

Таццяне ШАМЯКІНАЙ — 50



Якія якасці неабходны крытыку? Пытанне, здавалася б, больш чым рытарычнае. Канечне ж, патрабавальнасць, аб'ектыўнасць, добразычлівасць, нягледзячы на тое, высокамастацкі твор ці слабы, падабаецца табе ці твая душа яго проста не прымае. Як быццам, гэтага і дастаткова, каб станавіцца суровым суддзёй іншых. Але дастаткова, калі зыходзіць з нашых сённяшніх рэалій, бо ёсць яшчэ адна немалаважная, а мо і галоўная, якасць, без якой крытык не можа быць сапраўдным крытыкам. А гэта нішто іншае, як любоў да літаратуры. І не трэба ўсміхацца, пачуўшы падобнае сцвярджэнне. Не трэба, бо акурае такой якасці многім нашым крытыкам і не стае. Канечне, яны больш-менш рэгулярна сочаць за літаратурным працэсам, адгукаюцца і на асобныя творы, не кажучы пра кнігі, але робіцца гэта так, што адразу адчуваецца — не ляжыць душа да таго, пра што піша аўтар. І не важна, хваліць ён твор ці крытыкуе.

А вось у Таццяны Шамякінай, як у нямогіх, любоў да літаратуры дамінуе. І, відаць, не ў апошняю чаргу на гэтым сказалася выхаванне. Не кожнаму выпадае казацца ў сям'і, у якой пануе культ кнігі, літаратуры. І тым больш сям'і па-сапраўднаму ўсенародна любімага пісьменніка.

Любоў да літаратуры і прывяла Таццяну Іванаўну на аддзяленне беларускай мовы і літаратуры філалагічнага факультэта Беларускага дзяржаўнага ўніверсітэта. Скончыўшы яго ў 1971 годзе, яшчэ тры гады вучылася ў аспірантуры. Кандыдацкую дысертацыю "Асноўныя стылявыя кірункі сучаснай беларускай прозы" абараніла ў 1975 годзе, ужо працуючы выкладчыкам альма-матэр.

Аднак Т. Шамякіна не засталася толькі, калі можна так сказаць, "академічным" навукоўцам: ёсць у нас такая катэгорыя, прывітым немалая, кандыдатаў і дактароў філалагічных навук, якія ў друку выступаюць рэдка,

а калі і робяць гэта, дык толькі для таго, каб мець неабходную колькасць публікацый. Яе ж рэцэнзіі пачалі змяшчацца падчас вучобы ў аспірантуры. Першая, дарэчы, была апублікавана на старонках "ЛіМа". У нумары за 21 ліпеня 1972 года Т. Шамякіна рэцэнзавала кнігу М. Гроднева "Заручыны". Праз некаторы час у тым жа "ЛіМе" з'явілася яе другая рэцэнзія. Гэтым разам аб'ектыўна разглядалася тэатрологія А. Васілевіч "Пачакай, затрымайся..."

А сапраўднаю вядомасць Таццяне Іванаўне як крытыку, літаратуразнаўцу прынесла кніга "На лініі перасячэння", што выйшла ў 1981 годзе (між іншым, першая яе кніга). Сваіх вартасцяў яна не страціла і па сённяшні дзень. Кнігу склалі тры літаратурна-крытычныя артыкулы, па сутнасці міні-манаграфіі, героямі якіх з'яўляюцца такія сьляніны майстры прозы, як Міхась Стральцоў, Іван Пташнікаў, Іван Чыгрынаў. Ужо гэта выклікала цікавасць да кнігі. Аднак навідавоку і іншае: глыбіня пранікнення ў сутнасць прозы кожнага з гэтых пісьменнікаў, уменне адчуць іх адметнасць і непаўторнасць, што выяўляецца ў яркай мастакоўскай індывідуальнасці кожнага, і разам з тым здолецца паказаць, наколькі ўсе яны адносяцца да аднаго творчага пакалення — пакалення дзяцей вайны.

Аднак цяпер, на адлегласці часу, усё ж трэба вылучыць артыкул "Пафас жыццесцвярджэння", у якім гаворка ідзе пра набыткі І. Пташнікава. Па той прычыне, што Т. Шамякіна, гаворачы пра гэтага самабытнага пісьменніка, не толькі пацвердзіла высокія ацэнкі, дадзеныя яму В. Палтаран, В. Бечыкам, С. Андрэюком, а і зазірнула яшчэ глыбей у сутнасць пташнікаўскай прозы. Нельга не заўважыць, што сама Т. Шамякіна творчасць І. Пташнікава любіць (якасць, пра якую ішла гаворка ў пачатку гэтага артыкула). Адсюль — заканамернае жаданне крытыка як мага больш сказаць і пра мову пісьменніка, і пра

асаблівасці яго стылю, і пра адданасць свайго "малой радзіме".

Разважаючы пра творчасць М. Стральцова, Т. Шамякіна прыводзіла вытрымку з яго кнігі "Загадка Багдановіча": "Музіць, і "кліч продкаў", і талент, і воля маюць значэнне тады, калі іх прыводзіць у рух вялікая, паграмадску значная ідэя. Для Багдановіча такой ідэяй была ідэя нацыянальнага разняволення роднага народа. А падказвае яе Багдановічу час... Слухайце час! — гаворыць нам сваім прыкладам Багдановіч. Запомнім гэта". Пасля чаго ўдакладняла: "Сапраўды, варты запомніць, тым больш, што думка гэтая станавіцца галоўнай у творчасці М. Стральцова".

Галоўная на сённяшні дзень яна і ў творчасці самой Т. Шамякінай, якая, аналізуючы сучасную літаратуру, адначасова слухае і той час, у якім гэтая літаратура развіваецца. Аднак, слухаючы час, яна ўслухоўваецца і ў саму вечнасць! І не толькі ў пераносным сэнсе. У выдавецтве "Мастацкая літаратура" чакае сваёй чаргі рукапіс кнігі Т. Шамякінай "Знакі вечнасці", што мае падзаглавак "Беларуская міфалогія ў кантэксце сусветнай".

Нараджаўся гэты рукапіс з артыкулаў, якія пад рубрыкай "Знакі вечнасці" публікаваліся ў часопісе "Роднае слова" з шостага нумара 1994 года на працягу паўтара гадоў.

КНИГАРНЯ

Шлях адзін — адраджэнне

"Цяжка шлях да адраджэння" — так назвалі сваю кнігу, выпушчаную ў Брэсце выдавецтвам С. Лаўрова (пра выхад яе "ЛіМ" паведамляў у адным са сваіх нумароў), Станіслаў і Эдуард Дубянецкія. Бацька і сын. Дарэчы, абодва чытачу добра вядомы, у тым ліку і палімаўскія матэрыялы, напісаныя як паасобку, так і разам. Станіслаў Фёдаравіч загадвае рэдакцыяй філасофіі, эканомікі і права выдавецтва "Беларуская энцыклапедыя" імя Петруся Броўкі, а Эдуард Станіслававіч працуе старшым навуковым супрацоўнікам аддзела беларусазнаўства Скарынаўскага цэнтра, выкладае ў Інстытуце сучасных ведаў, з'яўляецца намеснікам рэдактара інфармацыйна-аналітычнага і культуралагічнага бюлетэня "Кантакты і дыялогі".

Змест кнігі склалі артыкулы, што перад гэтым публікаваліся ў "ЛіМе", а таксама ў "Настаўніцкай газеце", тых жа "Кантактах і дыялогах", часопісе "Адукацыя і выхаванне". А пра што разважаюць аўтары, што трываючы іх, над чым задумваюцца яны, выразна відаць з назваў гэтых артыкулаў — "Свабода думкі ці насілле?", "Выйсці з нацыянальнага анабіёзу", "Нашчадкі Шавэна", "Сіндром беларусафобіі", "Цяжка шлях да адраджэння", "Беларускі нацыянальны характар: спроба даследавання", "Нацыянальная самасвядомасць беларусаў у мінулым і сёння", "На мяжы дэнацыяналізацыі", "Мен-

тальнасць грамадзян Беларусі ў сучасны перыяд".

Наўмысна не называем, хто з Дубянецкіх канкрэтна аўтар той ці іншай публікацыі, а які з артыкулаў імі напісаны сумесна. Не называем па той проста прычыне, што гэта не істотна, бо перад намі цэласная кніга. Кніга двух аўтараў, якія па сутнасці разважаюць аднолькава, мысляць у адным рэчышчы, бо абодва нястомна працуюць на ніве нацыянальнага адраджэння і для абодвух гэтая справа стала справай жыцця. І абодва выносяць свае развагі на чытацкі суд з адной думкаю, пра што нагадваюць у невялікім уступе "З верай у будучыню": "Верыцца, што Беларусь зможа пераадолець наступствы рэвалюцыйнага і духоўнага Чарнобыля і з годнасцю ўвайсці ў сям'ю еўрапейскіх народаў, агульначалавечую супольнасць".

Аўтары менш за ўсё схільныя для абагульнення добра вядомага. Як правіла, для абгрунтавання свайго разумення складанага шляху, якім здаўна ідзе Беларусь і ўхабы на якім музіць пераадолець сёння, яны выкарыстоўваюць звесткі, факты, лічбы малавядомыя, а калі і вядомыя, дык толькі спецыялістам-навукоўцам. А гэта дазваляе чытачу атрымаць карціну таго, як беларусы жылі, як жывуць сёння і як павінны жыць, каб застацца народам, нацыяй.

У якасці эпіграфа да зборніка ўзяты радкі Янкі Купалы:

*Хай Беларусь, мая старонка,
Уваскрэсне к вольнаму жыццю!*

А каб уваскрэснуць, найперш трэба выразна зразумець, усвядоміць, хто мы на гэтай зямлі і адкуль мы: у сувязі з гэтым канцэптually характар набывае артыкул "Беларускі нацыянальны характар, спроба даследавання", апублікаваны ў свой час на старонках часопіса "Адукацыя і выхаванне" (1995, N5), да якога цесна прымыкае наступны — "Нацыянальная самасвядомасць беларусаў у мінулым і сёння", змешчаны ў той жа "Адукацыі і выхаванні" (1996, N 3).

У першым падаеце абагульнены партрэт беларуса: "Фарміраванне асноў беларускага характару", "Станоўчыя рысы беларускай душы", "Адмоўныя якасці характару беларусаў". Кожны з падраздзелаў дае падставы для больш дэталёвага даследавання згаданых праблем. Але і сказанага досыць, каб атрымаць уяўленне аб беларусах як народзе, нацыі. І, як падагульненне, падаецца выснова: "...дасягнуць светлых ідэалаў новага адраджэння можна толькі ў тым выпадку, калі будуць уважліва аналізавацца, улічваюцца і выкарыстоўвацца ў практычнай дзейнасці найлепшыя станоўчыя рысы і адначасова пераадоляцца "адмоўныя" бакі беларускага нацыянальнага характару".

Для гэтага, як вядома, павінны існаваць спрыяльныя ўмовы. Аднак ці ёсць яны на

Паэзія, філасофія, Беларусь...

У серыі "Бібліятэка "Фрагментаў", заснаванай Цэнтрам еўрапейскага супрацоўніцтва "ЕўраФорум", выйшла ўжо некалькі кніжак, якія выклікаюць цікавасць у аматараў прыгожага пісьменства і філасофскай думкі.

Адзін з аўтараў "бібліятэкі" Валянцін Акудовіч вядомы як філосаф-культуролог і літаратурны крытык з арыгінальным, парадасальным мысленнем. Зборнік яго артыкулаў і эсэ мае назву, сугучы з іміджом "беларускага апостала постмодэрнізму": "Мяне няма. Роздумі на руінах чалавека". У зборнік уключаны такія артыкулы (хаця вызначэнне формы тут можа быць толькі ўмоўным), якія ў свой час пасля надрукавання ў перыядычным друку выклікалі бурныя спрэчкі: "Архіпелаг Беларусь", "Дыялогі з богам", "Горад, якога няма" і іншыя. У раздзеле "Апошнія людзі" прадстаўлены эсэ пра найцікавыя мысліцелья апошняга стагоддзя, да ўсяго ў

кантэст сусветных імён уведзены імёны найноўшай беларускай літаратуры. Ставіцца да светапогляду В. Акудовіча можна парознаму, вельмі многае ў кнізе выклікае, мякка кажучы, сумніў, але, напэўна, аўтар і сам не разлічвае, што кожны чытач стане ягоным апалагетам. Ды, безумоўна, бліскачае валоданне словам і выбітная інтэлектуальнасць аўтара паспрыяюць таму, што кожны з тых, каго вабяць новыя веды, захоча ці пагадзіцца, ці паспрачацца з ім, а значыць, В. Акудовіч выканаў сваю місію філосафа — абуджаць уласнай думкай думкі іншых.

У зборнік Сяргея Дубаўца "Дзённік прыватнага чалавека" увайшлі апавяданні, імпрэсіі, эсэ, напісаныя на працягу 1989—1998 гадоў. С. Дубаўец вядомы як літаратар, крытык, грамадскі дзеяч. Менавіта ён узначальвае адноўленую "Нашу ніву". Стыль С. Дубаўца-празаіка, эсэіста, крытыка цяжка зблы-

таць з чыймісьці іншым. Неаднойчы так было, калі невялікая публікацыя пісьменніка з віртуозна сфармуляванай, здавалася б, усім вядомай праблемай рабілася штуршком да бурных дыскусій, стымулявала літаратурнае жыццё. Думаецца, "Дзённік прыватнага чалавека" не павінен пакінуць раўнадушным беларускага чытача, незалежна ад таго, з'яўляецца ён прыхільнікам ідэі, якія прапаведуе аўтар "Дзённіка", ці не.

Свой першы зборнік малады паэт Міхась Баярын назваў "Шалёны вертаградар", і, відаць, як алузію на прысвячэнне Максімам Багдановічам "Вянка" Сяргею Палуяну, зазначыў, што "Шалёны вертаградар" — "вянок на магілу Езэфа Кнэхта". А можа, аўтар і не жадаў такой алузіі, бо іх і без таго багата ў кнізе. Уласна кажучы, сама паэзія кнігі можа ўмоўна называцца алузіяй. Але гаворыць пра паэзію ў некалькіх фраззах не

У іх упершыню беларуская міфалогія падаецца ў кантэксце сусветнай, у асноўным індаеўрапейскай, прытым даследчыцай яна ўспрымаецца як завершаная сістэма. А яшчэ міфалогія разглядаецца як выток літаратурных матываў і вобразаў і вобразаў выяўленчага мастацтва, паказваецца сувязь яе з дэкаратыўным мастацтвам і архітэктурай. Аб шырыні даследчыцкіх памкненняў Т. Шамякінай, глыбіні яе пранікнення ў сутнасць з'явы якарава сведчыць і тое, што не абдызены ўвагай і агульначалавечыя праблемы — Жыццё і Смерць, Чалавек і Прырода, Дабро і Зло. Дагэтуль нічога падобнага ў нас не было.

А пакуль кніга "Знакі вечнасці" выйдзе, Таццяна Іванаўна настойліва і мэтанакіравана распрацоўвае курс "Гісторыі і тэорыі сусветнай і айчынай культуры", які сёння ўключае ва ўсе вузаўскія праграмы, з'яўляецца базавым, як і ва ўсім свеце. Распрацоўвае не толькі рыхтуючыся да лекцыі, а і апрабуе яго на старонках таго ж "Роднага слова", у якім, пачынаючы з чацвёртага нумара за 1996 год, працягвае весці рубрыку "3 гісторыі сусветнай і айчынай культуры". Адзін пералік апублікаваных артыкулаў сведчыць аб тым, што ў шырокі ўжытак увадзіла агромністы і вельмі патрэбны матэрыял. Згадаю толькі асобныя з іх: "Прырода і культура", "Вытокі культуры", "Функцыі культуры і асноўныя этапы яе развіцця", "Раннія формы мастацтва", "Культура мезаліту і неаліту", а гэта больш канкрэтныя — "Культура Старажытнага Егіпта", "Культура Месапатаміі і Індыі", "Культура Ірана (Персіі)", "Культура Кітая".

На гэта ўсё патрэбен талент, на гэта патрэбен час. А часу не так і шмат, бо Таццяна Іванаўна яшчэ плённа выступае і ў галіне перакладу, пераўвасобіўшы па-руску многія творы І. Шамякіна, а паколькі Іван Пятровіч, як вядома, апошнім часам, нягледзячы на ўзрост, працуе вельмі плённа, дык і тут трэба працягнуць актыўнасць.

Быць актыўнай Т. Шамякіна абавязвае і талент. А талент — такая рэч, што без працы не ўдасканалваецца.

Новых творчых і жыццёвых поспехаў Вам, Таццяна Іванаўна!

Алесь МАРЦІНОВІЧ

сучасным этапе? Адказ на гэтае і іншыя пытанні ў артыкуле "На мяжы дэнацыяналізацыі". Тон разваг публіцыстычна заостраны. Ды і як інакш, калі выказваецца набаледае, гучыць тое, што не дае спакою кожнаму, неабыхаваму да будучыні Беларусі — "Гвалтоўная культурная экспансія", "Не чуючы стогнаў і крыкаў беларуса, масавы тэрор і разбурэнне беларускай культуры", "Прымусовы білінгвізм у гонар "братняй дружбы"... Магчыма, часам у ацэнках прысутнічае максімізм, ды асноўнае ў іншым — артыкул напісаны як споведзь грамадзяніна сваёй краіны, які хоча аднаго: каб краіна гэта заставалася КРАІНАЙ, а не нейкім прыдаткам да іншага дзяржаўнага ўтварэння.

У рэшце рэшт пра гэта і заключны радкі артыкула "Цяжкі шлях да адраджэння": "Паспяхова вырашыць задачы адраджэння Беларусі можна толькі на аснове ўмацавання яе дзяржаўнага суверэнітэту, развіцця ў кожнага грамадзяніна пачуцця нацыянальнага гонару, павагі да іншых народаў і краін свету, асабістага дачынення да лёсу сваёй Айчыны. Але дасягненне гэтых светлых мэт ніколі не давалася лёгка, а таму, па словах беларускага філосафа Сулімы, права на родную зямлю, на сваю Бацькаўшчыну, на сваю мову, культуру, на самавызначэнне, на вольнае развіццё, нацыянальнае аблічча трэба заўсёды падтрымліваць напружанай энергіяй, высокай духоўнай актыўнасцю, як быццам сапраўды кожную хвіліну заваёўваць нанова". Як жыць і працаваць у імя Беларусі — пра гэта кніга "Цяжкі шлях да адраджэння".

Юрась ПЯТРЭНКА

выпадае. Лепш парэкамендаваць прачытаць згаданы зборнік. Ён таго варты.

Пэзт-філосаф Алесь Разанаў не мае патрэбы ў рэкамендацыях. Прычым як перад айчынным чытачом, так і перад замежным. У "Бібліятэцы "Фрагментаў" выйшаў зборнік А. Разанава "Рэчаіснасць". У яго ўключаны версэты, вершаказы, пазмы "Гліна" і "Усяслаў Чарадзеі".

У версэце А. Разанава "Голас", змешчаным у зборніку, гаворыцца:

"І пакуль ён гучыць і, усюды прыняты і заахвочаны ўсюды, мае адвагу і моц гучаць, у гэтай краіне ён не чужы і не свой, а — сама, заснаваная мной, краіна".

Думаецца, што пазнаёміцца з краінай, створанай пэзтам, жадаецца ўсім, хто адчувае прыгажосць пэзтычнага слова і глыбіню філасофскай думкі.

Падрабязная гаворка пра кожнае са згаданых выданняў, напэўна, яшчэ наперадзе. А пакуль парэкамендуем адшукаць іх у цэнтральных кнігарнях Мінска.

Л.Р.

АНТАЛОГІЯ КРАЁВАГА ВЕРША

Шчыра кажучы, я думаў, што больш аніякіх прадмоў пісаць не буду. Проста, па меры наплаўнення рэдакцыйнай шуфляды адбірацьму лепшыя вершы пад ужо заўяўленую рубрыку.

Але, відаць, давядзецца тое-сёе "адкрываць" лімаўскаму чытачу і найперш — схавана за вершамі, здымкамі ды біяграфічнымі даведкамі. Да прыкладу, літаратар У. Цішуроў, даслаўшы бандэроль з творамі круглянцаў, не паленаваўся ахарактарызаваць кожнага аўтара і выказаць свой асабісты погляд на некаторыя правінцыйныя літаратурныя з'явы, падчас адметныя і трапныя...

"Ідэя пэзта Лявона Галубовіча прадстаўляць на старонках "ЛіМа" правінцыйных аўтараў мне спадабалася. Ёсць сэнс і нават нейкая справядлівасць. Справядлівасць да іх — невядомых, забытых, абдызненых увагай выдавецтваў і таго ж Саюза пісьменнікаў..."

"Дружкі зарніцы" — пад такім назовам выйшаў у нас калектыўны зборнік літаратураў Кругляншчыны...

...зборнік выданы на сродкі Круглянскага райвыканкама. У якасці ганарара — кожны аўтар атрымаў па 20 асобнікаў. Астатнія — развезены па прадуктовых крамах раёна. Бачыў — пыляцца... Калі пазіць — гэта таямніца, то пра мясцовых аўтараў тут усё ўсё ведаюць. І найперш ведаюць горшэ... А пэзт, у разуменні мясцовага людю, павінен быць анёлам з белымі крышчамі..."

Ну, не крыўдзіце хоць вы, Уладзімір, на народ. Хіба гэта так дрэнна, што вобраз ПЭТА асацыюецца са святасцю? Калі не мы, як кажуць, то — хто? І, можа, прыгнечанаму цяжкай працай ды нястачай народу не столькі патрэбныя нашы творы ды кніжкі, колькі — сам вобраз ПЭТА, а значыць — спрадвечная вера ў дабро, розум, шчырасць, справядлівасць. У нешта недасяжна-светлае, але заўсёды людзьмі жаданае. Вера ў тое, што слова боскае захоўваецца ў чалавечых душах, што яно — вечнае і праведнае, як той анёл з крышчамі...

Ды, вось, вы й самі пішаце: "Хлопотна-ветраным, зусім нятульным лотаўскім днём 1995 года ля Дома Саветаў г/п Круглае сустрэўся мне сівы дзядуля ў старомоднай замусоленай вельветавай, падбітай штучным мехам, куртцы. Яго адзенне схіляла да невясёлых разваг пра бытаванне гэтага чалавека. ...жыў ён у вёсцы Казаброддзе, у хатцы, закопчанай, бо трубка дыміла, а печ там проста не змясцілася б, з адным металічным ложкам, зламаным крослам і драўлянай расхістанай канструкцыяй, падобнай на стол... Па сваёй прыродзе гэта быў мяккі, добразычлівы, абыходлівы з людзьмі чалавек, настаўнік на адукацыі..."

Ну, чым не анёлак? Не то нашчадак Каруся Каганца, не то стрыечны брат Міколы Купрэва...

Але сам пэзт, на жаль, усяго толькі чалавек. Зямны. Звычайны. Смяротны...

Таму "несірычнае пра лірыка" Уладзіміра Цішурова канчаецца будзёна і зразумела: "Памёр ён ля аўтавакзала г/п Круглае 8 мая 1997 года. Казалі людзі, што апошні раз бачыў яго ля крамы, што працуе да першай гадзіны ночы. Нібыта браў ці чацэў узяць гарэлку... Літаб'яднанне ў пахаванні свайго сабрата ўдзелу не прымала..."

Гэта — пра Уладзіміра Кунцэвіча. Пухам яму зямля... А мо ён да каго яшчэ з'явіцца ў вобразе анёла з белымі крышчамі, асабліва да тых, хто яго не ведаў, да нас, чытачоў, ну, хоць бы гэтым адным выдрукаваным тут вершам...

Вось і ўсё бадай. Дзякуй Цішуроў за сааўтарства ў напісанні гэтага незапланаванага прадмовы. Як ён значнае напрыканцы: "Мусіць, брат заўсёды чую брата па пярэ..."

Вядома, чую! Як анёл — праведніка, а д'ябал — грэшніка... З удзячнасцю будзем і надалей чакаць вершаванай пошты з усіх краёў беларускіх. (Умовы анталогіі — у "ЛіМе" ад 17 ліпеня 1998 г.).

Л. ГАЛУБОВІЧ

Кругляншчына

Лія РОДНАЯ



Лія Родная (Ніканчук Наталля Валянцінаўна) нарадзілася ў вёсцы Мярвіны Клецкага раёна Мінскай вобласці. Пасля школы скончыла Беларускае сельскагаспадарчую акадэмію і працавала навуковым супрацоўнікам на кафедры ММЭС БГСА. З 1991 года — жыхарка г/п Круглае. Няштатны карэспандэнт раённай газеты "Сельскае жыццё". Выступала ў рэспубліканскім друку.

Душа яе...

Душа яе ад шчасця іспавання
І ад таго, што ўвесь Сусвет
Напоўніўся тваім каханнем
І радасцю сустрэч.

Душа яе і сэрца адчувае,
Што жыць лягчэй і думаць весялей,
Калі мой любі мне дапамагае
У гэты час заносаў і завей.

Душа яе, а побач з намі дзеці
Яны спрабуюць моц адважных крыл,
Каб доўжыць тое добрае на свеце,
Калі ўжо ў нас з табой не стане сіл.

Святлана ВАРАПАЕВА



Святлана Варапаева нарадзілася ў 1966 годзе ў вёсцы Падберыты на Гарадзеншчыне. Скончыла Брэсцкі чыгуначны тэхнікум. Працавала на чыгунцы, а цяпер — у ДРБУ-214 у г/п Круглае. Друкавалася ў рэспубліканскай перыядыцы.

Памяці таты
Стаміўся хадзіць па зямлі,
араць, селяць — восені-вёсны...

Паслаў туманоў кужалі і лёг адначыць пад соснамі.

І стала ніжэй без цябе
самотная наша хата,
у стылай маўклівай журбе
панік журавель цябаты...

На лес твой, з бярозавай цёплай душы,
пралісі, не высалі слёзы — застылі.
У тую, цяпер неваротную ціш,
ты калісьці паклічаш і нас,
каб мы ля цябе ад зямной мітусні
адначылі...

Уладзімір ЦІШУРОЎ



Уладзімір Цішуроў — нарадзіўся ў 1956 годзе ў в. Навапруддзе Круглянскага раёна Магілёўскай вобласці. Вучыўся ў магілёўскім педінстытуце. Працуе ў Мінскім абласным музычным таварыстве. У. Цішуроў — ужо вядомы беларускаму чытачу як аўтар дзвюх кніжак і па выступленнях у перыядычным друку.

Зорка-сняжынка

Не зямела маё захапленне,
не зямела,
ты здаешся мне чыстай і белаі,
нібы зорка-сняжынка,
што не ўпала яшчэ на зямлю...
Хто не скажа: "Люблю чысціню..."

А я Бога маю:
"Уберажы яе чысціню!"
Безграхоўна сэрцам адтаю,
на каханне сябе разрываю,
і яно — не згарае.
Хвала Богу, што ёсць ты такая,
і зямная і не зямная,
не ў маёй толькі славе,
а ў маім толькі слове —
Аве!

Міхась КУШНЯРОЎ



Міхась Кушняроў нарадзіўся ў 1934 годзе. У час вайны падарваўся на міне. Няглед-

зячы на калецтва скончыў Круглянскую СШ і Гродзенскі сельгасінстытут. Працаваў заагнэхікам у гаспадарках раёна, друкаваўся ў абласной і рэспубліканскай перыядыцы.

Ля вакон тваіх...

Ля вакон тваіх штоночы
Я хаджу, бо страціў сон
З той пары, як твае вочы
Узялі мяне ў палон.

Вецер шастае ў галінах,
Лугам сцэлеца туман,
Цягнуцца, як дні, гадзіны,
А цябе няма і няма...

Вось і месяц паказаўся
Па-над рэчкай, над ляском,
Нібы свят, ён абвязаўся
Белаі хмаркай-ручніком.

І смеяцца: "Кінь трывогу,
Прагані пуду сваю,
Я дзяўчат саватаў многа,
Угаворым і тваю!"

Уладзімір КУНЦЭВІЧ



Уладзімір Кунцэвіч (1937—1997 гг.) — выхаванец Слуцкай школы-інтэрната. Скончыў Слуцкае педвучылішча. Працаваў настаўнікам, карэспандэнтам раённых газет. Вершы зрэздычасу друкаваліся ў беларускіх перыядычных выданнях.

Ты адна

Зорка Венера ўзышла над зямлёю...
М. Багдановіч

Не шукаю зоркі праслаўленай
з той пары, як стрэўся я з табой.
Бы пакутнік той перад мадоннай,
у табе знайшоў душы спакой.

Хай даруюць неба і Венера,
Што забыў на зорных кругі.
Толькі ты — мая зара і вера,
Ты адна — анёлак дарагі.

З зоркаю, халоднай і далёкай,
Мені як раньш бласеўду душой.
Вабляць зоры-вочы навалокай,
Жыць да скопу мне іх чысціней.

А калі на міласці влікай,
найвышэйшай волі — ажыву,
зноў з табой, толькі ты паклікай,
паўтараў былое паяву...

Сугучны нашым цяперашнім рэаліям артыкул А. Гібка-Гібкаўскага "Трывожны месяц верасень": "Каб мы маглі наш сённяшні гарачы імператэ скіраваць найперш на стварэнне, а не на самавынішчэнне, то тады можна было б гаварыць пра нейкія перспектывы нацыі. Але беларусам пакуль па розных прычынах цяжка аб'яднацца і вызначыць адзіную мэту. Прычым як афіцыйную, так і для апазіцыі. Апазіцыя, якая безумоўна ёсць (ды і павінна быць!) у грамадстве і якая, як бы ні хацелася некаму, не абмяжоўваецца "кучкай крыкуноў". Апазіцыя, думку якой любая ўлада проста абавязана ўлічваць... Як жа нам неабходна сёння тая агульная мэта — рэальная, пазбаўленая таннага прапагандыскага ажыятажу! А пакуль што кожны з надыходзячых новых месяцаў года прыносіць нам новыя праблемы. У тым ліку і трывожны, але такі прыгожы і плённы заўсёды месяц верасень..." Па-свойму працяг гэтай тэмы — і ў выступленні М. Жэбрака (у 1993—1997 гадах ён працаваў пастаянным прадстаўніком Рэспублікі Беларусь пры статутных і іншых органах СНД) "Бомба" пад Прэзідэнта", што мае падзаглавак "Дзеля дасягнення палітычнай згоды ў грамадстве неабходна ўсяляк умацоўваць згоду нацыянальную", а таксама ў падборцы матэрыялаў "Нацыянальная эліта і дзяржаўная ўлада".

А. Кароль ("Крок першы, крок апошні") разважае ў сувязі са 100-годдзем і з'езда РСДРП. У нумары — вершы С. Грахоўскага, апавяданне "Маці" Я. Скрыгана, рэцэнзія "Я. С." на кнігу Л. Лыча "Назвы зямлі беларускай", інтэрв'ю А. Лысаконя з міжнародным гросмайстрам па шахматах В. Купрэчыкам ("Забіяка"), згадка пра Я. Пясецкага ("І фотамайстра, і паэт..."), уражанні аб Беларусі лідэра таварыства дружбы Паўночны Трандэлаг (Нарвегія) — Мінск (Беларусь) С.-Дж. Валстадсве ("Беларусь — у маім сэрцы..."), расказ А. Ціхінава пра мастака А. Шастакова ("Прыгажосць — сінонім прастасці"), маналог мастака Ю. Рудзкі ("Прызы і сюрпрызы"), апавед У. Мархеля пра вяртанне творчай спадчыны Я. Чачота ("Сялянскія песенкі", аздобленыя нотамі, вярнуліся да свайго першаадкрывальніка"), гутарка Я. Сіпакова з аўтарам беларускага "Букара" А. Клышкам ("З чаго пачынаецца школа...") і іншыя матэрыялы.

"Нёман", № 8

Адкрывае нумар апавесць У. Паўлава "Пад схіленым дрэвам". Змешчаны падборкі вершаў Н. Мацяш, У. Арлова, Л. Галубовіча, Б. Спынчана, заканчэнне рамана В. Іпатавай "Залатая жрыца Ашвінаў", "Калымскія былі" Ф. Шкірманкова, дакументальны апавед У. Гніламедава, што мае падзаглавак "З сямейнай хронікі" — "У Амерыцы, на ферме". А. Ждан гутарыць з доктарам медыцынскіх навук, прафесарам, намеснікам дырэктара Навуковадаследчага інстытута радыяцыйнай медыцыны і эндарыналогіі Я. Кенігзбергера ("Адзін на адзін з бядой") і з доктарам медыцынскіх навук, прафесарам В. Зубовічам ("Радыеануклід у крыві дзяцей"). Матэрыялы аб'яднаны назвай "Пакуль зямля стане чыстай" і прапануюцца ў раздзеле "Публіцыстыка". Аб праблемах аўтарскага перакладу разважае ў артыкуле "Непадобныя двойнюкі" Н. Дзянісава. "Космас чалавечай душы" — так гаворыць Г. Ануфрыеў пра творчасць мастака Ю. Кур'яновіча, з разпрадукцыямі работ якога можна пазнаёміцца на другой і трэцяй старонках вокладкі.

"Рыцар свабоды"

Пад такою назвай з'явілася новае выданне ў Баранавічах. Пакуль што гэта толькі бюлетэнь культурна-асветніцкага накірунку на васьмі старонках накладам у 299 асобнікаў.

Чытачы выдання змогуць даведзецца, навошта і каму сёння спатрэбіўся ў Баранавічах Звяз беларускіх рыцараў. Дзякуючы А. Бакачу і У. Гундару пазнаёміцца з учарашнім і сённяшнім днём уніяцкай царквы на Беларусі і ў горадзе, з жыццёвым і творчым лёсам рупліва беларусыны, нашага земляка і сучасніка Міхаса Берната. У нумары ёсць гарадскія музычныя і спартыўныя навіны, загадкі і крыжаванка, а таксама — міні-віктарына і жарты нашых продкаў. Рэдагуе і выдае бюлетэнь Уладзімір Гундар. Ян САВІЦКІ



"Калі вяртаемся ў вобраз..."

сiвы чалавек у гарніц
нiс амень у мой дом
пастаўлены на скрыжаванні дарог
вятроў

адзiн вецер дзьме і агонь гасне
другі — акрыляе полымя
і яно з яго дыхам расце ў пажар
а ён прагна корміцца тым
што ў мяне варушыцца ў грудзях
і я ў полымі ўзятаю над домам

дом быў — я бачу —
з дошчак
рупліва адна да адной
пазбіраных складзеных
але на дарогах вятроў
якія ведае толькі Бог

Ці трэба слоў салому
церушыць на ахвэрны касцёр?
Матылькі агню шугаюць
ў іскрыстае зоркамі неба,
чорнае, як дно акіяна;
ён гнецца і вагаецца,
з марай пераліцца цераз край
наветра, і хваля за хваляй
роўна зліцца з пызмераным,
мнэгалікі ў кроплях;
кладуцца на чыстую хвалю.
Ссыпаем у існасць
былога разам.
У россыпе хвалі і хвіль
знаходжу сябе зоркай,
каменьчыкам,
смакам жыцця жыхара ракавінкі,
саматай гары і пясчынкі,
якімі ты ёсць і будзеш.

Ломяцца мае рукі.
Ці то цяжар завялікі,
як на жанчыну?
Я, здаецца,
хлопчыкам нарадзілася,
а вырасла, бач, якая.
Добра быць
жанчынай —
цікава. Пакутна.
Проста і звычайна.
А той хлопчык,
што ўва мне
не ўмёр,
усё на ручкі хоча.
А рукі ломяцца.

Ноч закаляхвае нас,
наймілейшых ёй
сёння, заўтра.
І Месяц спрыяе
нам сёння.
Пан Твардоўскі
з яго ўсмiхаецца.

Калі памру,
напросіш,
каб прывёў мяне
ён на хвіліну назад —
разам яшчэ раз пасмяёмся
з выпадковасці
выпадкаў
у падкаваных коней,
якія губляць падковы
на шчасце
невывадковае.

Ці я конікам была
калісьці
ў сне, ці наяве.
І ўсе падковы
адала
жанчынам
з чорнымі вачыма

і пабегла
басанож
на сваё шчасце,
а яго ўжо былі разабралі
на муразах
у трыдзевятым царстве.

я зайздросная за Месяц
які глядзіць табе ў вочы
а ты псеціш яго жоўты бок
і асацыюеш смак яго вуснаў з мёдам

і за фіранку-зайздростку
я раўную:
датыкаецца нахабніца
тых таямнічых месцаў
якія належаць толькі мне

і якім правам
яны забіраюць цябе
калі я ёсць месяц і мёд
заслона і адкрытасць
у дарогі космас

Вобраз
іголкай ільду рысуецца вобраз прасторы
крохкай хвіліннасці і вечнага паўтарэння
дасканаласці крышталю і невывадковасці
рысы

не няма выпадковых сустрэч
няма трэччын у часе і хібаў

расколваем першым крыкам наветра
і шчыліна зачыняецца за намі

як маланка

калі вяртаемся ў вобраз
нарываваны іголкай у Майстравай далані

Следам ідзе, што ў прасторы
пракладзены і цёплы яшчэ ён; звініць
падкаваны бот, суха шоргае па пяску
даўно перасыпаным босы ступак,
слова і цень ягоны ў матэрыю
і з матэрыі перакінутае, з гуку і
з прыску ў зерне, з якога хлеб
кладзецца на язык лустай, прычасцем
і выбухам смаку, сямізвапам думкі —

Следам ідзе мой след
па намагнічанай лініі,
па струне святла і шчылінай мораку
перабывае тое што наперадзе.

Нямiга
Сяргею КИРУШЧАНКУ
Ці да Айчыны дакрануся,
Калі з гарачым сэрцам еду,
Бягу навыперадкі з лёсам,
Цераз стагоддзі гублю вочы,
Пасланцаў высылаю ранкам зведаць
З крыніцы мне якой напіцца,
Дзе акунуцца з галавою,
Душу дзе з ветрам ў перагонкі
Рысую пуціць, а дзе сабрацца
З сябрамі ля кастра пад колам...

Было мне добра. Ветрам гнаная,
Адчула пад стапой Нямiгу.
Ліхтар глядзеў мне ў вочы ясна,
Метал машыны енкнуў з болю.
Пялю крыві ці ржу стагоддзюў
З вуснаў сухіх я смакавала.
Сяргей Іванавіч русінскі,
Белагалавае дзіцятка,
У магутным целе нiс ахвяру:
Зямлі счарнелай кроплю фарбы —
Спатолю, радасць і змаганне.
І кроплі падалі ў разоры,
У змаршчыны памяці і твараў,
У трэччынны і жылы тратуару,
Сплывалі ціха па званіцах
І гучна стукаліся ў Свіслач.
А я стаяла на Нямiзе,
Урослая ў камень. Рукі — лісце.
Вочы палесткі агню.

З кіёчкам падышоў Драздовіч,
І з яго вуснаў шпак заціўкаў:
Ці да Айчыны дакрануся,
Дзе акунуся... Дзе ўтаплюся...
— Як нам тут вызваліць Нямiгу,
Што волавам п'ячэ нам зізу?
— Нам трэба вызваліць Нямiгу.
Сама ж не вырвецца на волю.
Словам не вырвацца з-пад бруду,
Каменных ідалаў гісторыі.

Стукаў Язэп у мур кіёчкам.
Здэёр да крыві Сяргей далоні.
А я нямела... і нямела...
Бо слоў не мела... І не чула...

(І стукае мне ў сэрца попель
З кіёчка, што спалілі ўнукі).

На сэрцы попель. Пасыпаю
Я галаву і плечы. Каюся.
Усіх грахі бяру. Ліхтар
Трапецца ў імгле. Стаіць
Язэп з бяздомнымі вачыма.
У святле вясёлка пылу ўецца.
Сяргей ідзе спаць у майстэрню,
Вялікі sclavus, ён стаміўся.

Дрыжу. Ссыпаюся ў ваду
Тым попелам, і іскрамі, і болям
Праз мур, пясок, іржу і гліну.

Перасыпаю хвіліны з дала-
ні на далано. Яны блішчаць і пя-
шчотна шаргочуць, быццам перліны.
У паўпрызрыстым центры кожнай — вос-
трая зрэнка вечнасці. Можа быць, гэта
сапраўды проста перліны.

Сёння зноў перад замкам праязджалі
гэтыя. Нешта крычалі, ці то клікалі з
сабою, ці то пагражалі. Страусавыя пёры
ківаліся на іх капелюшах бела-ружовымі
аблачынкамі, а на скураных пальчатках
здалёк паблісквалі жалезныя заклёпкі. Я
ніколі не звяртаю ўвагі на тых, хто пра-
язджае паўз замка. Гэта непрыстойна.

Хвіліны ссыпаюцца на аksamіт зусім
бязгучна. Але часам яны саслізгаюць з
маіх каленяў і б'юць па каменных плітах
падлогі звонкім дажджом. Я не люблю
дождж. Калі пад маім вакном згасоўвае
апошнія кветкі шпышшыны, дождж пачы-
нае ісці кожны дзень. Праз яго шэры
взлём праглядаюцца толькі цёмныя аб-
рысы дрэў. Яны распачна ломяць голле ў
лахманах парадзелага лісця, і хістаюцца,
і ківаюцца ў вечным маленні жывога аб
жыцці. Шпышшына яшчэ не адціхла.

— Пані, у вашым лесе з'явіўся белы
адзінарог.

Чалавек нізка схіліўся перада мной,
і я не бачу ягонага твару. Можа, ён і
ўсмiхаецца — гэтак з'едліва, куточкамі
вуснаў, як умеюць усмiхацца толькі вер-
ныя слугі.

— Ніхто пакуль яго не спалохаў?
— Не, пані. Яго бачылі толькі здаля,
ля старой віхлы, па дарозе да возера.
Але гэта дакладна адзінарог. Белы,
вельмі прыгожы звер.

— Загадай сядлаць майго каня...
— Слухаюся, пані... — і зноў я не
паспяваю злавіць выразу яго твару. Ча-
мусьці я больш уяўляю, якія выразы тва-
раў павінны быць у тых, хто побач са
мной, чым сапраўды бачу гэта. Асабліва
не люблю зазіраць у чужыя вочы. Мне
здаецца, што тыя пляскаць пачуцці і
думкі, якія я там магу прачытаць, пя-
ройдуць да мяне і прыліпнуць да маёй
кволай душы, так што забудуся, якая я
— на самай справе, дзе — мае алчуван-
не, а дзе — чужое.

Палымаюся з фатэля, і перліны ссы-
паюцца з маіх каленяў на камень. Адна
з іх коціцца доўга-доўга, я чую яе, аж
пакуль не выходжу з залы.

Адзінарог сапраўды ля старой віхлы.
Ён белы, як туман. Нагадвае невялікага
каня з недарэчна кароткімі нагамі. Вочы
ў яго вылізаныя, чорныя і вільготныя, а
рог над імі выглядае зусім не пагрозна.
На яго наліплі травнікі.

Я гаджу адзінарога па схіленай шыі,
і ён пакорліва ківае галавой. Дрэвы па-
ціху шумяць, поўныя жыцця і лістоты.

— Ідзі адсюль, — ціха кажу я адзінаро-
гу. — Я не магу ўзяць цябе ў свой замак.
Разумееш, там — людзі. Ім уласціва гля-
дзець міма вачэй і ўпотаі пасмiхацца. І
тут ты не можаеш застацца. Сюды рана
ці позна прыедуць тыя. І я не абараню
цябе. Я нават не заўважу, калі яны цябе
пакрыўдзяць. Гэта было б непрыстой-
на, прабач.

Адзінарог нібыта разумее мяне, ён
няўклудна паварочваецца і бяжыць у
гушчар, і я заўважаю, што на дрэвах ужо
ёсць першае ссохлае лісце — адзінарог
абтрасае яго з галінаў.

Мае перліны, сабраныя нечымі
руплівымі рукамі, лягаць у адчыненым
куфэрку. Я не буду пералічваць, ці ўсе
яны на месцы.

— Пані бачыла адзінарога?
Цяпер я, здаецца, паспяваю злавіць
выраз яго твару. Чамусьці дакорлівы.

— Пані пакінула яго ў лесе?
Хіба я павінна апраўдвацца перад
кімсьці? Ён разумее, што я абураная, і
з нізкім паклонам выходзіць. Але я ніколі
не выкажу свайго абурэння. Гэта не-
прыстойна.

Паўз замка зноў праязджалі гэтыя. Я
сядзела перад акном, хвіліны з сухім
шоргатам перасыпаліся з далані на дала-
но і былі халодныя, як кавалачкі лёду.
Гэтыя праехалі асабліва блізка, ледзь
не зачэпілі кусты шпышшыны, з рогатам
махалі мне і клікалі некуды — ці проста
пасмiхаліся. Конь першага з іх быў пак-
рыты белай, як туман, скурай.

А шпышшына амаль адціхла... Трэба
сказаць, каб з каморы прынеслі зялёны
кілім. Калі перліны падаюць на яго, іх
вельмі цяжка адшукваць у бухматай поў-
сці, прапахлай стоговым пылам. За-
тое не чуваць, як разбіваецца мой час аб
халодны камень.

2. Вядзьмарка

Сёння забудзілася са срэбнай саль-
нічкай працы Бенвенута Чэліні. Цудоў-
ная рэч у выглядзе ракавінкі, якую аб-
шчэперыў маленькі хлопчык. Ракавінка

прыкрашана буйнымі перлінамі, быццам пырскамі марской вады. Калі напіснуць на сярэдняю перліну, створкі ракавіны прыдчыняюць хвалістыя краі — ледзь-ледзь, каб між вытанчанымі зубчыкамі маглі прасыпацца крупіны солі. Калі ж напіснуць на перліну тры разы запар, ракавінка адчыняецца ўся, і можна насыпаць туды соль. Але ніхто за апошнія сто гадоў не насыпаў солі ў гэтую прыгожанькую забаўку — яе проста прыемна трымаць у руках, глядзець на яе. Шалёны Бенвенута заўсёды пераўзыходзіў сам сябе, калі рабіў такія рэчы — у падарунак асобам, якіх можна пакрыўдзіць. За кожным яго грэхам ці прамым злачынствам узнікаў ювеліры шэдэўр, якім майстар адкупляўся ад справядлівага гневу і духоўных, і свецкіх уладаў, і прыватных асоб. Я часта думаю, які менавіта грэх спарадзіў гэтую сальнічку — яе першай уладальніцай была жанчына. Наўрад ці гэта быў грэх каханьня — іначай сальнічкай валодалі б на-

— Можа, Пані жадае запаліць у зале свечкі?

Сапраўды, ужо спянула. На століку з'яўляецца падсвечнік з чатырма жоўтымі свечкамі. Яны разганяюць куточак цемры вакол мяне. Павольна падношу далонь да аранжавага з сінім пасачкам унутры агеньчыка. Балюча. Але я не адразу прымаю руку. Цяпер на ёй доўга застаецца пацалунак агню.

За вакном таксама цёмна, але недзе далёка з боку вёскі бачыцца цьмянае святло, нібыта запалілі вялізную свечку.

У кожнай перліне сальнічкі гарыць маленькі жоўты агеньчык і хаваецца пагляд вузкага зялёнага вока. Бадай што, я насыплю ў гэтую штуковіну солі.

3. Баль

Калі маё вакно завешваюць шэрым вэлюмам дажджы, я ведаю, што хутка адбудзецца баль. Кожны год, у адзін і

чы, без канца жартуе — вельмі тупа, дарэчы, — і, здаецца, ад замілавання круціць нябачным хвастом. Кузіне ён падабаецца, бо яго жарты ёй зразумелыя. Але хаця Блазан траціць найбольш свае досціпы перад Кузінай, я ведаю, што яго ўвага скіравана ў іншы бок, і каб я хоць раз усміхнулася ў адказ на яго намаганні, ён, мабыць, памёр бы ад шчасця на месцы, як згублены сабака, якога нарэшце прылашчыла рука доўгашуканага гаспадара.

Брэцёр — поўная супрацьлегласць брату. Яго цёмна-зялёныя вочы заўсёды насмешна прыжмураны, чорныя валасы зачасаны назад гладка-гладка, ад гэтага твар набывае проста разбойніцкі выраз. Брэцёр падмячае кожнае неда-рэчна сказанае іншым слова, у адказ на любую фразу ў яго загатоўлена з'едлівая рэпліка. Найвялікшая насалада для Брэцёра — вывесці субяседніка з раўнавагі, выклікаць раптоўна нянавісьць да сваё персону, і ўкрытычны момант зрабіцца

ваю нічога, нават упрыгожванню. Падчас пошасці гэта непрыстойна.

Звычайна пошасць прыходзіць летам, калі ад балотаў палымаюцца атрутныя выпарэнні, ці ўвосень, калі халодныя дажджы ператвараюць глебу ў сур'езную смярдзючую калатушу. Цяпер зіма. Людзі кажуць, вельмі кепска, калі пошасць прыходзіць гэткаю парою. Значыць, яна такая моцная, што не баіцца самых лютых маразоў.

Напэўна, вельмі пяжка паміраць пад скавытанне завірухі, у задушлівай хаце, а потым нехта мусіць зляўбсці каменную прамрэчную зямлю, каб схавць у яе тваё адубянае цела, і не станецца ў яго сілы на добрае слова аб няўчасным нябожчыку.

Праўда, падчас пошасці людзі вяртаюцца да паганскіх звычаяў, спяваюць сваіх памерлых у кучу і спальваюць. Я бачу праз вакно далёкі дым ад гэтых пачварных вогнішчаў.

Я не баюся пошасці. Я добра ведаю яе. Яна не злосная, толькі вельмі галодная. Цяжка кагосьці вінаваціць за тое, што ён спатольвае свой голад. Чалавек, які растаптаў мурашнік, вінаваты нашмат больш. Калі б пошасць мела такую прагу разбурэння і неміласэрнасць, як чалавек, яна даўно знішчыла б апошнюю прадстаўніку людскога роду.

Але пошасць заўсёды канчаецца. І апусцелыя мястэчкі і вёскі зноў напаяюцца вясёлымі і зялістымі галасамі.

Добра ўжо тое, што падчас пошасці ніколі не прыязджаюць гэтыя. Наўрад ці яны баяцца. Мусіць, ім проста робіцца тут сумна.

Час ад часу з боку вёскі далятае жалобны гук званой. Ім адклікаецца ўрачыстым басам зван нашага замкавага храма. Ад яго голасу дробна дрыжаць крыштальныя кубкі і звініць пакладзены на край талеркі нож.

Я кладу на сябе знак крыжа. Дзве кабеты, што стаяць за майя спіной, пакуль я вярчаю, робяць тое самае. Пасля адна з іх падыходзіць да каменя і сыпле ў агонь прыгаршчы зёлак. З'едлівы пах распякаецца па пакоі. Звон усё б'е, недзе падгаласвае яму звон на вясковай званіцы, і не чуваць ні людскога голасу, ні плачу.

Са стала прыбіраюць посуд, і я застаюся адна. У маіх пальцах — сухая кветка. Яна ўпала са снапка, падвешанага пад століку. Напэўна, калісьці яе палесткі былі сінія. Зараз яны бледныя, як папера, толькі на самых кончыках захаваўся бяскрыты сіні колер. Кветка лёгкая і цвёрдая. Я спіскаю яе ў пальцах, але яна чамусьці не крышыцца. Толькі пераломваецца напалам тонкае сцябло. Я адчуваю, што пакалола пальцы, і кідаю кветку на падлогу. Мёртвае заўсёды варажае жывому. Нават калі гэта кветка. Няўжо людзі думаюць, што забыты імі ж расліны будуць ратаваць сваіх забойцаў?

Званы сціхаюць. Чуваць спеў завірухі. Ён то ўдымаецца да непрыемнага скавытання, то амаль сціхае, быццам нехта ходзіць пад вокнамі замка і не наважваецца пастукаць. Але спішылася. Снегавая мітульга асела на зямлю, і чорны аксаміт неба працялі вострыя зронкі зор. Гэта добра, што зоры глядзяць на зямлю. Няхай іхні пагляд халодны да болю, гэта ўсё-ткі вочы Анёлаў. І я ведаю, што хутка пошасць спатольць свой голад і засне. На нейкі, не тут вызначаны, час. Загалёкаюць на лясных дарогах дзікія паліўнічыя, і з-пад капытоў іхніх коняў будуць уздымацца снежныя фантаны. Вандруюныя музыкі зноў будуць прасіцца ў замак — павесяліць пані і адатрэцца, ад'есціся пасля зімовай дарогі (на жаль, лепшыя з іх зімой не вандруюць — ім ахвотна даюць прытулак да вясны ў лобным замку, з увагай на доўгую чаруду цёмных вечароў, да якіх так пасуюць старажытныя баллады).

Зёлкі датараюць у каміне, іх колкія сцябліны курчацца і згінаюцца ў агні. Заўтра загадаю дастаць куфэрак з маімі ўлюбенымі перлінамі.

5. Хрэсьбіны

Калі блізу дня маіх народзінаў у вёсцы нараджаецца дзіўчынка, мяне просяць быць хроснай маткаю. Я не павінна адмаўляцца. Такі звычай.

Хрышчэнне адбываецца ў замкавым храме. Я прыходжу туды ў белай сукенцы з вялікім карункавым каўняром, які падмяецца над маімі плячамі, падобна накрухмаленым крылам. Мне даюць трымаць невялікі паркалёвы скрутак, у якім можна разгледзець толькі маленькае чырвонае падабенства чалавечага твару. Я трымаю на руках чалавечы дзіця і, як магу, зычу яму ў думках шчасця,

(Працяг на стар. 12)

Людміла РУБЛЕЎСКАЯ



ДЫЯРЫУШ ПАНІ

шчадкі тас італьянскай арыстакраткі, а не я.

— Пані, на ваш літасцівы суд прывялі вядзьмарку.

І зноў я не паспяваю злавіць выраз твару чалавек, які звяртаецца да мяне. Бачу толькі нізка схіленую спіну.

Вядзьмарку прывезлі гэтыя. Яны не насмеліся зайсці ў замак, але я чую іхнія непрыстойна вясёлыя галасы і смех пад сваім вакном. Нехта з іх пачынае нават насвітваць нейкую валацужную песенку. Гэта занатла! Пастараюся разабрацца са справаю найхутчэй.

Вядзьмарка стаіць сярод залы на маім зялёным кіліме. Яе босыя ногі па шчыкалах патанаюць у ваўнянай пыльнай траве. Вядзьмарка адразу падалася мне падлеткам. Але я прыгледзелася і зразумела, што памылілася. Гэта дарослая жанчына прыблізна маіх гадоў, толькі невысокая і худая. Яна глядзела на мяне спадылба вузкімі зялёнымі вачыма. Я зразумела, што яе пагляд скіраваны на мае пальцы, якія наіскаюць на перліны срэбнай сальнічкі, то адчыняючы, то зачыняючы яе ракавінку. Мне зрабілася непрыемна, я паставіла забаўку на столік і строга сашчапіла рукі на каленях. Увесь гэты час нехта ледзь не плачучым голасам расказваў пра злачынствы маленькай жанчыны, што стаяла перада мной. Не памятаю дакладна, здаецца, мясцовыя сяляне вінавацілі яе ў тым, што яна ўмела лётаць, выклікала вецер і дождж і выпівала чужое жыццё. Раптам я ўсвядоміла, што вядзьмарка настойліва зазірае мне ў вочы. Мяне перасмыкнула, быццам даўно пераступіць праз жабу. Я моўчкі глядзела на свае сашчэпленыя рукі і старалася думаць пра тое, якія ў мяне прыгожыя тонкія пальцы, як неверагодна пяшчотна прасвецаюць скрозь бледную скуру блакітныя жылкі. Я сціснула пальцы трохі мацней, і жылкі набухлі, выступілі над паверхняй скуры. Не, здаецца, гэтак непрыстойна...

Я падмаю правую руку ўверх, за тым рэзка апускаю яе, нібыта хачу забіць нешта дробнае. Плаксівы голас змаўкае, вядзьмарку выводзяць з залы. Кілім паглынае гукі крокаў.

Цікава, у мяне таксама вузкія зялёныя вочы. Я бяру са століка сальнічку і спрабую ў бліскучай срэбнай паверхні разгледзець свой албітак. Сустрэкаю позірк вядзьмаркі і зноў стаўлю сальнічку на столік. Пад вакном загалёкалі тыя. Хутка тупат іх коней змоўк. Вядзьмарку яны, канешне, забралі з сабой. Але што яны з ёй могуць зрабіць, вясёлыя, злыя, бездапаможныя, і што яна захоча зрабіць з імі, тая, што выпівае жыццё?

У зале нікога няма, і я яшчэ раз паўтараю свой велічны жэст: рука — ўверх і рэзка ўніз, як быццам у гэтым руху ёсць нейкі сэнс і непазбежнасць.

Хто ведае, можа, і ёсць.

той жа дзень, заўсёды сумны і дажджлівы. У вялікую залу ўносяцца пазалочаныя кандэлябры, каб святло разлівалася ў кожным кутку. Мяне аправаюць у сукенку з такой шчыльнай, пругкай тканіны, што, калі я саджуся, тканіна згінаецца з лёгкім трэскам, нібыта ламаецца. Затое трымаецца ў такім нарадзе незвычайна прамі і годна. Гэта кампенсуе некаторыя нязручнасці.

Госці кожны год таксама адны і тыя ж. Іх няшмат, але ніхто ні разу не прапусціў дзень балю. Да таго ж, далучаць да свайго кола новых людзей непрыстойна.

Абавязкова прыедзе Мадам. Мне не вельмі падабаецца яе манера звяртацца да мяне, як да маленькай дзіўчынкі. Яна лічыць, што можа даваць мне парады, і робіць гэта з задавальненнем. На жаль, я не магу перапыняць яе і вымушана адказаць: "Так, Мадам... Дзякую за клопат, Мадам". Хаця калі б я мела такія тоўстыя пальцы з кароткімі тупымі пазногямі, пукатыя травяністыя вочы і заўсёды безгустоўна падабранае яркае адзенне, я б сядзела піхенька і слухала іншых. Але Мадам ніколі нікога не слухае. Нават Доктара. Зразумела, ён не просты кровапушчалнік. Іначай ніколі не трапіў бы ў наша кола. Ён нават з выгляду высакародны і вытанчаны. Яго вусны строга падціснутыя, а пагляд балотнага колера вачэй востры, як ланцэт. Доктар гаворыць рэдка, але кожнае яго слова — як удар залатога дынарыя аб каменны стол. Я не заўсёды разумею яго словы, але хутчэй памру, чым прызнаюся ў гэтым. Калі Доктар гаворыць, ён ніколі ні на кога не глядзіць, нібыта лічыць роўным сабе суразмоўцам толькі сябе самога. Але мне здаецца, што ён звяртаецца менавіта да мяне, што ўва мне ён угледзеў востры нежаночкі розум, і мне калісьці перадаць асновы сваёй таемнай навукі. У што апрануты Доктар, я нават не магу ўспомніць. Ён заўсёды ў нечым цёмным.

Зразумела, прыедзе і Кузіна. Яна сапраўдная дурніца. Шараговая прыгожанькая ідыётка з вялізнымі смарагдавымі вачыма і маленькім ружовым ратком. Кузіна мяне абагаўляе. Вось ужо ў чыёй любові не адчуваю патрэбы. Яна б вельмі хацела са мной паразмаўляць, воль толькі, небарак, не ведае, пра што. Лупіцца на мяне сваімі смарагдавымі вачыма, міла усміхаецца, часам вымаўляе птушыным галаском нейкія банальнасці. Яе асоба не цікавіць нікога, акрамя Блазан і Брэцёра. Гэта я прыдумала ім такія мянушкі. Блазан і Брэцёр — два браты. Блазан, нязграбны і кірпаносы, перапоўнены нейкай пчанюковай верай у добраўпарадкаванасць свету і богападобнасць яго насельнікаў. Ён страшэнна хоча быць усім карысным, усім падняць настрой, зазірае кожнаму ў во-

мілым нявінным прасцячком — а чаго вы раптам гэтак разлаваці ся, панства? Адзіныя, каго Брэцёр не здольны зачэпіць, гэта Блазан — той проста не заўважае крыўднага, лічыць, што брат ласкава апыкуецца ім, — і Кузіна. Нягледзячы на ўвесь знешні цынізм Брэцёра, нельга не заўважыць, што ён закаханы ў гэтую дурніцу, выбачайце за каламбур, як апошні дурань. Але яна, як і належыць асобе з яе разумовымі здольнасцямі, анічога не заўважае і баіцца Брэцёра, як зялівай сабакі.

Яны з'едуцца ў адзін час, хвіліна ў хвіліну. Я нават ведаю, якія размовы будуць весіцца за доўгім сталом. І ведаю, што нехта абавязкова скажа паўшэптам: "Панове, а ці чулі вы, што гэтыя зноў пад'язджаюць зусім блізка..."

Размова на хвілю сцішыцца, а пасля ўсе пачнуць усхвалявана расказваць, хто што пачуў апошнім часам пра гэтых. Такія размовы непрыемна хвалююць мяне. Гэта непрыстойна.

Раз'едуцца ўсе таксама ў адзін час, дождж паглыне цьмяныя сілуэты іх экіпажаў, у расчыненыя вокны ўварвецца вясенская раніца і выветрыць рэшткі няшчырных усмешак, гучных слоў і зласлівага шэпту. І раптам падасца, што нікога тут і не было.

Я не ведаю, для чаго кожны год учыняецца гэты баль. Не думаю, што камусьці ён прыносіць асалоду. На ім не гучыць музыка, не рыхтуюцца дзівосныя стравы. Па праўдзе кажучы, нават не памятаю, з чаго складаецца ўрачысты пачастунак. Бо калі ёсць стол, павінен быць і пачастунак. Але я ніколі нічога за гэтым сталом не ем.

Пасля балю з падсвечнікаў дастаюць недагарэлыя свечкі, старанна саскрабаюць воск з пазалочанай бронзы і падлогі і ўсё гэта злепліваюць у вялікі васковы брудны шар, каб скарыстаць для нейкіх гаспадарчых патрэб.

Хутка будзе баль.

4. Пошасць

Увесь замак прапах гаркавым пахам зёлак. Іх пальцы ў маленькіх свяцільніках, жмутамі кідаюць у каміны, падвешваюць снапкам пад століку. Кабеты носяць на грудзях паркалёвыя мяшэчкі, набітыя тымі ж зёлкамі. Часам разам з зёлкамі ў мяшэчкі кладуцца свяшчэнныя рэліквіі — частачкі мошпаў якогася Божага Угодніка, трэсачкі ад Крыжа Гасподняга ці пёрка Святога Духу. Але я заўважаю, што адчай прымушае людзей шанаваць зусім іншыя прадметы, і нярэдка побач з кіпарысавым крыжам і мяшэчкам з зёлкамі на грудзях прыгожанькай маладзіцы можна пабачыць высушаную лапку жабы ці кажана, ці яшчэ нешта падазронае, дёмнае, зморшчанае, падобнае на сухі грыб.

Я, акрым святога крыжа, не надзя-



21 верасня 1998 года ў галерэі "Мастацтва" адкрылася выстава вядомага беларускага мастака Віктара Альшэўскага, якому споўнілася 45 гадоў. Гавораць, што ў мужчын у гэтым узросце — гэта ўзлёт усяго: творчасці, любові, натхнення. Усё гэта ў мастака ўжо ёсць, — яго ведаюць як высокапрафесійнага творцу ў Беларусі, Галандыі, Германіі, Турцыі, Польшчы, Канадзе, ЗША, Іспаніі, Францыі і іншых краінах свету. Другі раз у гэтай галерэі выстаўляе ён свае творы. Першая выстава прайшла з поспехам у 1997 годзе. Гэтым разам выстаўлены карціны, напісаныя ў апошні час, і глядач яшчэ іх не бачыў. Як і папярэднія, яны прымушаюць пастаяць, падумаць, асэнсоўваючы, прачытваючы іх па-свойму. Бо мастака цікавяць не толькі пластычныя камбінацыі, сюжэтныя матывы, але і тэхніка жывапісу. Часам ён запазычвае вобразы і ідэі папярэдніх эпох, але — у асабістай інтэрпрэтацыі. На палотнах В. Альшэўскага — ненатуральныя сітуацыі і бязладныя спалучэнні прадметаў, якія ў карціне знаходзяць уяўную рэальнасць і даставернасць. Палотны — розныя па стылях, ад рэалістычных да сюррэалістычных. Мастак поўны сіл, энергіі, як адначасова акадэмік Акадэміі выяўленчага мастацтва Ф. Янушкевіч — у форме баявой. Творы яго напоўнены любоўю да сваёй зямлі, Бацькаўшчыны, яны, выпраменьваюць святло любові і цеплыні.

Выстава праходзіць у год 60-годдзя Саюза мастакоў Беларусі і як бы лічыцца справаздачай мастака.

Галія ФАТЫХАВА

На здымку: В. Альшэўскі з дачушкай у час адкрыцця выставы.

Фота А. ДРЫБАСА

"Ночной гонец" — беларускія сюжэты

Серыю кніг "Ночной гонец" распачало выдавецтва "Лекцыя". Адметнасць яе ў тым, што ў гэтай бібліятэцы пабачаць свет гістарычных аповесці і дэтэктывы, пабудаваныя на беларускім матэрыяле. Першынам у "Ночном гонце" стала кніга Кастуся Тарасова "Залатая горка", якую склалі тры аповесці пісьменніка, што даюць цікавіцца гістарычнай праблематыкай і заваяваў прыхільнасць у чытача. У прыватнасці, некалькі выданняў вытрымала кніга гістарычных нарысаў і эса К. Тарасова "Памяць пра легенды". У аповесці "Чорны шлях" падзеі адбываюцца на Ашмяншчыне. Дынамізм дзеяння спалучаецца з вострым сюжэтам, гэтаксама як рэальнасць суседнічае з тым, што знаходзіцца на мяжы фантастыкі. Аповесць жа, якая дала назву кнізе, узнікае сучасныя рэаліі, дзеянне твора адбываецца ў сталічным Мінску, у раёне, дзе стаіць касцёл святога Роха, а раён гэты, як вядома, атрымаў назву Залатая горка. Адметная сваёй тэматыкай трэцяя аповесць "Сцежка Каіна". Пазнаёміўшыся з гэтым творама, чытач перанясецца ў 1654—1667 гады, калі ў выніку вайны загінуў кожны другі беларускі жыхар.

ВЫСТАВЫ

Я НИКОЛІ НЕ БЫЛА на Тайвані і, магчыма, ніколі не буду. Але вельмі хацелася б наведаць гэтую экзатычную і сучаснейшую краіну...
Маракі, якія адкрылі Тайвань у XVII стагоддзі, назвалі гэты востраў "Ihla Formosa" — прыгожы. Тайвань — сапраўды востраў прыгажосці. Прырода была для яго шчодрай на экзотыку. З чым параўнаць пейзажы Нацыянальнага парку Янміншан каля Тайбэя з яго велічэзным вулканам, загадкавым возерам Сонца і Месяца, з ружовымі крачкамі, скальнымі макамамі, фармозскімі чаплямі, з блакітнымі сарокамі, аленямі, ласосем мацу... Чалавек не сапсаваў сваім сучасным умшальніцтвам гэту першаародную прыгажосць. Ён вельмі жыва ўпісаў чырвоныя перакрыжжы хуткаснага моста ў горы Гуаньмін. Ну, а архітэктура шыкоўнага грант-атэля на Юйшанэ (Тайбэй) ці Культурнага цэнтра імя Чан-Кай-шы захоўвае тыповыя

дэкаратыўна-ўжыткавага мастацтва. У калекцыі — знакамітая кітайская бронза перыядаў Шан (Інь) XIV—XII стст. да н.э. і эпохі Чжоў XII—III стст. да н.э., творы керамікі і парцэляны перыядаў Тан, Мін і Цын (ад 618 да 1911 гг.). Выстаўлены і глазураваныя рытуальныя рэчы, і блакітна-зялёныя парцэлянавыя вазы, і чашы перыяду праўлення дынастыі Сун, вядомыя за межамі Кітая, і пяціколеравыя роспіс эмалевымі фарбамі (так званая "барацьба колераў" альбо "саперніцтва фарбаў"), і перагародчатая эмаль дынастыі Мін — сведкі віртуознай тэхнікі і высокага мастацкага густу кітайскіх майстроў.
Не менш уражвае і традыцыйны кітайскі жывапіс. Мастацтва роспісу вадзянымі фарбамі па шоўку ці паперы "го-хуа" вядома ў Кітаі з V—III стст. да н.э. Прадстаўлены ўсе асноўныя жанры традыцыйнага жывапісу — партрэты, пейзажы, "кветкі і птушкі" — майстроў мінулага і сучасных мастакоў. Гэта надзвычай прывабная частка экспазіцыі, вытан-

ваньская выстава — адна з найбольш яркіх і значных экспазіцый, якая прайшла тут за невялікі час яго існавання. А новаму музею трэба напрацоўваць аўтарытэт.
У Нацыянальным мастацкім музеі працуе зараз выстава традыцыйнага кітайскага мастацтва. Хачу падкрэсліць асабліва, што на тайваньскай выставе прадстаўлена, акрамя іншага, таксама менавіта традыцыйнае кітайскае мастацтва. Гэта не датычыць асаблівацей унутранага дыялога паміж Тайванем і Кітаем як дзвюма часткамі адной краіны. Калі пяцьдзесят год таму на востраў Тайвань пераехаў цэнтральны ўрад Кітая, ён прывёз з сабой вялікую колькасць экспанатаў з кітайскіх музеяў. За апошні час яны значна папоўнены набытымі творамі і творамі сучасных мастакоў.
Хачу сказаць, што ўвага на Тайвані да мастацтва і ўвогуле да культуры вялікая. Чан-Кай-шы — адукаванейшы чалавек, ён узвёў тры сферы — навуку, адукацыю, куль-

Тайвань — востраў прыгажосці

рысы кітайскай традыцыйнай архітэктуры, такой характэрнай для прыроднага ландшафту краіны. Увогуле, старажытныя традыцыі моцна прыжыліся на Тайвані. Там адначасова свята ліхтароў (юанься), калі ў неба запускаецца сімвал улады — тыгр, свята вясны (абрад пакланення продкам), штогодні абрад багіні мора Мацу...

Тайвань — востраў сучасных тэхналогій, востраў развітой эканомікі, высокага ўзроўню жыцця і той з'явы, што мае цяпер назву "тайваньскага цуду". Тайвань займаецца імпартам тэкстылю, электронных тэхналогій, на яго тэрыторыі перакрываюцца сусветныя марскія і авіяцыйныя шляхі (грузавы порт у Гаосіоне — трэці па апрацоўцы кантэйнераў у свеце, напрыклад).

Тайвань — востраў, дзе надаецца вялікая ўвага культуры, навуцы, адукацыі. Абавязкова дзевяцігадовая адукацыя, дзяржаўныя школы, спансраванне ўрадам праграм павышэння прафесійна-тэхнічнай падрыхтоўкі працоўных і праграм заняцасці насельніцтва — толькі частка дзяржаўных мерапрыемстваў. Вядома, што, ратуючыся і ратуючы нацыянальны каштоўнасці ад японскай акупацыі, Чан-Кай-шы прывёз на Тайвань большую частку імператарскай калекцыі з Палацавага музея ў Пекіне. А цэнтральны палац-музей Тайваня Гугун пры ўсіх аб'ёмах будынка мае магчымасць выставіць толькі 1% сваёй калекцыі.

Спадар Туан Пей-Луны, прадстаўнік Тайбэйскай гандлёва-эканамічнай місіі ў Мінску, на прэс-канферэнцыі перад адкрыццём выставы вельмі карэктна адказаў на пытанні аб адносінах Тайваня і кантынентальнага Кітая. Мы не можам роздзяліць на жыццё Кітая, настолькі рознымі сталі за сорак год раздзельнага існавання дзве часткі сённяшняй краіны, сказаў ён. Спадар Туан пакінуў Кітай ў дзевяць год і ніводнага разу туды не вяртаўся. Адна вядома тайваньскае пісьменніца вырашыла паехаць на кантынентальны Кітай, каб памерці на радзіме. Але, не знайшоўшы там адпаведнага ўзроўню догляду за сабою, вымушана была вярнуцца на востраў. Адзінае спадзяванне, зазначыў спадар Туан, што праз пэўны час узровень жыцця Кітая падцягнецца да ўзроўню Тайваня ці Ганконга, а не наадварот.

Я не была на Тайвані. Але ўпершыню я пабачыла такую калекцыю фотаздымкаў, якая дала сапраўды поўнае, аб'ёмістае, жывое ўяўленне пра краіну і яе развіццё, пра традыцыі і звычэй жыхароў, эканоміку і фінансы, сістэму адукацыі, дасягненні прамысловасці і навуцы, прыгажосці прыроды. Фота-выстава ўключае каля 140 работ, яна штогод аднаўляецца і дэманструецца ў розных краінах свету. Гэта фотавыстава разам са старажытнакітайскім мастацтвам з калекцыі Нацыянальнага музея гісторыі Тайбэя, сучасным жывапісам тайваньскага мастака Лан-Сіун Вана і яго 39 вучняў экспанавалася ў Мінску ў Музеі сучаснага мастацтва. Адсюль яна распачынае сваё падарожжа па абласных цэнтрах Беларусі. Арганізатарамі выставы выступілі Міжнародны фонд эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва паміж Мінскам і Тайбэем, Тайбэйская гандлёва-эканамічная місія ў Мінску, Тайбэйска-маскоўская каардынацыйная камісія па эканамічным і культурным супрацоўніцтве і Музей сучаснага мастацтва Беларусі.

Выстава прадстаўляе рэпрадукцыі (а дакладней — копіі) твораў кітайскага традыцыйнага жывапісу на світках, а таксама рэчаў

чанасць і віртуознасць прымушае ўглядацца ў такія работы падоўгу.

Ці не найбольш цікавая частка экспазіцыі — жывапіс сучаснага тайваньскага мастака прафесара Лан-Сіун Вана. Ён адзін з найбольш вядомых маладых тайваньскіх мастакоў, прызнаны на радзіме як прапагандыст і прадаўжальнік школы традыцыйнага кітайскага жывапісу. Цытую яго: "прырода гаворыць з намі праз традыцыі". На думку суайчыннікаў, ён перанёс класічны стыль у сучаснасць, ствараючы творы, поўныя лёгкасці і вытанчанасці. Прафесар Ван надаў традыцыйнаму кітайскаму жывапісу еўрапейскія рысы, надаў гарманічна паяднаўшы тыповы ўсходнія адносіны да выгляду прыроднага ландшафту з законам колеразнаўства, перспектывы і іншымі чыста еўрапейскімі элементамі мастацтва. Ён стварыў свой стыль і новы накірунак у сучасным кітайскім жывапісе. Прафесар Ван не замыкаецца ў студыі, ён атрымлівае натхненне непасрэдна ад прыроды, падарожнічае, бавячы час у сузіранні прыроды Азіі, Еўропы, Амерыкі. Упершыню свае творы Лан-Сіун Ван прадэманстравваў, калі яму споўнілася дваццаць год. З таго часу ён шмат выстаўляўся ў Германіі, Галандыі, Карэі, Кітаі, ЗША, Тайвані, Францыі, Японіі. Праходзіла яго выстава і лекцыя ў Нацыянальным мастацкім музеі Беларусі.

Выстава "Тайвань учора і сёння" з'яўляецца сумесным беларуска-тайваньскім праектам, здзейсненым у межах праграмы абменаў паміж двума бакамі ў галіне культуры і мастацтва. Пра гэта гутарка з віцэ-прэзідэнтам Міжнароднага фонду эканамічнага і культурнага супрацоўніцтва паміж Мінскам і Тайбэем Аляксандрам Чабатарэўскім.

— Прадстаўленая ў Музеі сучаснага мастацтва Беларусі выстава "Тайбэй учора і сёння" — гэта ўжо не першае дзецішча фонду. Раней фонд плённа супрацоўнічаў з Нацыянальным мастацкім музеем, цяпер, у сувязі з прыходам новага дырэктара, вырашаюцца некаторыя персанальныя пытанні, аднаўляюцца былыя сувязі. Дырэктар жа Музея сучаснага мастацтва мастак Васіль Шаранговіч — сябра праўлення нашага фонду і тай-



Сю-Ін Ян, "Сады Су Цоу"



Династыя Тан, "Фігуркі спяваючых дзяўчат"

Любоў адзіная — тэатр

Арсеню ЛАБОВІЧУ — 75

Ён належыць да кагорты тых руліўцаў, якія самааддана працуюць на ніве беларускай культуры шмат гадоў.

Творчы шлях А. Лабовіча пачаўся ў Гродзенскім абласным драматычным тэатры, дзе ён выступаў пасля заканчэння ў 1949 годзе актёрскага факультэта Беларускага тэатральна-мастацкага інстытута. Даследчыцкай працай Арсень Аляксандравіч пачаў займацца на пачатку 60-х гадоў, калі прыйшоў у Інстытут мастацтвазнаўства, этнаграфіі і фальклору Акадэміі навук Беларусі. Пасля заканчэння аспірантуры і абароны кандыдацкай дысертацыі (1966 г.) ён працаваў тут спачатку старшым навуковым супрацоўнікам, а затым вучоным сакратаром. У гэты перыяд ён даследуе беларуска-польскія тэатральныя сувязі, вывучае праблемы ўвасаблення твораў А. Астроўскага, М. Горкага на беларускай сцэне, выступае ў друку па пытаннях сучаснага тэатральнага жыцця.

У тыя гады выйшлі ў свет яго манаграфіі "Тэатр змагання" (1969 г.) і "П'есы А. Астроўскага на беларускай сцэне" (1971 г.).

Плэнна працаваў А. Лабовіч на пасадзе загадчыка рэдакцыі культуры і мастацтва ў БелСЭ, загадчыкам кафедры ў Рэспубліканскім інстытуце павышэння кваліфікацыі работнікаў культуры. З 1991 года ён — старшы навуковы супрацоўнік Рабочай групы па стварэнні Дзяржаўнага музея гісторыі тэатра і музыкі Беларусі. Тут ён узначаліў групу



У гасцёўні Галубка. Юбіляр — леваруч Стэфанія Міхайлаўна Станюты. 1994 г.

супрацоўнікаў па стварэнні пашыранай тэматычнай структуры экспазіцыі, зараз прымае актыўны ўдзел у распрацоўцы навуковай канцэпцыі будучага музея, з'яўляецца старшынёй навукова-метадычнага савета.

Свае энцыклапедычныя веды ў галіне не толькі беларускага, але і сусветнага тэатральнага мастацтва ён аддае справе выхавання творчай моладзі. Больш за дзесяць гадоў А. Лабовіч — дацэнт Мінскага ўніверсітэта куль-

туры, дзе выкладае гісторыю тэатра. Як тэатразнаўца актыўна супрацоўнічае з Саюзам тэатральных дзеячаў, прымае актыўны ўдзел у вызначэнні семінараў па праглядзе і абмеркаванні спектакляў народных тэатраў Беларусі. Здравоўя і творчага натхнення вам, Арсень Аляксандравіч!

Наталля ЯНКОЎСКАЯ

Юлія П. САРАКАЧ

Алена ТРАФІМЕНКА:

"Мне за сваё кіно не сорамна"

Свой новы сезон клуб аматараў кіно "Профіль", які працуе ў кінатэатры "Піянер", пачаў з прэм'еры. Прэм'еры не толькі поўнаметражнага фільма для дзяцей, але і маладога беларускага кінарэжысёра Алены Трафіменкі. Яе творчы вечар сабраў надзіва шматлікую аўдыторыю, большасць з якой — моладзь. А яе, згадзіцеся, не так ужо часта пабачыш на праглядзе чагосьці іншага, чым "Тытанік". Безумоўна, нельга наракаць на ўсіх маладых людзей адразу. Ёсць — і нямала — сярод іх тых, хто шчыра цікавіцца зусім іншым кіно. Такім, якім бачыць і стварае яго выхаванка славаўтай майстэрні Віктара Турава.

Алена Трафіменка — мінчанка, прыгожая мініяцюрная жанчына. Ёй крыху больш за трыццаць, але яна ўжо шмат чаго паспела. Яе творчая біяграфія прыйшла на час перабудовы, час пошуку і разбурэння ўсіх сацыялістычных канонаў. Час, які вастрэй, чым калі-небудзь, паставіў рэжысёраў перад выбарам: або прагматычнае штампаванне дэ-тэктыўна-прыгодніцкіх стужак, або ўласная творчасць. Як паведаміла, прадстаўляючы рэжысёра, філосаф Святлана Савіна, Алена выбрала апошняе, цудоўна разумеючы, што на гэтым шляху можна набыць толькі імя, але не залатыя горы. Яе карціны маюць ярка выражаны філасофскі, гуманістычны напрамак. Што такое жыццё і смерць? Дзеяча чаго ўсё гэта? Адвечныя пытанні, на якія няма і не можа быць адназначнага адказу. Яны чырвонай стужкай праходзяць праз яе фільмы-прытчы, фільмы-споведзі. Ужо ў першай яе працы, кароткаметражцы "Жыццё" (89-ы год), прасочваецца спецыфічнае бачанне сваёй тэмы. Вось як ахарактарызавала яе С. Савіна:

— Алена раскладае пра будзённае жыццё звычайнага грамадзяніна. Прамежак часу, што завецца жыццём, кожны пражывае павольна. У гэтай нямой стужцы нічога не сказана, але які прастор для думкі! У гэтай штодзённасці выяўляецца вялікая духоўная праца чалавека. Алене ўдалося паказаць гэта і тым самым запрасіць кінагледца да размовы.

Другая яе стужка была створана ў 91-м годзе сумесна з апэратарам Ігарам Белакапытайвым. Фільм "І яшчэ спяваюць птушкі..." — зусім кароценькі: усяго пяць хвілін. У цэнтры ўвагі — зноў жыццё чалавека. Можна гаварыць пра распылівасць сюжэта, пра нестыкоўку асобных частак, але асноўная думка праглядае даволі выразна: птушкі, неба, аблогі і дзеці будуць заўсёды, гэта вечныя каштоўнасці, на якія дарослыя часта забываюцца ў жыццёвай мітусні.

Алена Трафіменка вельмі любіць творы Ф. Дастаеўскага. Менавіта ягоная творчасць і з'явілася ідэяй падмуркам для двух наступных яе фільмаў: "Пекла — гэта..." на п'есе Ж.П. Сартра "За зачыненымі дзвярыма" і "Прыгавор" па аднайменным апавяданні Ф. Кафкі.

Сем кругоў пекла, Чортава кола... На вобраз замкнёнага кола, у якога няма ні пачатку, ні канца, пабудавана першая з гэтых стужак. На агледным коле сустракаюцца трое:

баязлівец, забойца і бязлітасна жорсткая жанчына. Проста здзіўляешся, як Алене ўдалося ператварыць гэтыя любімыя дзецьмі атракцыён у нешта злавесна-безнадзейнае, у пачварную прыладу для катавання. Варта было толькі запусціць гэтае кола ноччу, у час бязлюддзя. Але не бязлюддзю ператварае ў пакуту знаходжанне тут. Наадварот, пекла — гэта... іншыя. Ад іх нікуды не дзенешся, нават смерць больш не дапаможа. А Брамнік пускае толькі ў адзін бок... Уявіце сабе: у вечнасці побач з табой будуць іншыя, не любімыя табой людзі — хіба гэта не пакаранне? Ці не пакаранне зазірнуць у люстэрка і ўбачыць, "якое яно пустое, люстэрка, у якім цябе няма"? Вось як разважае на гэтую тэму сама Алена Трафіменка:

— Сартр і Камю спрачаліся адзін з адным. Камю сказаў, што "пекла — гэта я", а Сартр яму адказаў: "Не, пекла — гэта іншыя". Але і Сартр, і Камю былі атэістамі, што ж да мяне, дык я веруючы чалавек. Кожны з нас — носьбіт і раю, і пекла адначасова. Я не веру ў станоўчыя героі ад пачатку да канца. Ідэальнага ўвогуле нічога не бывае. У прыродзе ёсць карлікавая бяроза, але яна не менш прыгожая, чым тая, што сягае ў нябёсы. Я імкнулася перадаць у карціне, што пакуль мы жывыя, мы здольныя на пачуцці і эмоцыі. Хай яны будуць станоўчымі, хай будуць адмоўнымі — не ў гэтым справа. Гэтыя, мёртвыя, не здольныя на эмоцыі — вось што жахліва. Нават сярод нас ёсць падобныя на іх, людзі-зомбі. Яны не адчуваюць, не думаюць, не кахаюць, не ненавідзяць. Такія людзі мяне палохаюць.

"Прыгавор" — адно з самых любімых Алены апавяданняў Кафкі. Апавяданне, як і аднайменная стужка, пра тое, што кожны з нас на жыццёвым шляху вызваляецца з-пад улады бацькі, які стаіць над намі. Бацькі не толькі і не столькі бялагічнага. Гэта можа быць настаўнік, калега, чалавек, які нас чаму-небудзь навучае. Асоба пачынаецца толькі тады, калі яна адольвае волю такога бацькі. Фільм пабудаваны ў форме тэлевізійнай экранізацыі тэатральнага спектакля. Безумоўна, плюсам фільма з'яўляецца выбар актёраў. Фактура Алега Ганчаронка (дарэчы, ён іграў адну з галоўных роляў і ў папярэднім фільме Алены) як мага лепей адлюстраввае літаратурнаму матэрыялу. А Генадзь Гарбук стварыў проста выбітны вобраз бацькі: ён варты жалю, бездапаможны стары і адначасова страшны дэспат.

Першая поўнаметражная карціна маладога рэжысёра задумана і створана зусім у іншым настроі. "Падзенне ўверх" — стужка надзіва светлая, чыстая, празрыстая, насычаная яркімі колерамі, прыродай, музыкай і прыгажосцю. Прыгажосцю не толькі знешняй, але і ўнутранай. Як кажа сама Алена (яна ж, дарэчы, і аўтар сцэнарыя): "Гэта фільм аб тым, што мы можам марыць, стварыць лепшы свет, перамагчы ўсё". І не трэба лічыць, што гэта занадта складаная тэма для юнага гледача. Сама Алена супраць падзелу кіно

на мужчынскае, жаночае, дзіцячае. Дзіцячае — гэта каб меней думаць? Хіба таго ж "Тома і Джэры" можна назваць фільмам для дзяцей? Алена не робіць скідак на прыдуманую дарослымі дзіцячую някемліваць.

"Падзенне ўверх" — гісторыя маленькага хлопчыка, якога аўтамабільная аварыя выхавала са звычайнага кола жыцця, зрабіўшы сіратой і адабраўшы магчымасць хадзіць. Апынуўшыся ў адзіноце, ён не падае духам і сам стварае свет, у якім яму цікава жыць. Ён сябрае з Ветрам, ён сябрае з вялікім прыгожым лабрадорам Крузам, якія могуць размаўляць і думаць. Як людзі! Хлопчык вандруе па свеце, ператвараючыся ў вялікі рознакаляровы шар. Але рэальнае жыццё часам аказваецца да яго бязлітасным. Ён хоча сябраваць, але — сустракаецца з згаізмам. Ён паверыў, што сам можа ўсяго дасягнуць, а яму кажуць: "Выбачай, малы, калі ў цябе няма патрэбных сувязяў, тваё месца — на сметніку". Дарэчы, мінская звалка здалася Алене вельмі кінэматаграфічнай, нават прыгожай (як гэта ні парадаксальна) фактурай. І скарысталася яна гэтай фактурай вельмі ўмела. Чаго варта хаця б кадр з кучай паламаных лялек, якія асацыіруюцца з незапапрабаваным дзяцінствам, якое выкінута на сметнік. Увогуле, эпізоды са звалкай шакіруюць. Больш за ўсё уражваюць яе насельнікі: не крумкачы, а "гордыя марскія птушкі" чайкі. Яны шыкоўна ўладкаваліся тут, штодзень спраўляюць свой бал. Людзі спраўна забяспечваюць іх ежай. У спалучэнні з музыкай кампазітара Уладзіміра Кандрусевіча ўсё гэта нагадвае дэманічную вакханалію.

Як адсюль выбрацца? Канешне, з дапамогай мары! Яна не толькі вызваляе з жыццёвай звалкі. У крытычнай сітуацыі хлопчык з ёю перамагае нават сваю інваліднасць, спяшаючыся на дапамогу іншым. Ён робіць першыя, галоўныя крокі. У гэтай упартасці, нязломнасці героя ўжо нельга адрозніць ад актёра. Бо і сам Саша Захарэвіч менавіта такі. Ён адразу запаланы Алену, якая шукала хлопчыка на галоўную ролю, сваёй сур'ёзнасцю. Яна зразумела, што маленькі чалавечак са станцыі Пціч вытрымае. І сапраўды, нягледзячы на вельмі складаныя ўмовы здымак, Саша вытрымаў. Калі бачыш на экране поўны давер паміж ім і вялікім лабрадорам, проста не верыш, што на самой справе Саша ўвесь час хавае сваю боязь.

Можна з упэўненасцю сказаць: гэтая стужка — не аднадзёнка. Яна не састарае, не надакучыць. Яе можна глядзець шмат разоў і кожны раз знаходзіць нешта новае.

— Мне за сваё кіно не сорамна. Фільм каштуе 200.000 долараў, і я ганаруся, што за такую мізэрную суму ўдалося зрабіць камп'ютэрную графіку і анімацыю, камбінаваныя і пакадравыя здымкі, — кажа Алена Трафіменка. — Я намагалася паказаць, што марыць трэба. Больш за тое: трэба быць вольным у сваёй мары — яна можа змяніць усё наша жыццё. Марце і будзьце вольным!

Юлія ПАЛАЧАНІНА



Чжун-Пі Хуан (1898 г.), "Горы"

савета садзеяння знешняга гандлю (CETRA) на пераклад і выданне кнігі "Займіцеся бізнесам з Тайванем" (такога перакладу няма нават у Расіі). CETRA дэлегуе фонду свае паўнамоцтвы прадстаўніцтва на Беларусі. Хоць сапраўдныя ўкладанні ў нашу эканоміку зараз амаль што не ідуць (гэтак пераходзіць цяперашняя крызісная сітуацыя), але Беларусь мае ўсе магчымасці заняць нішу прамысловай выставачай актыўнасці Паўднёва-Усходняй Азіі. Беларусь інтэгравана з Расіяй, мае нават агульную эканамічную прастору з ёю, таму можа стаць месцам для тайваньскай экспансіі на рынку СНД.

Думаю, што Беларусь і Тайвань маюць многа агульнага. Па-першае, гэта геапалітычнае становішча Беларусі паміж краінамі заходняй Еўропы і ўсходнімі шляхамі. Тайвань таксама знаходзіцца на раздарожжы марскіх і авіяцыйных шляхоў, і яго вопыт наладжвання экспарту прадукцыі можа быць нам вельмі прыдатны. Па-другое, варта прыгледзецца да развіцця Тайваня як грамадства ўсеагульнай культуры, дзе галоўнае — базавая падрыхтоўка, школа, ўсеагульная граматыка. Ну, а вынік — на Тайвані даход на душу насельніцтва на дадзены момант трынаццаць тысяч долараў. Беларусь таксама мае моцную базавую падрыхтоўку спецыялістаў, што асабліва заўважна ў культурнай галіне. І яшчэ: і тайванцы, і беларусы — цяжкі і пакладзісты народ. На Тайвані ваеннае становішча было адменена толькі пятнаццаць гадоў назад сынам Чан Кай-шы, і можна гаварыць, што дэмакратычнае грамадства стала фарміравацца толькі нядаўна.

У працы фонду на дадзены момант найбольш распрацаваны культурны блок мерапрыемстваў. Нядаўна на Тайвань паехала калекцыя дзіцячага малюнка з мастацкіх школ Мінска і Гомеля на міжнародны штогодні конкурс дзіцячага малюнка. Летам прайшоў першы міжнародны лагер для студэнтаў музычных спецыяльнасцей. У будучым плануецца правядзенне такіх лагераў у іншых галінах культуры, напрыклад, балета, выяўленчага мастацтва, дзе Беларусь мае выдатную школу падрыхтоўкі. З 13 па 27 ліпеня 14 тайваньскіх студэнтаў знаходзіліся на Беларусі. Індывідуальныя заняткі праводзілі з імі вядомыя беларускія музыканты Алоўнікаў, Кузьменка, Кучынскі і іншыя. Студэнты атрымалі сертыфікаты, пасведчанне аб наведаных майстар-класаў. Мінск тайваньскім студэнтам спадабаўся. Пасля заканчэння летняга лагера яны правалі некалькі дзён у Вене. Натуральна, гарады не параўнаеш. Але там тайваньскія студэнты, па іх жа словах, адчувалі сябе азіятамі, Мінск жа аказаўся для іх больш адкрытым і шчырым у адносінах.

Наш дзвіг: да эканамічнага супрацоўніцтва праз праекты ў галіне культуры. Мы ўжо наладзілі ў Мінску дні Тайбэя, мяркуем у бліжэйшы час правесці і ў Тайбэй дні Мінска. Рытуем вялікую фотавыставу Э. Станкевіча, дзе ён параўноўвае Мінск стары і цяперашні, выставу беларускай графікі В. Шаранговіча і яго вучняў. Дапоўняць выставы лекцыі па сістэме мастацкай адукацыі на Беларусі (В. Шаранговіч), па музейнай справе (У. Пракапцоў), па харэаграфічнай падрыхтоўцы (Л. Каробкіна), па музычнай адукацыі (М. Казінец), па эканоміцы (П. Нікіценка). Выпускнікі харэаграфічнага каледжа дадуць канцэрт.

Наталля ШАРАНГОВІЧ

Юлія П. ДРОБАВА

Ідучы ад жыцця

Мікалаю СЕРДЗЮКОВУ — 50

Мікалай Мікалаевіч родам з вёскі Харошаўка Чачэрскага раёна. Потым сям'я пераехала ў Гомель, там М. Сердзюкоў скончыў сярэднюю школу, а пасля Беларускай інстытут інжынераў чыгуначнага транспарту, а затым яшчэ, ужо ў Мінску, і Вышэйшую партыйную школу. Служыў у арміі, працаваў інжынерам-канструктарам, карэспандэнтам абласной газеты "Гомельская праўда", загадваў аддзелам нарыса і публіцыстыкі часопіса "Нёман". Піша на беларускай і рускай мовах.

У 1976 годзе выступіў з першай апавесцю "Начинается с меня", якая дала назву і першай кнізе, што пабачыла свет у 1983 годзе. Яе склалі тры апавесці. Першая "Начинается с меня" — пра маладога рабочага Сяргея Сідарэнку, які звольніўся з арміі. Здавалася б, жыццё наладзілася, ідзе належным чынам. Есць сям'я. Але ўся справа ў тым, што Сідарэнка не заўсёды здатны прымаць прынцыповыя рашэнні, не арыентавацца правільна ў многіх жыццёвых сітуацыях. Як складзецца яго далейшы лёс? Ды гэта, як відаць з назвы твора, залежыць ад яго самога.

Герой апавесці "Фёдор Фростов", у адрозненне ад Сяргея, шмат пабачыў у жыцці, аднак і пра яго нельга сказаць, што ён здаволены тым, што ёсць. Вось толькі ён, як і Сідарэнка, не можа пагадзіцца, што сам з'яўляецца прычынай таго, што ўсё склалася гэтак, а не інакш. Трэцяя апавесць "Два бессмертия" — фантастычная, ды ў ёй таксама закранаюцца пытанні духоўнасці асобы, яе карыснасці грамадству.

Аповесць "Стречаны рай" дала назву другой кнізе прозы М. Сердзюкова — беларускамоўнай. Гэты твор вострасюжэтны. Галоўны герой апавесці рэжысёр і драматург Павел Лугавец задумваецца не толькі над уласным шляхам у мастацтве, але і над лёсам свайго народа, які столькі перажыў і якому выпядаюць новыя выпрабаванні. Назва другой апавесці ў многім гаворыць сама за сябе — "Радыця". Лёс дзяўчыны, жыццё якой разка змянілася пасля таго, як давалася ўцякаць ад страшнай бяды, гэта, зноў жа, і лёс народа. Пытанні маральна-этычнага зместу, як і заўсёды, М. Сердзюкоў вырашае разам з пытаннямі сацыяльна-грамадскімі.

Дыханне часу адчуваецца на старонках кнігі публіцыстыкі М. Сердзюкова "На излёте лояльности" (1990). У нарысах, якія ўвайшлі ў яе, адлюстроўваецца жыццё Беларусі ў той перыяд, які нядаўна мы называлі перабудовачным. Пра каго б ні расказаў аўтар — пра работнікаў дзяржпрыёмкі Мінскага трактарнага завода ці працаўнікоў іншых прадпрыемстваў, — ён нізменна застаецца глыбокім псіхалагам, пранікаючы не столькі ў сутнасць праблем вытворчасці, колькі ў душу чалавека. Ідучы ад жыцця, М. Сердзюкоў уваходзіць у літаратуру са сваім бачаннем нашага часу і чалавека ў гэтым часе.

Вішучы Мікалая Мікалаевіча з поўднем яго веку, зычым яму новых жыццёвых і творчых поспехаў!

Музей у школе



Этнаграфічны музей, створаны намаганнямі навучэнцаў і педагогаў у сярэдняй школе вёскі Новая Слабада Слаўгарадскага раёна, пачае вывучаць побыт і культуру свайго народа.

На здымку: энтузіяст стварэння музея настайніца беларускай мовы і літаратуры Марыя Александрэйна Стральцова вырашыла правесці чарговы ўрок сярод экспанатаў музея.

Фота Сяргея ХАЛАДЗІЛІНА, БЕЛТА

"Пачыналася дэпрэсія. Ён даўно заўважыў дзіўную паслядоўнасць: перыяды ўзбуджэння і горкай крыўды паступова змяняюцца глухой дэпрэсіяй, абываюцца да ўсяго на свеце. А потым спаквалася пачынае падрадвацца нейкай жаласліваасцю да сябе — і не такая ўжо агідная, як колісь... Праходзіць час — і ўсё пачынаецца спачатку..."

Адно здавалася невырагодным: ён не мог ненавідзець Быліча! Была, вядома, крыўда і злосьць на Быліча, але гэта зусім не тое, чаго той заслугоўваў. Не хто, а Быліч — прычына і віноўнік усяго, што здарылася. Злосьць была на тых, хто заўсёды заглядаў у рот: "Маштабна, геніяльна, Радзівон Іванавіч! — Тактрымаць, Радзівон Іванавіч!" Во як! Быліч хоць выступіў адкрыта, без розных хітрыкаў, без удараў пад дых..."

Прабачаюся за доўгую цытату з апавесці Валянціна Благіта "Чуйная цішыня". Напісаная даволі даўно, у так званыя "застойныя" часы, яна, як бачым, не страціла актуальнасці і сэнна. І тым, што людзі, якія гатовыя глядзець на пачатку ў рот, вельмі лёгка ад яго адступаюцца, і тым, што адкрытая сумленна пазіцыя, нават калі яна не вельмі зручная, лепш, чым прымітыўны няшчыры падхалімак.

Дарэчы, героі апавесцяў В. Благіта заўсёды стаяць перад нялёгкім выбарам, трапляюць у складаны маральныя калізіі, калі трэба вызначыць сваю пазіцыю, сваю адзіна верную лінію паводзін. Неяк у нядаўняй сваёй эйфарыі, ды і ў сённяшніх радыкальных высновах некаторых крытыкаў літаратуры мы забыліся, што маральнасць і прыстойнасць напружваю не залежыць ад часу ці якіх-небудзь сітуацый, яны — катэгорыя вечная, якая не падпарадкоўваецца грамадска-палітычнаму ладу ці эканамічнай кан'юнктуры. Зрэшты, задача літаратуры якраз і заклю-

чаецца ў тым, каб даследаваць памкненні духу, сумненні і ваганні, пошук маральнай дасканаласці.

Жыццёвая і грамадзянская пазіцыя Валянціна Благіта вызначылася даўно. Гэта — адданасць роднай Беларусі, матчынай мове, гэта — непрыманне хцівасці, сквалнасці, прыстасаванства. Гэта ён дэманстраваў не раз не толькі як пісьменнік, а і як грамадскі дзеяч. І калі працаваў на роднай Гродзеншчыне журналістам, і калі курыраваў, як работнік ЦК КПБ, дзейнасць Беларускага тэлебачання і радыё, і калі ўзначаліў вядомы і папулярны часопіс "Вожык".

З 1987 года стаіць Валянцін Уладзіміравіч на капітанскім мосціку "Вожыка". І весці гэты карабель давалася яму праз усе рыфы і штормы нашага няпростага часу. І хістала, і захлэствала, і не раз магло накрыць гіганцкай хваляй, але "Вожык" трымаўся. І змагаўся з абібокамі і дэмагогамі, з разбуральнікамі і падхалімамі, не паддаўшыся спакусе таннага зубаскальства, ліслівага падхіквання. На старонках выдання заўсёды знаходзілася месца востраму трапнаму слову, дасціпнаму гумару, мужнай і прынцыповай пазіцыі. З "Вожыкам" сябравалі і сябруюць Рыгор Барадулін і Васіль Зуёнак, Ніл Гілевіч і Сяргей Грахоўскі, Павел Місько і Алег Лойка... Пацягнуліся ў часопіс і маладзейшыя пісьменнікі. Менавіта ў час кіраўніцтва В. Благіта "Вожык" пусціў у свет радкі Ведзьмака Лысагорскага — выдатны ўзор айчынай ананімнай пазіі.

З высокай патрабавальнасцю, густам, выдатнай эрудыцыяй галоўнага лгчэй і цікавай працуюца рэдакцыйнаму калектыву, у чым пераканаўся і аўтар гэтых радкоў.

Вядома, журналістыка, грамадская дзейнасць адымае вельмі многа часу. Ды пісьменніцкі сверб — самы непераможны. З-пад



пара В. Благіта выходзілі новыя творы, пазначаныя глыбокім веданнем жыцця, самабытнай жывой народнай мовай. Яны не засталіся незаўважанымі нашай крытыкай, перакладаліся на рускую, балгарскую, украінскую, польскую, літоўскую і іншыя мовы, па іх ствараліся тэлефільмы і радыёспектаклі. Някідасць і трываласць. Як гэтых якасцяў не стае многім нашым калегам, як, часам, незапатрабавальнымі застаюцца яны ў нашай дробнай мітусні, хітраватых інтрыгах, сярод плёткаў і мань! Валянцін Уладзіміравіч валодае гэтымі якасцямі, за што яму вялікая павага і пашана. І жадаць яму хочацца ў яго юбілейныя дні разам з моцным здароўем больш радасных і светлых дзён, верных сяброў і папленікаў, і новых твораў — глыбокіх і сумленных, праўдзівых і яркіх. І хай гэта ўсё збудзецца!

Навум ГАЛЬПЯРОВІЧ

ПОШТА

Ніл Гілевіч, уручаючы выпускнікам Гуманітарнага ліцэя атэстаты, асобна адзначыў заслугу бацькоў, якія паверылі ў свой час у беларускую ідэю і яе перспектывынасць, аддаўшы сваіх дзяцей менавіта ў гэтую адзіную не толькі ў Беларусі, але і свеце беларускамоўную навучальную ўстанову.

Я, са свайго боку, заўважыў ужо і такую заканамернасць: навучэнцы, заразіўшыся беларушчынай, у сваю чаргу захоплваюць ёю сваіх бацькоў. Валянціна Казак з Усяжы, што ля Смалевіч, наўрад ці думала, што годзі праводзячы сваю дачку Алесю ў ліпні, што неўзабаве перакнопчыцца з вершаў, якія пісала пямат гадоў па-руску, на вершы беларускамоўныя. І дзіва! — сама наша зямля, накоплены за тысячы год гумус беларушчыны натхніў яе на большую шчырасць і глыбіню самараскрыцця. Спадзяюся, што чытач гэта таксама адчуе.

Міхась ТЫЧЫНА

Валянціна КАЗАК

- *Самотная, маркотная яна...
Ёй з вамі не спазнаць палёгкі.
Кудысьці ўсе лятуць дыў спрытна мчаць,
А ёй балючы нават лёгкі дотык.*
- *Яна у споведзі — не кратайце яе...
Рамонкі шчырыя ускрай дарозі.
Чароўным зелям ногі абаве,
Зямелька літасная зноўку ўсё загоіць.*
- *Напоіць лекамі, дасланымі з нябёс,
Твар безданню блакітнаю абме,*

- *І пацячэ у сэрца дзіўна моц,
Моц несіці крыж сваёй Айчыны.*
- *А дзесьці высока,
А дзесьці далёка,
У блакіце між цемрай і сонцам,
Ёсць хтосьці ласкавы,
Ёсць хтосьці пяшчотны,
Ёсць хтосьці мне блізкі бясконца.*
- *Яму мае светлыя песні
І думак таемных узніскасць...
Святлом ахінае — жахлівае чэзне!
Заступнік нябачны і абаронца!*

ДЫЯРЫУШ ПАНІ

(Працяг. Пачатак на стар. 9)
прашу ў Госпада, каб надзяліў ён гэтае сваё стварэнне здольнасцю радавацца прыгажосці свету, уменнем бачыць і смеласцю барацьбіць гэтую прыгажосць.

Дзяўчынка будзе насіць імя маёй святой заступніцы. У якасці падарунка я надзяваю на хросніцу каралі з перлінаў. Наўрад ці болей я пабачу гэтае дзіця. Яно вырасце, і пабачыць не адну пошасць, і не адно дзікае паляванне сарве з вясковай дзяўчынкі вянок. І ўвесь свой век будзе гэтая дзяўчынка, пасля кабета назапашваць палотны і каралі, словы каханна і зайздросныя позіркі суседак, і ніколі не назапасіць, і калісьці загорне дрыжачымі рукамі сваё нованароджанае дзіця ў беражоны бялюткі павойнік, і вырашыць, што лепей запрасіць хроснай маткай не пані, а суседку, у якой ніколі не здыхаюць свінні. Будзе больш удачы. І памянеюць мае перліны разам з дзесяткам срэбных манет у гліняным гаршку, закапаным пад усходнім кутом хаты.

Я перадаю ахрышчанае дзіця на рукі маці. Што я магу змяніць? Толькі дадаць яшчэ адну нізку перлінаў.
За вакном шэрае веснавое неба. Кусты шыпыны цягнуць да яго аголеныя галіны, нібыта прасяць хутчэй запаліць на іх ружовыя агні, хугчэй вызваліць з

чорна-белага мёртвага свету. Звон на замкавай вежы б'е адзін раз. Я бяру з чорнай куфэрка перліну і акуратна панізваю на навошчаную шоўкавую нітку. Учора гэтыя прыгаршчы перлін прасвідравалі па маім загадзе. Зразумела, знізваць іх у каралі маглі б і прыслужніцы, але я заўсёды раблю гэта сама.

Звон б'е яшчэ раз. Сёння дзень маіх народзін. Нічога не адбудзецца. Усе ведаюць, што я не святкую гэты дзень. Я, прызнацца, баюся яго. Смешна, але я нават не гляджуся ў гэты дзень у люстэрка.

Люстэркі толькі прыкідваюцца, што пакорліва пераймаюць наш свет. На самай справе за халоднай цвёрдай абалонкай знаходзіцца нешта іншае, куды большае за тонкі слой амальгамы. Не варта лішні раз дазваляць таму зазіраць сюды.

Нізка перлінаў павялічваецца. Вось яна ўжо скручваецца петлямі на маіх каленях. Не ведаю, ці стануцца гэтыя каралі падарункам.

Нітка канчаецца. Я бяру яе пачатак, злучаю з канцом і звязваю ў моцны вузел. Цяпер гэтыя перліны ніколі не ўдараць звонкім градам па каменнай падлозе. Хаця — хто ведае? Іх злучае ўсяго толькі навасканая нітка...

У куфэрку засталася яшчэ перліны. Я

зачэрпваю іх, перасыпаю з далані на даланю. Але — прасвідраваныя — яны маўклівыя і цьмяныя, кожная нібыта з плямай тэмнага грэху, пазбаўленая чысціні і ўнутранага спакою.

Ссыпаю перліны назад, у куфэрка, туды ж кладу толькі што знізаныя каралі і зачыняю цяжкую накрыўку. Цяпер куфэрка стаіць на століку, як маленькая труна. Адварочваюся ад вакна. Зноў галёканне гэтых. Яны пад'язджаюць да самых кустоў шыпыны, нешта крычаць. Так, сапраўды, клічуць з сабою. Цікава, што было б, калі б я аднойчы выйшла да іх. Магчыма, яны проста з'ехалі б ад мяне, маўклівыя і прыгаломшаныя.

Але я ніколі не выйду да гэтых. Непрыстойна.

Сёння не будзе хрэсьбінаў. Не будзе белай суенкі з высокім карункавым каўняром. Перліны застануцца пахаванымі ў куфэрку.

Галёканне сцішылася. Чуваць толькі, як у вечаровым прысьпежку з голля падаюць буйныя кроплі. Быццам ходзяць на звонкіх абпасіках маленькія чалавечкі.

У такіх хвіліны мне здаецца, што мой сапраўдны дзень народзінаў яшчэ не настаў.

Але я й не ведаю, ці варта мне нараджацца.

"Паэзія — маё жыццё..."

Споўнілася 80 гадоў з дня нараджэння выдатнага крытыка і даследчыка беларускай паэзіі Рыгора Бярозкіна. З гэтай нагоды 15 верасня ў Дзяржаўным Літаратурным музеі Янкі Купалы адбыўся літаратурны вечар. Гасцінны Дом Купалы сабраў родных і сяброў Рыгора Саламонавіча, тых, хто ведаў і шанаваў яго. Шмат было сказана цёплых слоў у адрас таленавітага крытыка.

Пачалася імпрэза паэтычнымі радкамі народнага паэта Беларусі Рыгора Барадуліна, які веў мерапрыемства. Ён прачытаў верш, прысвечаны Бярозкіну. З высокай ацэнкай таленту Рыгора Саламонавіча выступіў член-карэспандэнт НАН Беларусі, старшыня бюро секцыі крытыкі і літаратуразнаўства Саюза пісьменнікаў Міхась Мушыньскі. Сваё ўдзячнае слова пра вядомага крытыка сказалі акадэмік Віктар Каваленка, прафесар Эмануіл Іофе, сябры-пісьменнікі Валянцін Тарас, Рыгор Рэлес, Аляксандр Дракахруст, Уладзімір Мехаў, Вельмі шчымымі былі ўспаміны ўдавы Рыгора Бярозкіна Юліі Канэ (яна прыехала ў Мінск з Ізраіля, дзе цяпер жыве). Невыпадкова менавіта музей Янкі Купалы

лы аб'яднаў шчырых прыхільнікаў таленту крытыка. Рыгор Бярозкін пісаў амаль пра ўсіх сваіх сучаснікаў, у якіх бачыў агеньчык паэтычнага таленту. Крытык такой зрудыцы і маштабу не мог не звярнуцца да класічнай паэтычнай спадчыны. Таму значнае месца ў творчай дзейнасці Рыгора Бярозкіна заняў Янка Купала. Ён высока ацаніў паэзію Купалы, адкрыў у яго спадчыне новыя ідэйныя і мастацкія глыбіні, што, безумоўна, стала новым крокам у купалазнаўстве: "Існуе велізарны і непаўторны ў сваім харакце свет, які завецца светам Янкі Купалы... Лёгка, чыстая і задушэўная песня непрыкметна саступае месца напружанаму маналогу ці палымянаму публіцыстычнаму закліку. Усё ў руху, у кіпенні, у гатоўнасці стаць новым і іншым. Складаны, бурны, рознагалосы свет..."

Пісьменнікі наведлі магілу Рыгора Бярозкіна і ўсклалі кветкі.

**Дзіяна КАВАЛЕВІЧ,
навуковы супрацоўнік
музея Янкі Купалы
Фота К. ДРОБАВА**



Жыццё і лёс Рыгора Бярозкіна

Лёсу пажадалася, каб апошняя крытычная праца Рыгора Саламонавіча Бярозкіна была пра вайну. Па заказе выдавецтва ён у Каралішчавічах пісаў закрытую рэцэнзію на рукапіс кнігі былога начальніка аднаго з армейскіх клубаў Іллі Клэза. Пісаў нервова, — выхопліваючы і чытаючы "сакавітыя" цытаты, працягваючы рукі да неба і ярасна ляжачыся.

Таму што пад пяром начлуба вайна прадстаўлялася чымсьці нахшталь батальнага спектакля са стралковымі ротамі, якія ідуць на поўны рост, палітрукамі, якія крычаць "За Родіну! За Сталіна!", і карцінна паміраючымі героямі. Бярозкіна, які ведаў па ўласным вопыце, што такое сапраўдная вайна — з крывёй і вошамі, беспаспяховамі атакамі і бясконцамі трупамі, злымі мацюгамі і штрафнымі ротамі, нудзіла ад гэтай густой і ліпкай лажы.

Ён спачатку стрымліваўся, але потым даў сабе волю і, амаль не адрываючыся, накатаў паўтара аркуша. Гэта была не рэцэнзія, а бліскучая літаратуразнаўчая работа, даследаванне, у якім супастаўляліся два тыпы ваеннай прозы — класіцкая (зусім не рэдкая ў той час, бо так — з той ці іншай меры таленту — прынята было пісаць) і сапраўдная — някрасаўская, быкаўская. Нават не сіманаўская, — з якой ён спрачаўся.

Чытаючы ўголас гэтую рэцэнзію, Бярозкін кіпеў і абуралася. І гаварыў пра тое, што хацеў бы напісаць грунтоўную кнігу пра ваенную прозу, пра "акопную праўду", каб даць чосу пульхным тамам, у якіх у духу сацыялістычнага рэалізму паднісілася казённая хлусня пра вайну.

Думка пра гэта не пакідала яго.

"Так, добра было б напісаць такую кнігу, — паўтарыў Рыгор Саламонавіч, калі мы прагульваліся па памятнай усім, хто піша, але ў доме творчасці. — Але, ведаеце, я ўжо, здаецца, больш нічога не напишу..."

Мяне ўразілі і глыбока ўстрывожылі гэтыя словы. Аднак у адказ на мае пытанні ён пажартаваў і загаварыў зусім пра іншае. Быццам сам стараўся адагнаць нечакана выказанае меркаванне.

Напэўна, у такіх натур — тонкіх і чуйных — ёсць нейкі дар прадчування. А можа, яго проста бясконца змучылі цяжкія і працяглая працэдуры ў Бараўлянах, сама абстаноўка той балніцы, дзе ён доўга ляжаў і дзе, на жаль, вее дух трагічнай безнадзейнасці.

Ён не паддаваўся гэтаму духу. Ён на нашых вачах у дзень свайго шасцідзесяцігоддзя атрымаў запэўненне ўрача, які яго лчыў, што ў яго "усё ў парадку". Але нервовае сістэма ўжо гранічна напружылася. І твар яго выяўляў пакуту і непераходнае напружанне.

Паэней, зноў трапіўшы ў шпітальную палату, ён, здавалася, увесь час у штыцы ўзіраўся

спыненымі вачамі і — крычаў. Страшэнна крычаў!

Хто ведае, што ўяўлялася яму? Якія малюнкi ўзніклі ў ягоных ахопленых гарачка мазгах? Магчыма, целы салдат, якія разрываюцца асколкамі? Можна, вышкі і зыкі, якія замярзаюць на лагерных нарах і лесапавалах? Можна, невысокі сумятлівы чалавек, які спачатку здрадзіў яму, а потым усё астатняе жыццё набіваўся да яго ў сябры?

Гэты крык, гэты стог чалавечай душы, які ўжо не стрымаць волі, я не забуду ніколі!

Лёс, жорстка выпрабавуючы Бярозкіна, досыць доўга ашчаджаў свайго абранніка. Яго не забілі чэкісцкія кулі (гісторыя расстрэлу зняволеных на жалобнай дарозе адступлення добра вядомая), не скасілі нямецкія кулямётныя чэргі, не зламаў фізічна і не растаптаў маральна сталінскі лагер.

У пачатках умовах захаваў ён душу жывой, захаваў свой ясны розум, свой незвычайны крытычны талент! Але, падобна на тое, як вайна "даганяе" параненых салдат, і ГУЛАГ у рэшце рэшт "дагнаў" яго. Аднак, нягледзячы ні на што, ён так шмат паспеў! Так шмат зрабіў! (Хоць, на жаль, у цягамотнай і задушнай атмасферы застою не напісаў тых кніг, якія мог і хацеў напісаць).

Дзякуючы свайму таленту, свайму нястрыманаму тэмпераменту, свайму характару, які не прымаў ідэалагічных догмаў камуністычнага рэжыму, здолеў ён вырвацца "з пад глыбаў" (як некалі з-пад куляў), стаць адным з дзейных шасцідзесяцінікаў, рыцарам нацыянальнай культуры, аўтарытэтным вытлумачальнікам і папулярызатарам беларускай паэзіі. Не, не той, вядома, якая "нацыянальная па форме, а сацыялістычная па змесце", — паэзіі сапраўднай!

Шчыра ўлюбёнасць у яе спалучалася ў Бярозкіна з найвыскай патрабавальнасцю, адточаным прафесіяналізмам. Ён аддаваў перавагу і адстойваў паэзію арганічную, непарыўна звязаную з народнымі каранямі, прапушчаную праз "магічны крышталь" сапраўднага таленту. І знаходзіў гэтую арганіку ў такіх розных майстроў, як Аркадзь Куляшоў, Сяргей Дзяргай, Аляксей Пысін. І пісаў пра гэта ярка, вобразна, пераканаўча.

Рыгор Саламонавіч заўсёды быў верны талстоўскаму запавету, які складаўся з таго, што задача крытыка — адкрыць і паказаць у творы прамень святла, прамень праўды, без якіх ён — нішто. Ён не толькі адкрываў і паказваў — ён патрабаваў ад літаратараў гэтай праўды, гэтага святла. Высокай мастацкасці і вострай сацыяльнасці.

Сяброўскія стасункі не ўладныя былі над яго крытычнай думкай. Ён аднолькава патрабавальна падыходзіў і да творчасці пачынаючых, і да твораў вядомых, асабіста блізкіх яму паэтаў.

Так, Бярозкін сябраваў з Аркадзем Ку-

ляшовым! Але і яму гаварыў ён часам строга і непрадузятыя словы. Іх спрэчкі выходзілі за рамкі спраў чыста паэтычных. Чалавек, які прайшоў турмы і лагеры, спрачаўся са спеваком камуністычнай эпохі. Спеваком-таленавітам і па-свойму шчырым. У нечым пераконваў яго. Ва ўсялякім выпадку, прымушаў сур'ёзна і глыбока задумацца. Ва ўсіх на памяці справядлівы "Маналог" поўны сардэчнага болю "Баршаўскі шлях".

Я стаў міжвольным сведкам таго, як яшчэ ў канцы сямідзесятых у размове са старым паэтам, чья творчасць была "ідэйна вытрыманай" і зусім "прахадзімай", Бярозкін катэгарычна і жорстка сказаў: "Труха! Няўжо ты не бачыш, што — труха?"

Трэба аддаць належнае гэтаму паэту. Ён, — вядома ж, глыбока пакрыўджаны, — не стаў спрачацца. Болей за тое! Ён, адзіны з усіх нас, праводзіў Рыгора Саламонавіча дадому (размова была ў бары) і ні разу не папракнуў яго за прамату і рэзкасць. А, мяркуючы па вершам, напісаных у апошнія гады жыцця, па-мойму, штосьці зразумеў...

Але Бярозкін умеў не толькі крытыкаваць ва ўсеўзбраенні свайго цяжкага жыццёвага вопыту, бездакорна густы і тонкага разумення паэзіі. Ён, як ніхто другі, умеў захапляцца і радавацца з'яўленню ў ёй усяго свежага і таленавітага. Падобна Стасаву, які ўсклікнуў пасля шаліпінскага дэбюта ў Піцеры: "Радасць невымерная!", Рыгор Саламонавіч у сваіх артыкулах, выступленнях, асабістых гутарках гучна загаварыў аб незвычайнасці таленту маладога Рыгора Барадуліна, прадказаў яму яркі паэтычны лёс. Бурна падтрымаў ён і першыя крокі ў паэзіі цяпер шырокавядомага Ігара Шклярзускага. Убачыў яркую з'яву ў перакладзе "Песні пра зубра", зробленым Язэпам Семяжонам. Міма яго ўвагі не прайшла ніводная хоць колькі значная падзея ў беларускай паэзіі.

Адным з першых разгадаў Бярозкін даволі своеасаблівы паэтычны талент Мішы Стральцова, нашага цудоўнага празаіка.

Я помню працяглую гутарку ў тых Каралішчавічах пасля таго, як Міша даволі нясмела прачытаў яму некалькі вершаў. Рыгор Саламонавіч па сваёй звычцы зрабіў шэраг крытычных заўваг, а потым настойліва пераконваў Стральцова прадаўжаць паэтычны доследы — "У вас павінна атрымацца! Павінна!"

І сапраўды, у яго атрымалася. І яшчэ як!

...У канцы кожнага года — і снежня — мы, сябры Грышы, прыходзім на ягоную магілу. У апошні раз нам усім здалася, што яго бронзавы твар пастарэў. Што ж, гады бяруць сваё. І ўсё-ткі ўвесь ён — з яго кнігамі, думкамі, тэмпераментам, яго душой, раскаванай і патрабавальнай, — ён сярод нас, у нашым нялёгкім сённяшнім часе.

Ёсць штосьці сімвалічнае ў тым, што юбілей Бярозкіна мы адзначаем у доме Купалы (тое, што не змаглі зрабіць гэта ў Доме літаратара, — другое, хваравітае і вострае пытанне, якое па-свойму характарызуе гэты час). Бо Купала — спрадвечная і гарачая любоў Рыгора Саламонавіча, а яго творчасць — прадмет грунтоўных даследаванняў і штудый крытыка. Ён нямала зрабіў дзеля таго, каб раскрыць складаны, шматгалосы і шматколорны свет Купалы, каб яшчэ ў гады перамогі хлуслівых канцэпцый і замоўчвання ісціны падвесці ўдмурлівых чытачоў да разумення трагедыі народнага песняра, які задыхаўся ў ідэйным ГУЛАГу.

Справядліва кажуць, што гісторыя не ведае ўмоўнага ладу. Не ведае гэтага ладу і закончанае чалавечае жыццё. Але чалавек, які шчодро аддаваў сябе людзям, запаліў невымерна высокую цану за вернасць сваім дэмакратычным перакананням і незалежным поглядам, за ўсё, што было для яго дарагім і святым, — нібы праецірае гэта сваё жыццё на шмат гадоў наперад. Ён — нават пайшоўшы ад нас — прадказальны з вышэйшай ступенню верагоднасці.

Так, можна ўпэўнена сказаць: Бярозкін ведаў бы і цяпер, "в каком идти, в каком сражаться стане". Ён рашуча і бескампрамісна (ні пра што і ні ў каго не прасячы) змагаўся б за адраджэнне і сцвярдзенне беларускай нацыянальнай культуры і кідаў бы меткія крытычныя стрэлы ў яе праціўнікаў, — бо душу сваю паклаў за тое, каб літаратура наша вызвалілася з жорсткіх ідэалагічных і адміністрацыйных путаў, набыла свой свабодны, чутны паўсюдна голас. Ён не стрываў бы, каб літаральна праз дарогу ад яго дома адкрыта, нахабна і зусім беспакарана прадавалі гнюсныя, адкрыта прафаскысцкія, прапітанія ядам чалавеканенавісціцтва і махровага антысемітызму лісткі — усе гэтыя "Лимонки", "Русские вестники", "Черные сотни"... Ён цвёрда выказаў бы сваю думку з нагоды грубых нападкаў органа Камароўскага рынку, які на сваёй базарнай мове вось ужо другі раз у гэтым месяцы аплеўвае паважаных і сумленных беларускіх пісьменнікаў (некаторыя з іх былі заўважаны і падтрыманы яшчэ Бярозкіным!), якія ўдзельнічалі ў гадавіну нараджэння Алеся Адамовіча ў семінары на вельмі актуальную для нашай інтэлігенцыі тэму: "Свабода і адказнасць". І ўжо напэўна ён, былі франтавік, не прынімаўся да палемікі, выказаў бы сваю агіду гэтаму ж органу, які выступае супраць тэлеперадач Валянціна Тараса, у якіх той гаворыць праўду пра мінулы вайну, — цяжкую, часам вельмі хваравітую для ўсіх нас праўду, але такую неабходную маладым ды і старым душам.

Адна з кніг Рыгора Саламонавіча называецца "Постаці". "Назваўшы гэтым словам сваю кнігу, — сказана ў прадмове, — аўтар мае на ўвазе асобва яго значныя: постаці беларускіх паэтаў розных часоў, а таксама іх месцы на той гістарычна "доўгай" ніве, што завецца беларускай культурай".

На гэтай сімвалічнай ніве я бачу і нашага сябра. З узятай горда галавой, з непаўторным святлом у разумных, журботных вачах, якія бачылі далёка, з характэрным яму натуральным і прыцягальным артыстызмам...

Без гэтай высокай "постаці" ніва беларускай культуры была б няпоўнай.

Аляксандр ДРАКАХРУСТ

Знайсці сваю жар-птушку

Здаён славілася наша Падняпроўе сваімі ўмельцамі. Усе лепшае, што створана іх залатымі рукамі, — гэта сапраўдныя самацвяты мастацтва. На жаль, многія рамёствы не захаваліся ў сваім першапачатковым выглядзе. Але ўсё тое, што адраджаецца і ўжо жыве, можа сказаць пра сябе: "Яшчэ ёсць порах у парахуніцах!".

Дзякуючы абласному центру народнай творчасці (у прыватнасці, вядучаму спецыялісту па дэкаратыўна-прыкладным мастацтвах Л. Весяловай) ствараюцца і плённа працуюць у вобласці дамы і цэнтры народных рамёстваў, праводзяцца выстаўкі лепшых работ народных майстроў. Цяпер на агляды прадстаўляюцца амаль усе віды народнага мастацтва: вышыўка і ткацтва, разьба па дрэве і бяросце, драўляная скульптура, пляценне з саломкі і лазы, каружкапляценне, інкрустацыя саломкай, тэкстыльная мазаіка, ганчарства, мастацкая кераміка, мастацкая апрацоўка дрэва і каменя, жываліс наўнага мастацтва. Так, напрыклад, на апошняй абласной выстаўцы было прадстаўлена больш за 370 такіх работ.

— Вельмі прыемна, — адзначыла Ларыса Васільеўна, — што на выстаўках усё часцей праходзяць прэзентацыі майстроў, якія ўпершыню ўдзельнічаюць у такім шырокім паказе.

Вось і на апошняй выстаўцы былі новыя імёны. Адно з іх — Аляксандр Пракоф'еў з Клімавіч. Гэты майстар займаецца разьбой па бяросце. Яго шкатулкі, салынічкі, падсвечнікі ўпрыгожаны розным раслінным арнамантам, нібы карункамі.

Цікавыя работы А. Пракоф'ева з бярозы-чачоткі. Яны маюць вельмі прыгожую тэкстуру.

Нельга ўявіць ганчарнага рамяства на Магілёўшчыне без бабруйчан Паўла Вялічкі, Сяргея Лугіна і Юрыя Боўды. Апошняму за мастацкую кераміку быў прысуджаны "гран-пры" на сёлетнім "Славянскім базары ў Віцебску".

Глыбокія і слаўныя традыцыі на Магілёўшчыне разьбы па дрэве. Цікава працуе ў гэтым жанры магіляўчанін Леанід Грышчын з сынам Ігарам. Нядаўна да разьбы далучыўся дваццацігадовы Руслан Еўстраценка, але на апошняю выставу ён прадставіў шматлікія работы: куханны набор, а таксама цудоўную раму для люстэрка.

Цэласнасцю і гарманічнасцю адзначаны работы разьбярэ з Магілёўскага раёна Аркадзя Рослава. Вядомы ён і як аўтар драўляных скульптур.

Адным з яркіх жанраў у вобласці з'яўляецца саломяпляценне. Прыцягальная сіла ў работ, якія стварыла Марыя Раславоўска. Асабліва запамінаюцца яе кампазіцыі "Сям'я" і "Лебядзінае возера". Па-ранейшаму плённа працуюць старэйшыя саломяпляцельшчыцы Падняпроўя магіляўчанкі Кацярына Арцёменка, Надзея Панцялеева і Таццяна Хадановіч. Яны выкарыстоўваюць вобразы каня і птушкі — асноўныя вобразы фальклору і народнага мастацтва.

У іншым плане працуе майстрыха з гарадскога пасёлка Круглае Ганна Саланінка. Яе работы блізкія да наўнага, існуючага напрамку ў мастацтва. Работы Г. Саланінкі лёгка пазнаеш па той свабоднай пластыцы, якая характэрна толькі для яе творчасці. Майстрыха ўдала звяртаецца да так званай прапрацоўкі рук. Яе кампазіцыя "На сенакос" выклікала ўсеагульнае захапленне.

Вялікай папулярнасцю карысталіся работы майстроў Магілёўшчыны і на рэспубліканскай выстаўцы, якая праходзіла ў рамках фестывалю "Беларусь - мая песня". Шэсць з іх сталі лаўрэатамі. Гэта гая ж Ганна Саланінка, разьбяр Пётр Мароз з Мсціслава, магілёўская саломяпляцельшчыца Надзея Панцялеева, лозапляцельшчык Станіслаў Афонькін з Быхаўскага раёна і Тамара Багдановіч з Горак і краснапольскі мастак Аляксандр Луцук, які захапляецца наўным мастацтвам.

Кожны з іх і многія іншыя ўжо здабылі пры жар-птушкі ў сваёй творчасці. А той, хто знайшоў пры, можа злавіць і самую цудоўную птушку.

Іван ПЕХЦЕРАЎ

ВАНДРОЎКІ

Аўтабан

— Дзіўны народ, гэтыя немцы, — даносіцца з аўтобусага мікрафона. — Спачатку яны будуць масты, а пасля падцягваюць да яго дарогу. Мы няспешна рухаемся па трэйці, крайняй паласе аўтабана (ад *Bahn* — дарога). Першая для тых, хто імчыцца з хуткасцю пад 200 і болей, па другой едуць "умераныя", недзе пад 150 км у гадзіну. Германія — адзіная ў свеце краіна, дзе ёсць участкі шашы з неабмежаванай хуткасцю руху, і адна з нямногіх, дзе вадзіцель за рулём можа дазволіць сабе два куфлі піва. Еўрапейская супольнасць неадназначна ставіцца да такой свабоды.

Наш аўтабан з'яўляецца часткай трасы Парыж—Берлін—Брэст—Мінск—Смаленск—Масква. На нямецкай тэрыторыі там, то тут вядуцца будаўнічыя работы. Утрымліваць свае дарогі ў ідэальным стане — гэта, здаецца, "пункцік" германскіх уладаў.

— Праз 200 метраў вы ўбачыце рэшткі мякы паміж двюма Германіямі, — працяг-

Жанчыны ў палітыцы: 20 год актыўнасці

Германія рыхталася да выбараў у Бундэстаг. І палізу шашы, і ў самім Дортмундзе вісела аднаго ўзору каляровыя партрэты кандыдатаў. Усмешлівыя, упэўненыя ў сабе, камунікабельныя людзі — так выглядалі усе, хто змагаўся за дэпутацкі мандат. Сярод іх нямала жанчын. Для іх сацыял-дэмакратычная (SPD), вядучая партыя Германіі, устанавіла саракапрацэнтную квоту. У Саюза хрысціянскіх дэмакратаў (CDU) квота таксама ёсць, але меншая. "Зялёныя" пайшлі далей за ўсіх: яны прытрымліваюцца прынцыпу "маланкі", г. зн. адзін на адзін. Раўнапраўе мужчын і жанчын у грамадстве абвешчана Канстытуцыяй 1949-га года, у 94-ым было запісана, што дзяржава павінна садзейнічаць фактычнаму раўнапраўю.

З дэпутатам ландтага ад Дортмунда Гердай Кенігер мы сустрэліся ў самім будынку зямельнага парламента ў Дзюсельдорфе. Агромны сучасны комплекс на беразе

ца жыхарства могуць у любым горадзе, дзе б ні знаходзіліся, атрымліваць штодзёны дапамогу. Іншая справа, што грошы больш трацяцца на алкаголь і наркатыкі, чым непасрэдна на жыццё.

Цікавіла нас і тое, як выпрацоўваюцца жаночыя праекты — на аснове вопыту іншых краін ці самастойна. Дэпутатка спасалася на пекінскую платформу і не адмовіла факту вучобы ў іншых. Скажам, прадстаўніцы камісіі выязджалі ў ЗША, каб азнаёміцца з вырашэннем праблемы занятасці. Доказам эфектыўнасці працы камісіі і іншых такога роду структур з'яўляецца тое, што ў рэгіёне маюць месца скаргі дужай паловы, якая звычайна цалкам задаволена сваім становішчам і не жадае змен.

Адносна клопату пра фактычнае раўнапраўе прывядзём такую вось цікавую дэталю: па лініі зямельнага міністэрства культуры ёсць рашэнне ў любое журы абавязкова ўводзіць жанчын. Кожныя два гады праводзіцца жаночы базар у Дортмундзе (так званы ТОП). Шырока адзначаецца і суправоджаецца шэрагам грамадскіх акцый свята

Палову зямлі і палову неба...

вае экскурсавод. — З боку Усходняй тут былі мінныя палі і аўтаматычныя кулямётныя ўстаноўкі, выкарыстоўваліся нават радыёактыўныя сродкі праверкі грузаў, і хворыя вадзіцелі цяпер падалі ў суд, патрабуюць кампенсацыі...

Калі захоўваць дакладнасць, то ў нас няма экскурсавода; яго функцыю ўзяў на сябе рэферэнт Міжнароднага адукацыйнага цэнтра (IBV). І едзем мы ў Зямлю Паўночна-Рэйна-Вестфалія зусім не на экскурсію. У зручным турыстычным аўтобусе размясціліся дзве групы. Адна — з пажылых людзей, запрошаных у Мюнстэр на адкрыццё выставы, прысвечанай злачынствам Вермахта (гэта былі вязні, якія дзецьмі зведалі жахі гета і канцлагаў). Другую складаюць жанчыны (у тым ліку і карэспандэнт "ЛіМа"), а сфарміравала яе старшыня Хрысціянска-дэмакратычнага жаночага руху, дырэктар Жаночага адукацыйна-кансультацыйнага цэнтра пры IBV Людміла Пеціна.

Падсуседзілася да нас і моладзь — юныя сацыял-дэмакраты ехалі па абмене. А тэлегрупа з маскоўскай праграмы "Совершенно секретно" (ОРТ) мела намерам зняць сюжэт пра нямецкага пісьменніка Курта Клейна, які чатыры гады адбыў ваеннапалонным у адным з сібірскаў лагераў, а пасля шмат гадоў працаваў у ідэалагічнай службе Бундэсвера.


Такім чынам, наш аўтобус прадстаўляў амаль усе ўзроставыя пласты грамадства. Тэлевізійнікі адразу за польскай мяжой у гонар знаёмства выставілі скрыню піва і прапанавалі паглядзець відэафільм "Союз нерушимый". З яго вынікала, што Савецкі Саюз развалілі ЦРУ і Р. Рэйган. Піва толькі бліснула, а вось фільм да канца так і не даглядзелі: вельмі ж далёкімі і неактуальнымі падаліся нам праблемы "аб'яднальнікаў".

Віктар Фёдаравіч Балакіраў, кіраўнік старэйшай групы, між тым працягвае сваю імправізаваную лекцыю:

— Славутыя нямецкія аўтабаны — крывяносныя сасуды Германіі, па іх адбываецца 70 працэнтаў усіх грузаперавозак. Паабпал вы бачыце высокія суцэльныя агароджы; яны паглынаюць дарожны шум і тым аберагаюць спакой жыхароў блізарамешчаных сёл. Вы ўяўляеце, якія грошы патрачаны на тое, каб спакойна спалі баўэры?

Баўэраў, праўда, нідзе не відаць. Адзін праехаў на падводзе, другі араў трактарам палетак, а ў асноўным на дагледжаных палях поўнае бязлюддзе. Яшчэ не выбраны бурока ды не звестыя качулікі высушанага сена. Непаўторнасць пейзажу надаюць беласнежныя спічастыя ветракі — альтэрнатыўныя крыніцы энергіі. Ёсць, дарчы, план адзін такі вятрак устанавіць у Мінску на тэрыторыі IBV.

Збоку застаўся Берлін. Федэральны прэзідэнт ужо перабраўся сюды, а для федэральнага канцлера лепшыя архітэктары краіны стварылі праект асобнага квартала, так што "пярэбары" адбудуцца пазней. Сталіца ФРГ аж на тысячу кіламетраў наблізіцца да Мінска. Кажуць, што нашы ўжо шукаюць там асабнячок для дыпламатычнай службы. Галоўнае, каб за гэты час у асябнячку не адпала патрэба: нямецкі пасол, які і іншыя, пакуль што "на вакацыях", а беларускага з Бона "папрасілі".



Рэйна паспелі ўзвесці да аб'яднання, калі эканамічная сітуацыя была больш стабільнай. Фрау Кенігер рыхтуецца ўзначаліць камісію па справах жанчын ад SPD. Яна расказвае, што да нядаўняга часу існавала адпаведнае міністэрства, але пасля змены кіраўніка ўрада адбылася рэформа, з 12-ці дэпартаменту засталася 8, і да жаночай праблематыкі далучылі дзяцей і моладзь. Адстойваць правы жанчын стала складаней, тым не менш, работа ў гэтым кірунку не спыняецца. Кожная абшчына лікам звыш 40 тысяч выбірае свайго дэпутата-жанчыну, кожнае міністэрства мае ўпаўнаважаных, якія кантралююць пытанні працаўладкавання і прадстаўніцтва жанчын ва ўладных структурах. Асноўныя кірункі дзейнасці згаданай камісіі Ландтага на сённяшні дзень — жанчына ў тэхнічнай сферы і адаптацыя перасяленцаў. Сацыяльная падтрымка населенніцтва структуравана: існуе цэлы комплекс мер па падтрымцы жанчын. Сярод іх жаночыя прытулкі, начлежкі і кансультацыйныя цэнтры. Усё гэта на 90 працэнтаў фінансуецца з федэральнага бюджэту і знаходзіцца пад апекай царквы.

Хтосьці з нашай групы задаў пытанне наконт бамжоў, якія даволі часта трапляюцца на вочы (і досыць камфортна пачуваюць сябе на газонах, ахінуўшыся коўдрамі). Аказалася, што людзі без пастаяннага мес-

8 Сакавіка — Фраўэнтэг. Праводзяцца таксама тыдні жаночага кіно. Апошняя інфармацыя найбольш зацікавіла нашых "кіношніц" — стваральніц жаночай кінастудыі "Таццяна", аўтараў звыш 50-ці фільмаў Элу Мілову і Ірыну Пісьменную. Яны не толькі ўдзельнічалі ў размовах, але і старанна занатоўвалі на плёнку ўсе нашы сустрэчы.

Фрау Кенігер, як чалавек заняты, часцяком пазірае на гадзіннік: яна пакінула дзеля нас нейкае паседжанне. Нашмат больш часу ўдзяліла актывістам жаночага руху з Беларускай парламенцкай асамблеі Савета Еўропы Лені Фішэр. Гэта была неафіцыйная сустрэча ў Райна, дзе прысутнічала мясцовае адміністрацыя.

Сутонела. На стале гарэллі свечкі, што стварала нейкую асаблівую, сцішана-ўрачыстую атмасферу. Мы чакалі гэтай сустрэчы, як ніякай іншай, і разумелі яе значнасць. Фрау Фішэр праявіла цікавасць не толькі да хрысціянска-дэмакратычнага жаночага руху, але і да тых, хто ўваходзіць у склад групы. Можа, таму інтэлектуальны ўзровень, кампетэнтнасць і нават аратарскія здольнасці маіх таварышак там выявіліся як нідзе. Вялі рэй Л. Пеціна, І. Бугрова, І. Багдановіч. Л. Фішэр з нечым пагаджалася, пра нешта мела сваю думку і не хацела яе мяняць. Усё сказанае гэтай незвычайнай жанчынай сведчыла пра поўную абазнанасць адносна палі-

тычнай сітуацыі ў Беларусі. Яна не мае ілюзій наконт бліжэйшай будучыні маладой еўрапейскай суседкі і лічыць, што два парламенты — гэта ненармальна. Мы са свайго боку нагадалі, што, акрамя дзяржаўных, у нашай краіне існуе шэраг грамадскіх арганізацый, якія ўспрымаюцца ўладамі як апазіцыйныя і не маюць спрыяльных умоў для дзейнасці. Варта параўнаць: у Беларусі 20 недзяржаўных жаночых арганізацый, і да іх ставяцца з насцярожанасцю, а ў адным толькі Дортмундзе такіх арганізацый 160, і гэта ў парадку рэчаў.

На развітанне Л. Фішэр падаравала нам сцяг Еўропы, і гэты момант быў "уважачым" на здымку.

Уразіла нас і яшчэ адна жанчына-палітык — бургамістр Менгедэ, аднаго з раёнаў Дортмунда. Рут Йокінг — шакладнага загара прыгажуня з іскрынкамі сізізны ў смольнай грыве, маці дзюва дачок, фізіятэрапеўт па прафесіі. Па яе прызнанні, яна лёгка сыходзіцца з людзьмі, што лічыць сваім плюсам. Рут у SPD адносна наядуна, з 92-га года, але ўжо зрабіла кар'еру — узначальвае акружны савет раёна.

— Што прывяло вас у палітыку? — пытаем мы. — Мяркуючы па нашых рэаліях, у палітыку ідуць, каб вырашаць уласныя праблемы або праблемы пэўных груп.

— Ёсць людзі, якія жывуць адно для сябе, якія прывыклі браць. З цягам часу я і па сабе стала заўважаць, што належу да кола спахвіўцоў, як і многія мае аднагодкі. Яны па сутнасці не ведаюць, што рабіць з падарункам дэмакратыі. Так што мяне прывяло ў палітыку пацудоў адказнасці за тых, хто толькі расце і каму належыць будучыня Германіі. Палітыка ў вачах грамадскасці занадта ананімная, абязлічана, — працягвае фрау Рут. — Роля лідэра важная тым, што за ім ідуць людзі.

Рут Йокінг расказала пра "ціплую муніцыпальную палітыку", пра структуру і функцыі акружнага савета, пра тое, як прымаюцца і праводзяцца ў жыццё рашэнні і размяркоўваюцца бюджэтыя сродкі.

Шмат увагі савет удзяляе ўзроўню жыцця, колькасці месцаў у дзіцячых садах і школах, жыллёвым умовам, праблемам перасяленцаў — туркаў, якія жывуць і працуюць тут дзесяцігоддзямі, не атрымліваючы грамадзянскага і "рускім немцам" з былога СССР. Паміж партыйнымі фракцыямі савета нязрэдка ўспываюць дыскусіі. Напрыклад, калі адна прапануе штось будаваць, а другая — часцей "зялёныя" — паўстае супроць знішчэння дрэў. Пра "зялёных" многія гавораць з пэўнай доляй скепсісу; тыя не баяцца экстрэмагантных мер барацьбы за экалогію: у паляўнічых хатах падчас сезона падліваюць апоры.

Нямногія з мужчын, з кім выпала сустрэцца, аказаліся якраз прадстаўнікамі гэтай партыі. Сярод іх прафесар Кенлайн, спецыяліст па ўздзеянні на арганізм малых дозаў радыяцыі, і афіцэр Бундсвера Петэр Маслоф, які ўзначальвае антыядзерны рух округу Штайнфурт.

Увогуле ж наша праграма была скіравана ў феміністычны бок, і паехалі мы не на "агледзіны", як пісала адна маладая журналістка, а дзеля знаёмства з жаночымі арганізацыямі Германіі, дзеля вучобы, дзеля будучых кантактаў і сумесных праектаў. Па ўзроўні свядомасці і становішчы ў грамадстве мы адстаём ад нямецкіх сябровак гадоў на трыццаць. Як сказала адна з іх, "калі з намі лічыцца дзяржава, то не таму, што яна такая добрая; мы дабіліся гэтага за 20 год актыўнасці". Будзем жа памятаць, што пад ляжачы камень вада не цячэ...

Цэнтры, саюзы, школы.

Ініцыятыва знізу

Апавешчанае заканадаўствам раўнапраў'е полаў існавала б у ФРГ толькі на паперы, калі б не былі створаны спецыяльныя дзяржаўныя інстытуты, у тым ліку так званыя Жаночыя бюро. Звыш дзесяці год існуе такое і ў Дортмундзе. Складаецца яно з шасці супрацоўніц, падпарадкоўваецца адміністрацыі мэрыі і мае ў ратушы — Ратхаўзе — свой офіс. Узначальвае бюро ўпаўнаважаная па справах жанчын, спрыяючы іх актыўнасці ў сферы ўпраўлення — вось мэта ўстановаў. Дзеля гэтага распрацавана спецыяльная праграма. У склад камісій, якія праводзяць конкурсы на вакантныя месца, заўсёды ёсць прадстаўніцы бюро. Яно ж вывучае колькасныя паказчыкі. Згодна з ім, з 95-га года пайшла ўгару лічба ўдзелу жанчын ва ўпраўленчых структурах горада. 21 — працэнт, на першы погляд, невялікі, але і такога дасягнулі цаной значных намаганняў. Абудзіць самасвядомасць жанчын, растлумачыць яе правы і магчымасці, даць веды, павысіць прафесійны ўзровень — адным словам, дапамагчы знайсці сваё месца ў соцыуме — справа не простая. Гэтай мэце служаць разнастайныя цэнтры, школы, курсы, грамадскія саюзы. Усе яны падтрымліваюцца дзяржавай і толькі часткова самаакупныя.

Жаночы цэнтр у рабочым раёне, які наведвала дэлегацыя, навучае ўсіх жадаю-

чых прафесіі "догляд за сям'ёй". Нязвыкла для нашага вуха, праўда? Між тым прафесія гэтая існуе ў ФРГ з 48-га года і адрэгулявана на заканадаўчым узроўні. Уявім такую сітуацыю: цяжка захварэла маці траіх дзяцей, трэба класіфікаваць у бальніцу, а мужа няма, родзічы далёка. Хворая звоніць у цэнтр, адтуль прысылаюць работніцу, якая дагледзіць, пакорміць дзяцей, дапаможа падрыхтаваць урокі, прыбярэ ў доме, закупаць прадукты. Разлік з ёй адбываецца праз бальнічную касу (сістэма медыцынскай страховак). Калі ёсць патрэба, тры такія работніцы змяняць адна адну на працягу сутак.

Мы пацікавіліся, як узнікла задума падобнага цэнтру. "Вельмі проста, — адказалі нам. — Сабраліся прыяцелькі, стварылі саюз, узялі ў арэнду былую краму і адкрылі курсы". Накірунак дзейнасці з цягам часу змяніўся, праект быў падтрыманы і стаў ажыццяўляцца ў рамках федэральнай праграмы пэ стварэнні новых працоўных месцаў. Цяпер у цэнтры адначасова і вучаць, і працаўладкоўваюць, г. зн. прымаюць заказ на догляд за хворымі, суправаджэнне старых, апеку ў доме састарэлых і да т.п. плюс кансультацыі для беспрацоўных і ўсемагчымыя гурткі тыпу "Зрабі сам" альбо "Язда на веласіпедзе". (Апошняе, да слова, стала папулярным, і ровараў на вуліцах вялікае мноства.) Падлічана, што догляд траіх дзяцей у дзіцячым доме (у выпадку, калі адзін з бацькоў пазбаўлены праваў) каштуе за месяц 20 тысяч ДМ, а ўтрыманне сацыяльнага работніка "цягне" на 5 тысяч.

Іншага плана навучанне ажыццяўляецца на курсах пры універсітэце Дортмунда. Гэта своеадметны, адзіны ў сваім родзе праект. Расказвае кіраўніца курсаў Гізіла Шцімут:

— Да нас ідуць жанчыны ва ўзросце ад 30 да 50 год, якія маюць вопыт практычнай работы ў грамадскіх арганізацыях, партыях, царкоўных абшчынах. Мы прыёмем без экзаменаў, плата адносна невысокая. Каб навучэнкі паяднлі практыку з тэорыяй, навучанне ідзе ў трох кірунках:

- 1/. Аналіз феміністычнай літаратуры, крытыка патрыярхальнага ладу і навукі з пункту гледжання жанчын;
- 2/. Веды ў галіне культуры і палітыкі;
- 3/. Навучанне арганізацыйнай рабоце (менеджмент).

Пытанню да фрау Шцімут найбольш пасупіла ад выкладчыцы Жаночага недзяржаўнага інстытута "Энвіла", заснавальніцы гендэрнага цэнтру пры ім Ірыны Чыкалавай. Яна прапанавала школе супрацоўніцтва і абмен вопытам.

На перадапошні дзень візіту прыпала гутарка ў Цэнтры па падтрымкі занятасці жанчын. Цэнтр працуе з тымі, хто па той ці іншай прычыне страціў кваліфікацыю, альбо з жадаючым завесці ўласную справу.

— Пачыналі з двух пакояў, — апавядае Альма Вальтэр, — а зараз камп'ютарамі запоўнены два памяшканні. Штодзённа не менш 8-10 жанчын звяртаюцца па дапамогу. Хача пра нас па першым часе і гаварылі, што тут "п'юць каву і балбочуць"...

За 15 год існавання цэнтр даказаў сваю эфектыўнасць. Сярод шматлікіх яго п'яных і бясплатных праграм самая доўгатэрміновая "Жанчыны і бізнес". Існуе курс уздзінаў у прафесію. Жанчын вучаць упэўненасці ў сабе, камунікабельнасці — што, згадзіцеся, не лішне ва ўмовах росту беспрацоўя. Цэнтр падтрымлівае сувязі з біржаўнай працы, з фірмамі і прадпрыемствамі. Установа гэта дабрачынная, і мець прыбытак ёй не дазваляецца.

Як вярнуць Еву ў рай?

Так называецца адна з частак трылогіі згаданых Э. Міловай ды І. Пісьменнай, і назва гэтая як нельга лепш пасуе да таго, пра што пойдзе гаворка ніжэй. Нямецкае грамадства цярпліва працуе не толькі з маламаёмаснымі і няпоўнымі сем'ямі, але і з маргіналамі. З жанчынамі, як вы зразумелі, — асобна. Доказам таму — існаванне спецыяльных прытулкаў і начлежак. Жаночыя прытулкі строга засакрэчаны, пра іх месцазнаходжанне, кажуць, не ведае нават сам бургамістр. Сюды можа сысці маці сямейства (адна ці з дзецьмі), калі з яе здэкеуецца муж. Максімальны тэрмін пражывання — два месяцы. За гэты час сітуацыя даследуецца псіхолагамі і юрыстамі, спадае напружанасць канфлікту, вымаляюцца перспектывы на будучае.

Начлежкі для бяздомных выглядаюць куды прэстыжней, чым нашы рабочыя інтэрнаты. Там чысціня і парадка, халадзільнікі з секцыямі і пральныя машыны. Тут ахвочая да перамены месца (часта з псіхічнай паталогіяй) кабета можа адлачыць, памыцца, набрацца сіл для новага кідка "ў нікуды".

Варта распавесці і пра так званую Паўночную місію. Справа ў тым, што да ўласнай гадоўлі "жрыц каханья" далучыліся шматлікія ваяворкі з блізкага замежжа (у пераліку краін часцей фігуруюць Польшча і Украіна). Пра гэтую праблему нам падрабязна расказалі ў адпаведным аддзеле дортмундскай паліцыі. У кампетэнцыі аддзела з 15 супрацоўнікаў абодвух полаў — гандаль жанчынамі, гвалт над дзецьмі, дамаганне непашанова-

ніх ды іншыя падобныя злачынствы. Па новым законе — яшчэ і насілле над жанчынай у сям'і. У ахоўнікаў парадку клопатаў хапае. У адных толькі афіцыйных бардэлях горада працуе да 200 прыштутак у тры змены, не кажучы ўжо аб прытонах (часта пад выгледам масажу) і розных спецыфічных клубах, куды заглядаюць нават сямейныя пары. Прадстаўніц самай старажытнай прафесіі судзіць немагчыма, адно што "нелегалак" можна, дапытаўшы, дэпартаваць на "гістарычную радзіму". Прастытуткі з Усходняй Еўропы, якія трапілі ў паліцыю, звычайна маюцца і нікога не выдаюць. Тыя ж з мясцовых, што раскаяліся і выступаюць як сведкі на судовых працэсах, якраз і трапляюць пад апеку Паўночнай місіі. Ім дапамагаюць набыць прафесію і працаўладкавацца.

Кірхентаг адрады Германію

Тое ж балючае пытанне — фактычная роўнасць полаў — хвалюе і прадстаўніц эвангелічнага кліра, толькі ўжо на вышэйшым, багаслоўскім узроўні. Дыскрымінацыя жанчын як з'ява нідзе мо не выйдуць так выразна, як у царкве. Жанчыне дазвалялася быць пакутніцай, манашкай і святой, дапусціць яе да набажэнства — не, гэта ўжо занадта. Толькі ў 20-ых гадах нашага стагоддзя жанчынам дазволілі вывучаць тэалогію і выкладаць яе ў школах, але вікарыят для іх яшчэ доўга быў закрыты. У 30-ых гадах царква Германіі раскалолася. Адна частка духавенства пайшла за нацыянал-сацыялістамі, другая стала ў апазіцыю да гітлераўскай улады. Менавіта другая, прагрэсіўная частка лютэранскай царквы і прызнала, што падрыхтаваная жанчына мае права працаваць пакарал. Пасля Другой сусветнай вайны, калі з фронту вярнуліся свяшчэннаслужыцелі, удзел жанчын у набажэнстве сфармулявалі так: пры неабходнасці. Акрамя таго, пастаркам доўга не дазвалялася выходзіць замуж, ім менш плацілі. Афіцыйна раўнапраўе ў гэтай сферы прызнана толькі 20 год таму.

Гісторыю пераадолення грамадскіх прымхаў мы пачулі ў жаночым аддзяленні эвангелічнай царквы Вестфаліі ад пастарак Хані Берхвальд і Хэйкі Шэрэр. Нашы выкладчыцы вышэйшай школы, як заўсёды, "капалі глыбака".

— Ці існуюць супярэчнасці ў канцэптуальнай аснове хрысціянства, якія спрыялі прыніжэнню становішчу жанчын у сям'і і грамадстве? — пацікавілася палітолаг Ірына Бурова.

Ёй адказалі, што ў Святым Пісанні ёсць моманты, якія традыцыйна трактуюцца скажона. Міф пра Адамава рабро прыдуманы, несумненна, мужчынамі. Жанчыны-багасловы спецыяльна адшукваюць і вывучаюць такія моманты. "Насілле супроць жанчын" — адна з тэм, якія абмяркоўваюцца ў эвангелічнай царкве. Існуе тры ўзроўні вырашэння праблемы: дыяканічы (канкрэтная дапамога); унутрыцаркоўны (заўважаны выпадкі, калі святары злоўжывалі сваім службовым становішчам) і тэалагічны (даследаванне таго, калі хрысціянства дапусціла магчымае дыскрымінацыі жанчын). Выпускаецца газета "Базавыя старонкі". (Базавы колер — гэта колер феміністычнага руху.)

Мае веды пра Лютэра і створаную ім царкву папоўніла Альмут Зайферт — пастарка, у якой мне выпала кватараваць. Яе муж Рудзігер служыць па суседстве ў кірсе Св. Варфаламея, адна з дачок вывучае багаслоўе ў Амстэрдаме. Сама Альмут працуе пры бальніцы, а таксама кантактуе з рускамоўнымі перасяленцамі. Рускую мову, як і англійскую, французскую, яна ведае няблага, неаднаразова прыязджала на Беларусь з дабрачыннай місіяй. Летась пабывала на Нарачы, але зусім не дзеля адлачынку: там на сродкі лютэран будуюцца жыллі для чарнобыльскіх перасяленцаў. Аказалася дапамога і мінскай царкве Усіх Смуткуючых Радасць, якая толькі ўзводзіцца. Эвангелічная царква, як стала вядома, спрыянілася і да будаўніцтва Мінскага ІВВ. Мясцовы, дортмундскі філіял, выглядае куды сціплей: некалькі пакояў на верхтурцы. З ім супрацоўнічае яшчэ адна пастарка, аляксунка нашай дэлегацыі Юдзіт Пальма. Гэтая сінявокая дзяўчына рассяляла нас па кватэрах, апоўначы чакала з выездаў, развозіла па дамах, хвалілася за кожны пункт праграмы. Часам мы падводзілі яе, за што шчыра выбачаемся. Праўда, Юдзіт у штоніках на веласіпедзе і Юдзіт у святочным пастарскім адзенні падчас сінайдальнай службы нежак не злучаюцца ў адну. Мо таму, што нашы святары — асобы строгія і з прыхаджанамі трымаюць дыстанцыю, а псіхалагічны ўстаноўкі — рэчучыстая... Думаецца, што інстытут жаночага пастарства ў Германіі даць свае плады. Самаахвярныя, годныя, сціплыя прадстаўніцы кліра ўплываюць не толькі на бліжэйшае атачэнне, а на ўвесь грамадскі клімат краіны.

...На Кірхентаг у горад Уну паехалі не ўсе, бо пра гэтае царкоўнае свята мала хто з групы ведаў. Звычайна яно ладзіцца раз на два гады ў Ляйпцыгу як агульнагерманскае, гэтае ж мела рэгіянальны характар. Ігнаруючы дажджы, на галоўнай вуліцы

горада віраваў народ. Тут дзвючынак вучаць народнаму танцу, там прадаюць антыкварныя дробязі і ўласныя вырабы (грошы пойдуць на патрэбы царквы), з летняй эстрады гучыць музыка. Але не гэта складала сэнс свята. Галоўнае адбываецца ў памяшканнях: падрыхтавана вялікая праграма дыскусій, і ўдзельнікі групоўцца па інтарэсах. Не менш год ідзе падрыхтоўка Кірхентага, і не падумайце, што на ім можна пабачыць нецвярозых...

Сутнасць і значэнне царкоўнага дня коротка абмялявала Юдзіт Пальма:

— Пасля вайны нямецкі народ застаўся на руінах, ён быў разгублены і дэмаралізаваны. Усе надзеі ўскладаліся на царкву, і менавіта царква выпрацавала прыдатную форму грамадскіх зносін — дзень яднання канфесій, дзень грамадзянскага сумоўя.

Феномен ачышчэння гэтага народа, мне здаецца, у нас як след не ацэнены і не асэнсаваны. Народ, які здолеў пакаяться, змяніў сябе. (Пакаянне — недакладны пераклад грэчаскага слова *метанойя*, што азначае "змяніць сябе".) Нагадаю, што для ахвяр фашызму на Беларусі — вязняў канцлагераў і дэпартаваных на працу — Германія выдзеліла 200 мільёнаў марак, пераважна большасць з іх выплачана. І хай не кажучы пра нераўназначнасць кампенсацыі. Савецкі Саюз і ўласным ахвярам не аплаціў належнага...

"Мы прыехалі працаваць!"

Так раз-пораз напамінала наша кіраўніца, калі мы пачыналі скардзіцца на стому і завялікую шчыльнасць праграмы. Сама яна, трэба прызнаць, з усеі адказнасцю паставілася да нашай місіі. Адзінае, чаго не хапала (прынамсі, мне), дык гэта культурнай праграмы; яе нават не планавалі. Засталася невядомай мясцовая гісторыя, ніводная легенда не прабілася праз патак дзелавых звестак, ніводнае нямецкае песні не давалася пачуць. Край вулгедэбальнай і сталеліцейнай прамысловасці, славыты Рур не захацеў адкрыцца "з першага погляду". Тым не менш, нам пашчасціла пабываць у фантастычна прыгожым Кельнскім саборы (цяпер каталіцкім), адведць на рамесніцкім — пад Сярэднявечча — рынку нейкай безназоўнай смакаты. У сталіцы зямлі Дзюсельдорфе мы любаваліся засмужанай панарамай Рэйна прама з вокан Ландтага, а потым гулялі па набярэжнай. У чынным офісным Боне пабачылі славуае сямігор'е і бюст "бацькі" хрысціянскіх дэмакратаў Адэнаўэра. А яшчэ мы там доўга шукалі малавядомы Музей жанчын, які на самай справе аказваўся мадэрновай мастацкай галерэяй, дзе выстаўляюцца творы выключна прадстаўляюць прыгожага полу. На тыя дні галерэя прадстаўляла творы кітаянак (пераважна інсталяцыі), дзве пераважалі фізіялагічныя асацыяцыі і панавала досыць спецыфічная атмасфера.

У акрузе Штайнфурт па жылым, а не музейным палацы-замку нас вадзіла сама яго ўладальніца. Графіна, як і ўсе немкі, сціпла выглядала і проста трымалася. Затое на яе старажытны палац мы патрацілі ўсе свае фоталічкі, а яго сцяпенні, галерэі, габелены, лостры і бібліятэка рарытэтаў дасюль стаяць перад вачамі.

Пабывалі мы і ў гасцях у архітэктара Ірыны Заслаўскай, каму група абавязана і экскурсіяй, і ўвогуле яркімі ўражаннямі дня. Ірына і яе муж-мастак Берхард Алерс — з тых захопленых рамантикаў, для каго не існуе нерэальных планаў. Іх праект дзіячай вёскі для Беларусі стаў прызёрам міжнароднага конкурсу 95-га года. У аснову праекта пакладзены малюнк нашых дзяцей-сірот, яны ж змайстравалі макет. Пад гэты сумесны нямецка-беларускі праект выдзелена нават зямля пад Ждановічамі, затрымка за грашыма. Пакуль што не знайшлася фундататура, і ў дзівоным, падобным на ступеньчатую гару комплексе жывуць адно мары нашай зямлячкі...

А перад самым ад'ездам напаткала нас яшчэ адно свята, мясцовае. Справа ў тым, што Дортмунд складаецца з цэнтры і прылеглых вёсак. Наша мае назву Лютендортмунд, што азначае "Маленькі Дортмунд" (мы жылі там з медычкай Тамарай Камаровай). Выйшаўшы позна вечарам з эсбана, наземнага метро, мы падумалі, што не туды заехалі: уся плошча і вуліцы былі застаўлены павільёнамі, вагончыкамі, палаткамі, каруселямі, ля якіх мітусіліся гандляры. Маленькі Лютен гуляў раз на год, але не слаба: чатыры дні, з пятніцы па панядзелак уключна. "Будзе шумна", — пагарэзіла нас фрау Зайферт. А пачаўся фэст экуменічнай службай у кірсе: вялі яе па чарзе ксёндз з пастаркай. На жаль, "шумна" нам было толькі адзін вечар. Ужо назаўтра гаспадыня павезла нас у Менгедэ, дзе чакаў родны аўтобус.

А паколькі гісторыя нашай паездкі — гэта ўсё-такі жаночая гісторыя, закончу я свае мататкі пазычным выказаннем занятай дэпутаткі: "Жанчыны хочуць для сябе палову неба, палову зямлі і палову ўлады. А мужчыны атрымваюць палову зямлі і палову ўлады, палову ж неба ім даваецца заваяваць".

Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ
Дортмунд — Мінск

Сёлета ўпершыню творчасць беларускіх кампазітараў была прадстаўлена ў праграме Міжнароднага фестывалю новай музыкі ў Кракаве. Прапануем увазе чытачоў нататкі лаўрэата Дзяржаўнай прэміі Беларусі Галіны Гарэлавай, якой пашчасціла на некалькі дзён апынуцца ў фестывальнай атмасферы і — у палоне чароўнага горада...

Мая любоў да Кракава пачалася даўным-даўно з вершаў Канстанты Ільзфонса Галчынскага, дзе гэты загадкавы горад прысутнічаў заўсёды. У рускіх перакладах яго паэмы "Зачараваны фіякр" (а адзін з іх належыць Іосіфу Бродскаму) Кракаў паўставаў "серебрянокрышым", "ночным і зеленаватым" і "лілся свет

мелодыю. Але ў ягоны гонар і да гэтай часіны гучыць з-пад вытанчаных каменных карункаў вежы меланхалічная самотная мелодыя.

Але ж першы дзень гасцявання ў Кракаве падараваў нам і іншую музыку — музыку фестывалю.

"З карабля на баль" мы

тым ліку на электравіяланчэлі і кантрабаскарнеце), пачаўшы як выканаўцы камернай музыкі, дайшлі ў сваёй імпрывізацыі да такога экстазу, які пасуе хутчэй джазу. Але менавіта гэта давяло ўсю публіку да гранічнай ступені захаплення, хаця пераканала далёка не ўсіх.

Глыбока ўражвала сама атмасфера фестывалю. Атмасфера злітарнасці, шчырага пакланення высокаму мастацтву, атмасфера найвышэйшага прафесійнага майстарства панавала тут і прымушала нас адчуваць сябе ў іншай цывілізацыі. Якімі дзікунскімі падаліся б у гэ-

"Узыходжанне". Твор Месіяна, напісаны яшчэ ў 30-я гады, — гэта шэраг велічных харалаў — высокіх, узнёслых, якія імкнуцца ўвышыню — да Бога. І сама архітэктурна сабора Святой Катаржыны ўзмацняла ўздзеянне гэтай музыкі. Дзіўнае спалучэнне залатой раскошы галоўнага алтара і аскетызму белых і голых сцен; велічныя, імкліва скіраваныя ўверх скляпенні і грувасткія крэслы для заможных магнатаў, што прыходзілі сюды на імшу; нейкая амаль дэманстратыўная грандыёзнасць усёй пабудовы гэтага велізарнага храма і адмысловасць найдрабнейшых дэталей яго аздаблення. Але самым дзіўным было тое, што ўвесь час, пакуль гучала музыка Месіяна, высока-высока, пад светлым купалам сабора лёталі, мітусіліся, шчабяталі дзесяткі ластавак, і іх галасы настолькі ўдала ўліваліся ў партытуру вялікага французскага майстра, быццам бы ён сам пажадаў-здумаву гэта. Бо вядома ж, што адной з найяр-

казала музыку зусім іншую — заснаваную на самых смелых адкрыццях музычнага мастацтва XX стагоддзя. 74-гадовая кампазітарка надвычай уразіла мяне: і сваім шляхетным выглядам — высокая, зграбная, танкая, прыгожая, з неверагодным пачуццём уласнай годнасці (такой і ўяўлялася мне сапраўдная арыстакратка-полька), і сваёй музыкай, якая засведчыла віртуознае валоданне кампазітарскай тэхнікай, неверагодную фантазію, вынаходлівасць і самую высокую ступень майстарства.

Канцэрт беларускай музыкі адбыўся ў апошні дзень фестывалю. Ён уключаў у асноўным творы двух апошніх гадоў: Санату Вячаслава Кузняцова, фартэпіяныны цыкл Уладзіміра Дарохіна, Санату для альты Яўгена Паплаўскага, Санату-сарабанду Алега Соніна, творы аўтара гэтых радкоў — фартэпіяныны "Пейзажы" і "Самотную ідылію" для кларне-

У музычным палоне Кракава

притушанай с Марыяцкай башні". І казанай музыкай гучалі для мяне словы: Вавель, Сукеніцы, Барбакан, Марыяцкі касцёл. І мроіўся старадаўні кракаўскі фіякр, сапраўды нібыта зачараваны, якім кіруе які-небудзь пшывавусы і фанабэрысты пан Аношка.

І вось, як нечаканы чарадзейны падарунак лёсу, — запрашэнне з Кракава ад пана Ежы Станкевіча (старшыні кракаўскіх кампазітараў) на фестываль новай музыкі. І запрашэнне не толькі прысутнічаць, але і ўдзельнічаць, бо ўпершыню за дзесяцігадовую гісторыю кракаўскага фестывалю ў яго межах ладзіўся канцэрт з твораў беларускіх кампазітараў.

Канешне, гэты падарунак не зваліўся нам з нябёсаў. Рэч у тым, што ў студзені пан Ежы (па запрашэнні Ігара Лучанка) быў госцем з'езда кампазітараў Беларусі, чуў нашу музыку. А канцэрт, які даваў цудоўны піяніст Алег Крымер, наш польскі госць вырашыў цалкам "перанесці" ў Кракаў, ды яшчэ пашырыць іншымі беларускімі творами. Такім чынам наш піяніст і некалькі чальцоў беларускага кампазітарскага саюза трапілі ў старажытны горад Кракаў.

Музыка — чароўная, разнастайная — паланіла нас з той самай хвіліны, як падшвы нашых ног дакрануліся да камянеў кракаўскай брукаванкі. Таму што менавіта ў Кракаве разумееш цалкам слушнасць знакамитага выслоўя: архітэктурна — гэта застылая музыка. Ды ў Кракаве яна і не застылая — яна жывая: як яна гучыць! І раскошныя саборы, і старажытныя будынкі, і вежы Вавеля, і скляпенні Сукеніц, і каменны пояс Барбакана — гэта цудоўныя акорды велічнай партытуры, слухаць якую і перагортаць старонкі якой хочацца бясконца. А партытуры выконвае, зразумела ж, трубац, які кожную гадзіну, і ўдзень і ноччу, з самага высокага акенца Марыяцкай вежы дасылае гораду кракаўскую мелодыю. І ўсе, хто яе слухае, пераносзяцца ў тыя далёкія часіны, калі на гарадскіх вартавых вежах стаялі караульныя, абавязкам якіх было папярэджваць горад пра набліжэнне небяспекі сігналам трубы. Варожая страда напалкала калісьці трубаца Марыяцкай вежы, і ён не дайграў сваю

трапілі на творчую сустрэчу з лідэрам сусветнага кінематографа, польскім рэжысёрам Кшыштафам Занусі. Ён прадэманстраваў два музычныя фільмы: пра кампазітараў Вітальда Лютаслаўскага і Войцаха Кілары і вытанчаную, дасціпную чатыроххвілінную стужку пра два партрэты пэндзля Леанарда да Вінчы: "Мона Ліза Джаконда" і "Дама з гарнастаем". Паставіўшы ў гэтым мініцюрным шэдэўры, здавалася б, дзіўнае пытанне: хто прыгажэй — Мона Ліза ці Дама з гарнастаем, рэжысёр праз дасціпны і вынаходлівы (з дапамогай камп'ютэрнай тэхнікі) параўнанні падводзіць рахунак. А менавіта — прыгажэй Дама з гарнастаем. Але таму, што яна знаходзіцца не ў Луўры, як Мона Ліза, а ў Кракаве (у музее Чартарыйскіх), сімвалам жаночай прыгажосці лічыцца Джаконда. А значыць няма рацыі ў прымаўцы, што, маўляў, не месца робіць прыўкрасным чалавека.

Што ж да фільмаў пра Лютаслаўскага і Кілары, мы яшчэ раз пераканаліся: талент вырашае ўсё, нягледзячы на час, сацыяльныя варункі і геаграфічныя становішчы, хаця пан Занусі спрабаваў даводзіць, нібыта ўсё вырашае сацыяльная свабода. Але мне падалося, што не ўсё...

Потым нам пашчасціла трапіць на вельмі цікавы канцэрт электраакустычнай музыкі маладых кампазітараў. Асабіста мяне найбольш уразілі тыя опусы, дзе камп'ютэрныя вынаходніцтвы і электраакустыка сплучаліся з галасамі "жывых" інструментаў. Можна было толькі пазайздросціць, што маладыя польскія музыканты маюць такія цудоўныя магчымасці для творчых пошукаў, якія дае студыя камп'ютэрнай музыкі. А ці будзе гэта калі-небудзь у нас?

Апошні канцэрт гэтага дня ладзіўся ўжо а 22-й гадзіне — гэта было вельмі дзіўнае выступленне швейцарскага трыо "мультиінструменталістаў" пад агульнай назвай "велька форма імпрэвізавана". Дзіўным канцэрт цудоўных швейцарскіх выканаўцаў падаўся ў сэнсе стылю. Вядома, што авангардны джаз сёння даволі цесна злучыўся з сучаснай камернай музыкай. Дык вось адваротны працэс мы назіралі на канцэрце швейцарскага трыо, калі музыканты (а кожны з іх іграў на некалькіх інструментах, у

тай атмасферы нашы тутэйшыя спрэчкі: дык усё ж патрэбна валодаць майстарствам ці дастаткова толькі каб "душа слявала"? Тут усё зусім інакш. Афішамі з праграмай канцэртаў фестывалю — канцэртаў камернай, сімфанічнай, электраакустычнай музыкі былі абклеены ўсе рэкламныя тумбы і шчыты горада. І было вядома, што ў гэтыя 10 дзён няма тут падзеі больш важнай, чым паказ новай музыкі кракаўскіх кампазітараў. Ды не толькі кракаўскіх. На афішах імёны Месіяна, Пендэрэцкага, Шнітке, Канчэлі, Губайдулінай... Інакш і быць не магло. Сама старажытная цывілізацыя горада, яго велізарныя культурныя традыцыі сфармавалі гэтую атмасферу.

У дні фестывалю на Кракаў абрынулася такая спёка, якой жыхары не памяталі ўжо дзесяцігоддзі. І было вельмі дарэчы, што ўсе канцэрты праходзілі ў залах старадаўніх будынкаў, у касцёлах, музеех, на прыгараднай віле, дзе атулялі прахалода і спакой стагоддзяў. Здаўляла абсалютная гармонія архітэктурнай даўніны і сучаснай музычнай мовы. Рабілася адрозна зразумелым, што глыбінная сувязь сапраўднага мастацтва існуе па-над часам. І асабліва вядома гэта было на сімфанічным канцэрце ў велічным, нават грандыёзным саборы Святой Катаржыны.

Выконваліся там два творы: Пятая сімфонія Кшыштафа Пендэрэцкага — яркая, эфектная, адметная яршынямай майстарства і твор французскага Аліўе Месіяна

чэйшых старонак творчасці Месіяна былі менавіта опусы, звязаныя з ягонымі запісамі птушыных галасоў: шматлікія "Каталогі птушак", яго дразды, шпакі і розныя экзатычныя прадстаўнікі птушынага царства. На кракаўскім фестывалі ўражваў стылістычны і тэхналагічны дыяпазон прадстаўленай музыкі. Асабіста была ўпэўненая, што патрапляю на фестываль авангарднай накіраванасці, але ўсё аказалася інакш. Прагучалі і опусы класікаў, такіх, як вельмі шануемы нашымі гаспадарамі Ігнацы Падэрэўскі — піяніст, кампазітар, знакаміты рэдактар твораў Шапэна і ў нейкі час нават прэм'ер-міністр Польшчы. Прагучалі і творы маладых кампазітараў — лаўрэатаў вельмі прэстыжнага конкурсу імя Тадэвуша Бёрда, і творы студэнтаў, сярод якіх былі доволі цікавыя.


Трэба сказаць, што нават прадстаўнікі аднаго пакалення вылучаліся музыкай самых розных стылістычных напрамкаў і эстэтычных уяўленняў. Так, з кампазітараў старэйшага пакалення сумаснае кракаўскую музыку прадстаўлялі Юліуш Луцок, Збігнеў Буярскі ды Хрысціна Машуманьска-Назэр. Юліуш Луцок паказаў вытанчаных, напоўненых водарам польскіх садоў і кветак мініяцюрны "Вікліна" для струннага ансамбля, заснаваны на фальклорных польскіх мелодыях. Твор Збігнева Буярскага "Павана" для аркестра пераконваў у фундаментальнасці кракаўскай кампазітарскай школы. А пані Машуманьска-Назэр па-

та. У выкананні ўдзельнічалі кракаўскія музыканты: альтыст Міхал Ферэнс ды кларнетыст Анджэй Годэк (ён, дарэчы, сёлета з поспехам выступаў у Мінску). Іх цудоўнае выкананне, адносінны польскай музыкантаў да нашай музыкі кранулі багата. Гэта быў самы высокі ўзровень выканаўчага майстарства! А наш Алег Крымер іграў так натхнёна, так дасканалы, выклікаў такое захапленне слухачоў, што яго адзначылі ў намінацыі лепшых выканаўцаў кракаўскага фестывалю. Дадам, што музыка наша гучала ў шыкоўнай зале 17 стагоддзя, аздабленай неверагодна прыгожай ляпнінай, старадаўнімі партрэтамі на сценах і такімі ж старадаўнімі люстэркамі ў бронзавых рамах. Прыём беларускай музыкі публікай даў нам падставу спадзявацца, што яна знайшла водгук у сэрцах слухачоў.

Цудоўна, калі мары здзяйсняюцца. Цудоўна, калі, пабачыўшы тое, што шмат гадоў жыло ў тваёй душы і ў тваім уяўленні, не толькі не расчароўваешся, але захапляешся яшчэ больш. Так і было ў маім спатканні з Кракавам. Яго прыгажосць і гармонія, яго чарадзейнае прасякнутае музыкай паветра перасягнулі ўсе мае фантазіі. На развітанне хацелася бясконца паўтараць: "Кракаў — любоў мая!".

Галіна ГАРЭЛАВА

Пасля канцэрта беларускай музыкі: **Алег КРЫМЕР, Галіна ГАРЭЛАВА, Анджэй ГОДЕК.**



ЛІМ
ЗАСНАВАЛЬНІКІ
Саюз беларускіх пісьменнікаў;
рэдакцыя газеты
"Літаратура і мастацтва"
ВЫХОДЗІЦЬ
З 1932 ГОДА

Галоўны рэдактар
Уладзімір НЯКЛЯЕУ
РЭДАКЦЫЙНАЯ РАДА:
Святлана БЕРАСЦЕНЬ,
Мікола ГІЛЬ —
намеснік галоўнага рэдактара
Галіна КАРЖАНЕЎСКАЯ,
Жана ЛАШКЕВІЧ,
Алесь МАРЦІНОВІЧ,
Барыс ПЯТРОВІЧ —
першы намеснік галоўнага рэдактара,
Віктар ШНІП —
адказны сакратар

АДРАС
РЭДАКЦЫІ:
220005, Мінск,
вул. Захарова, 19
ТЭЛЕФОНЫ:
прыёмная рэдакцыі — 2848-461
намеснікі галоўнага рэдактара — 2848-525, 2847-985
АДДЗЕЛЫ:
публіцыстыкі — 2848-204
пісьмаў і грамадскай думкі — 2847-985
літаратурнага жыцця — 2848-462
крытыкі і бібліяграфіі — 2847-985
паэзіі і прозы — 2848-204
музыкі — 2848-153
тэатра, кіно і тэлебачання — 2848-153
выяўленчага мастацтва, аховы помнікаў — 2848-462
навін — 2848-462
мастацкага афармлення — 2848-204
фотакарэспандэнт — 2848-462
бухгалтэрыя — 2366-071

Пры перадруку просьба спасылца на "ЛІМ".
Рукапісы рэдакцыі не вяртае і не рэцэнзуе.
Пазіцыя рэдакцыі можа не супадаць з меркаваннямі і думкамі аўтараў публікацый.

Набор і вёрстка камп'ютэрнага цэнтра тыднёвіка "ЛІМ"

Выходзіць раз на тыдзень па пятніцах
Друкарня "Беларускі Дом друку" (г. Мінск, пр. Ф. Скарыны, 77)
Індэкс 63856.
Код наклад 3631
Нумар падпісаны ў друку 110.1998 г. у 17.30.
Рэгістрацыйнае пасведчанне № 999
Заказ 5814/Г
Д 2345678910 11 12
М 123456789 10 11 12